



Літэратура і мастацтва

ISSN 0024-4686

№42 (4637) 21 кастрычніка 2011 г.

У нумары:

✓ Творчасць без межаў

Урокі для пачаткоўцаў у Перадзелкіне



➤ 9

✓ Класік без бронзы

Сяргей Лук'янчыкаў зняў дакументальную стужку пра Якуба Коласа



➤ 16

✓ Чароўны маленькі свет

У Коласаўскім тэатры адбылася прэм'ера паводле п'есы Алены Паповай



➤ 20

✓ Актуальнасць класікі: ад альфы да... сігмы

Пра першую кнігу анталогіі "Беларуская літаратурная спадчына"

➤ 21

✓ Розныя... таленты

Юген Ждан і Валерыя Калясінскі: сцэнаграфія + скульптура

➤ 23

Кніга – нястомны настаўнік

Удзельнікам II з'езда грамадскага аб'яднання "Саюз пісьменнікаў Беларусі"

Паважаныя сябры!

Шчыра віншую вас з адкрыццём II з'езда грамадскага аб'яднання "Саюз пісьменнікаў Беларусі".

Ваш саюз дастойна выконвае важную місію згуртавання лепшых творчых дзеячаў, якія жадаюць прысвяціць свае талент і майстэрства самаадданаму служэнню нашаму народу.

Мастацкае слова адыгрывае велізарную ролю ў грамадстве. Кніга — гэта не толькі крыніца пазнання свету, але і мудры выхавальнік, нястомны настаўнік. Таму дзяржава будзе заўжды спрыяць дзейнасці пісьменнікаў, чые творы сцвярджаюць сапраўдныя маральныя і эстэтычныя каштоўнасці, вучаць чытачоў любіць сваю Радзіму, ганарыцца яе гісторыяй і культурай.

За апошні час ваша творчае аб'яднанне стала надзейным калектывам аднадумцаў, які з годнасцю працягвае традыцыі знакамітых прадстаўнікоў беларускай літаратуры.

Няхай і надалей члены саюза ўзбагачаюць нашу духоўную скарбніцу высокамастацкімі творами, адкрываюць свету новыя імёны паэтаў і празаікаў.

Жадаю вам моцнага здароўя, невычэрпнага натхнення, шчасця і дабрабыту.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА

Духоўнасць як абярэг нацыі

Ірына ТУЛУПАВА,
фота Кастуся Дробава

Дыялог творцаў

Першы форум, які прайшоў пяць гадоў таму і стаў ужо гісторыяй, вырашаў у асноўным арганізацыйныя пытанні ды вызначаў кірункі дзейнасці на будучае. Цяпер на з'ездзе гучалі дыскусіі менавіта па творчасці. Галоўнымі тэмамі абзначыліся: развіццё літаратурнага працэсу ў краіне і трансфармацыя яго ў сусветную літаратурную плынь, праца з моладдзю як з будучыняй беларускай літаратуры, стан і перспектывы развіцця крытыкі як дзейснага дапаможніка ў праектаванні сучаснай дзейнасці творцаў, вызначэнні тэм і форм мастацкага адлюстравання свету.

Два дні сталіся досыць непадобнымі па сваім гучанні і нападзенні. Калі першы, урачыста-стрыманы і ў чымсьці прадказальны, падсумоўваў зробленае — гучалі справядзачы і ў выступленнях абзначаліся агульныя пазіцыі, — то другі разгарнуў на сваёй афіцыйнай пляцоўцы (з'езд праходзіў у Беларускай дзяржаўнай філармоніі) сапраўдны палілог творцаў, як айчынных, так і замежных, якія прыехалі на форум са сваімі думкамі і прапановамі.

Размова разгарнулася разнапланавая па сваім інфарматыўным насычэнні і з максімальна магчымай колькасцю ўдзельнікаў. Паводле дадзеных мандатнай камісіі, на з'ездзе прысутнічалі 445 дэлегатаў. Сярод іх ва ўзросце да 40 гадоў — 41 дэлегат, ад 40 да 60 — 183 дэлегаты і пасля 60 — 221 чалавек.

Афіцыйна

На адкрыцці з'езда прагучаў гімн Рэспублікі Беларусь, у залу быў урачыста ўнесены сцяг пісьменніцкай арганізацыі. Віцэ-прэм'ер Беларусі Анатолий Тозік зачытаў прывітанне з'езду Прэзідэнта краіны Аляксандра Лукашэнкі, дзе выказвалася ўпэўненасць, што Саюз выконвае місію згуртавання лепшых творчых сіл, якія жадаюць прысвяціць свае талент і майстэрства самаад-

Пачатак гэтага тыдня пазначальны важнай падзеяй у жыцці літаратараў і ўсяго грамадства: 17 — 18 кастрычніка ў Мінску адбыўся II з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі.



данаму служэнню нашаму народу. І падкрэслівалася асабліва роля кнігі — мудрага выхавальніка і нястомнага настаўніка.

Цікавай і плённай працы з'езду пажадаў Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Філарэт — яго прывітанне зачытаў епіскап Барысаўскі, вікарый Мінскай епархіі Веніямін.

"Саюз пісьменнікаў Беларусі сцвердзіўся ў культурным жыцці народа і стаў магутным літаратурным цэнтрам, які робіць важкі ўнёсак у прапаганду духоўнасці, маральнасці", — падкрэсліў у сымі пачатку сваёй справядзачы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец. І творцы гатовыя зрабіць усё, каб літаратура як частка нацыянальнай культуры развівалася паспяхова. "Таленавітае слова можа многае", — падкрэ-

сліў Мікалай Іванавіч і заўважыў: пісьменнікі актыўна ўдзельнічаюць у культурным і грамадскім жыцці краіны, распрацоўваюць і рэалізуюць праекты і праграмы, накіраваныя на прапаганду лепшых дасягненняў айчыннага слова, ажыццяўляюць, як гэта было спрадвеку, сваю культурна-асветніцкую місію. Яны адлюстроўваюць рэчаіснасць, але варта паклапаціцца пра тое, каб лютэрака гэтае не было крывым. Пісьменнікі здольныя знаходзіць у жыцці заканамернасці. "І менавіта не на вокладкі кніг, а на змест сучаснага пісьменства трэба звяртаць увагу, калі ацэньваюцца мастацкія творы", — неаднаразова і на розных узроўнях падкрэслівае старшыня СІПБ. І на з'ездзе выразна акрэслілася менавіта такая пазіцыя — як саміх літаратараў, так і гасцей.

Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Павел Латушка ёміста і па-дзелавому пазначыў кірункі супрацоўніцтва з творцамі. Міністэрства ініцыявала распрацоўку нацыянальнай праграмы падтрымкі чытання. Праграма павінна знітаваць у адно цэлы комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на папулярнасць лепшых твораў айчыннай літаратуры, разумення важнасці чытання, далучэння да гэтага працэсу дзяцей. У фарміраванні грамадскай думкі важна ўлічваць і дзейнасць СМІ, задзейнічаць інтэрнэт-рэсурсы, парталы з тэкстамі беларускіх аўтараў, — лічыць міністр. Ён звярнуў увагу на папулярнасць літаратурнай спадчыны за мяжой, дапамогу ў гэтым беларускіх дыяспар.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Пункцірам

✓ Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб уручэнні дзяржаўных узнагарод 21 грамадзяніну Беларусі. Сярод іх начальнік Абрацова-паказальнага духавога аркестра Узброеных Сіл Сяргей Касцючэнка, якому нададзена званне “Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь”. Ганаровага звання “Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь” удастоены прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі МУС Беларусі Аляксей Вішнеўскі.

✓ Падзяка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з распараджэннем кіраўніка дзяржавы аб’яўлена работнікам розных сфер. Сярод іх першы намеснік старшыні Прэзідыума НАН Беларусі Пётр Віцязь, дацэнт кафедры вышэйшай матэматыкі БДУ Барыс Задворны і дэкан факультэта міжнародных адносін БДУ Віктар Шадурыскі.

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб узнагароджанні старшыні Цюменскай абласной грамадскай арганізацыі “Саюз — інтэграцыя брацкіх народаў”, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзіміра Шутлі ордэнам Францыска Скарыны.

✓ Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў газеты “Культура” з 20-годдзем з дня выхаду ў свет яе першага нумара.

✓ Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з 70-годдзем закладчыка кафедры струнных народных шчыпкова-ўдарных інструментаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі народнага артыста Беларусі Яўгена Пладкова, адзначыўшы, што юбіляр зрабіў вялікі ўнёсак у развіццё айчынай музычнай культуры.

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста РСФСР Леаніда Кураўлёва з 75-годдзем і народнага артыста Расійскай Федэрацыі Паўла Чухрая з 65-годдзем. Прэзідэнт пажадаў юбілярам здароўя, шчасця і натхнення.

✓ Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка выказаў глыбокія спачуванні народнай артыстцы БССР Наталі Гайдзе ў сувязі са смерцю яе мужа, народнага артыста Беларусі Юрыя Бастрыкава. “Яго творчасць была для многіх пакаленняў маладых спевакоў прыкладам адданага служэння сваёй справе”, — гаворыцца ў спачуванні.

✓ У пярададзень з’езда Саюза пісьменнікаў Беларусі прайшоў сход Мінскай абласной пісьменніцкай арганізацыі. Сярод іншых пытанняў разглядалася і наступнае — выбары новага старшыні аддзялення. Кіраўніком творчай арганізацыі літаратараў Міншчыны абраны дырэктар РВУ “Літаратура і Мастацтва” Алесь Карлюкевіч.

✓ Ганаровым госцем XIX Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу, якая пройдзе 8 — 12 лютага 2012 года, стане Баліварыянская Рэспубліка Венесуэла. Пра гэта на пасяджэнні арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні выстаўкі-кірмашу паведаміла першы намеснік міністра інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч.

✓ Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі правяло суботнік па добраўпарадкаванні тэрыторыі ў раёне Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Акцыя праходзіла ў межах агульнагарадскога месячніка па навядзеным парадку і чысціні ў сталіцы.

Падрыхтавала
Ірына АЛЯКСАНДРАВА

Духоўнасць як абярэг нацыі

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Міністэрства таксама зацікаўлена ў з’яўленні якаснага айчыннага кінапраекта, удалых тэатральных п’ясоў: “Мы чакаем ад літаратараў сцэнарыяў па гісторыі культуры, адчуваецца недахоп якасных сцэнарыяў і аўтарскай драматургіі”. Павел Паўлавіч абяцаў фінансавую падтрымку такім праектам.

Міністр адукацыі Сяргей Маскевіч выказаў спадзею на далейшае супрацоўніцтва па арганізацыі сустрэч з пісьменнікамі і прадстаўнікамі рэдакцый літаратурных выданняў у школах, прэзентацый кніг, наведвання літаратурных музеяў краіны.

Першы намеснік міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь Лілія Ананіч паведаміла, што рыхтуецца закон аб выдавецкай дзейнасці. Да таго ж, з 2011 года з удзелам пісьменнікаў працуе экспертны савет, дзе вызначаецца, выданне якіх кніг будзе ажыццяўляцца з дзяржаўнай падтрымкай. Зноў прагучала думка, выказаная падчас правядзення Мінскага міжнароднага кніжнага кірмашу, пра неабходнасць аб’яднання намаганняў усіх зацікаўленых, каб была прынята праграма падтрымкі чытання і кнігі.

Старшыня Цэнтральнага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў культуры Наталля Аўдзеева распавяла пра тое, чым у працы твораў можа дапамагчы іх арганізацыя.

Такім чынам, на з’ездзе з удзелам кіраўнікоў вышэйшых ведамстваў краіны акрэсліліся кірункі функцыянавання літаратуры ў агульным кантэксце развіцця адукацыі і культуры, а таксама пазначыліся дзяржаўныя падыходы да пісьменніцкай працы.

Госці

На з’езд былі запрошаныя госці з многіх краін, з кім усталяваліся трывалыя творчыя стасункі альбо супрацоўніцтва з якімі толькі наладжваецца. Гэта старшыня Саюза пісьменнікаў Расіі, сустаршыня Саюза пісьменнікаў Саюзаў дзяржавы Валерый Іанічаў і намеснік галоўнага рэдактара часопіса “Наш сучасны” Аляксандр Казінцаў; публіцыст, старшыня таварыства імя Ю. Фучыка Ян Елінек і публіцыст, перакладчык, старшыня таварыства чэшска-беларускай дружбы Наталля Веберава з Чэхіі;

Афіцыйна

На II з’езде Саюза пісьменнікаў Беларусі было абрана Праўленне СПБ. На яго першым пасяджэнні выбраны Прэзідыум. Склад Праўлення і Прэзідыума зацверджаны з’ездам.

Праўленне Саюза пісьменнікаў Беларусі
Чаргінец Мікалай Іванавіч
Пашкоў Генадзь Пятровіч
Марчук Георгій Васільевіч
Пазнякоў Міхаіл Паўлавіч
Трахіме́нак Сяргей Аляксандравіч
Марціновіч Алесь Андрэевіч
Баравікова Раіса Андрэеўна
Грышкавец Валерый Фёдаравіч
Мятліцкі Мікалай Міхайлавіч
Карлюкевіч Алесь Мікалаевіч
Бадак Алесь Мікалаевіч
Саковіч Павел Паўлавіч
Гусачэнка Тамара Іванаўна
Кебіч Людміла Антонаўна
Гаўрыловіч Уладзімір Мікалаевіч
Крэйдзіч Анатоль Мікалаевіч
Дуктаў Уладзімір Уладзіміравіч

Прэзідыум Праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі
Чаргінец Мікалай Іванавіч
Пашкоў Генадзь Пятровіч
Марчук Георгій Васільевіч
Пазнякоў Міхаіл Паўлавіч
Карлюкевіч Алесь Мікалаевіч
Карызна Уладзімір Іванавіч
Савіцкі Алесь Ануфрыевіч



Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Азербайджанскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Ісфандзіяр Бахціяр аглы Вагабадз і сакратар Саюза пісьменнікаў Азербайджана Чынгіз Абдулаеў; перакладчык, публіцыст Вітаўтас Жэймантас і пісьменнік, выдавец Яронімас Лауціос з Літвы; перакладчык Абдульвахам Зейтун, прафесар Зіяд Альвадзі, член-карэспандэнт Асацыяцыі арабскіх пісьменнікаў Ібрагім Аль-Джарадзі з Сірыі ды іншыя. Яны дзяліліся ўражаннямі ад наведвання Беларусі, узнімалі праблемы ўзаемаперакладаў, захавання і развіцця духоўнасці праз мастацкае слова.

“Я магу напісаць пра дрэннага азербайджанца (вымагае жанр, дзе заўсёды прысутнічаюць добрыя і дрэнныя), але не магу ўявіць дрэннага беларуса”, — сказаў з высокай трыбуны Чынгіз Абдулаеў, які назваў Беларусь краінай анёлаў. І адносіны да нашых людзей, да нашага народа асаблівыя.

«Пісаць так, каб цябе чыталі»

“Даклад і выступленні, якія прагучалі на з’ездзе, сталі яркім сведчаннем таго, што Саюз пісьменнікаў Беларусі зрабіў грунтоўны ўнёсак у інтэлектуальны падмурак нашага грамадства, далейшага ўмацавання сілавога поля духоўнасці, якое заўсёды было, ёсць і будзе абярэгам нацыі, — так пачаў сваё выступленне пісьменнік-ветэран Алесь Савіцкі, прамова якога стала адной з найбольш эмацыянальных на з’ездзе. — Хіба не на нашых вачах выгопталі з нашых душ памяць пра герояў вайны, хіба не нам крычалі, што не было гісторыі і няма

чым ганарыцца?”... “Пісьменнік павінны рабіць сваю справу, — звярнуўся да палітчыкаў па пыры Алесь Ануфрыевіч. — Бо калі замоўкне мастацкае слова — замоўкне народ”. І яшчэ цытата з выступлення лаўрэата Дзяржаўнай прэміі А. Савіцкага: “Пісьменнік, пакладзі сваё сэрца, гарачынна сваёй душы на паперу, у сваю кнігу, і народ паклоніцца ёй”.

Родная мова на сучасным этапе

З’езд выказаў заклапочанасць станам беларускай мовы ў грамадстве.

Клопат пра мову пачаўся, бадай, з пытання, адрававанага міністру адукацыі: “Ці лічыце вы нармальным, што гісторыя Беларусі выкладаецца ў школах па-руску?” Пазней у досыць палемічным выступленні галоўнага рэдактара часопіса “Роднае слова” Зоі Падліпскай грунтоўна будзе вызначаны стан, у якім знаходзіцца мова і яе друкаванне носьбіты цяпер, тэма рэхам паўторыцца ў шматлікіх выступленнях на трыбуне і з месцаў. А ў выніковую рэзалюцыю з’езда будзе ўнесены пункт пра тое, каб звярнуць увагу на неабходнасць павелічэння колькасці гадзін і прадметаў, выкладаемых на беларускай мове, ды прапанова аб звароце да Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь з просьбай, каб беларускамоўныя перыядычныя выданні знаходзілі больш дзейсную падтрымку з дзяржаўнага бюджэту і прысутнічалі ў бібліятэках краіны.

Моладзь ідзе!

Па сутнасці, з’езд быў арыентаваны ў будучыню. І тым падкрэсліў

свой клопат пра маладых. “ЛіМ” пісаў пра тое, што Саюзам пісьменнікаў Беларусі робіцца ў іх падтрымку: ад школ, дзе колькасць адукаваных вучняў амаль што прама прапарцыянальна колькасці запісаных у бібліятэкі дзяцей, да стыпендый маладым літаратарам, якія вырашыў і змог заснаваць СПБ, ды працы Савета па справах моладзі пры СПБ, шматлікіх іншых ініцыятыў.

Таццяна Шамякіна, Алесь Марціновіч і Ірына Шатыронак акрэслілі тое, што ўяўляе сабою сучасная крытыка, пра публіцыстыку і яе праблемы пераканаўчараспавёў галоўны рэдактар часопіса “Белая Вежа” Васіль Шырко, акадэмік-сакратар Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Аляксандр Каваленя заклікаў да супрацоўніцтва з навуковай грамадскасцю і назваў некалькі праектаў, якія могуць быць рэалізаваны ў бліжэйшай перспектыве. Гэта стварэнне цыклаў кніг, як “Мая малая радзіма”, “Старажытныя гарады Беларусі”, “Замкі і сядзібы”.

Рэзананс выступленняў, якія прагучалі на з’ездзе, яшчэ будзе высвечваць грані ў кожнай з узнятых тэм. Гэта таксама стала заўважным: тэмы дэталізаваліся, разглядаліся з розных бакоў.

І, зразумела, праблемы палягаюць не толькі ў тэхналогіях напісання, але і ў магутнай грамадзянскай пазіцыі тых, хто піша. З’езд жа паказаў: пісьменнікі адзінадушыя ў тым, што трэба працаваць у імя роднай Беларусі.

На форуме вырашаліся і арганізацыйныя пытанні. Абраны Праўленне, Прэзідыум і Рэвізійная камісія, іншыя рабочыя органы. Старшыней СПБ абраны Мікалай Чаргінец.

На здымках: віцэ-прэм’ер Рэспублікі Беларусь Анатоль Тозік зачытвае прывітанне з’езде Прэзідэнта краіны Аляксандра Лукашэнка; начальнік Галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Усевалад Янчэўскі, віцэ-прэм’ер Рэспублікі Беларусь Анатоль Тозік і старшыня грамадскага аб’яднання “Саюз пісьменнікаў Беларусі” Мікалай Чаргінец дзеляцца ўражаннямі ад з’езда.

Прыгодзіч Зіновій Кірылавіч
Шырко Васіль Аляксандравіч
Шамякіна Таццяна Іванаўна
Чарота Іван Аляксеевіч
Башлакоў Міхаіл Захаравіч
Антановіч Славамір Валяр’янавіч
Навумовіч Уладзімір Аляксандравіч
Нілаў Канстанцін Рыгоравіч
Мусіенка Сяргей Рыгоравіч
Левановіч Леанід Кірэевіч
Спрычан Вадзім Браніслававіч
Чайка Ніна Цімафееўна
Шабовіч Мікалай Віктаравіч
Саверчанка Іван Васільевіч
Зарэцкая Юлія Францаўна
Мачульскі Уладзіслаў Антонавіч
Чарота Аляксей Іванавіч
Цяўлоўскі Андрэй Канстанцінавіч
Малахоўскі Рагнед Юр’евіч

Сульянаў Анатоль Канстанцінавіч
Сівец Таццяна Мікалаевна
Шамякіна Таццяна Іванаўна
Гусачэнка Тамара Іванаўна
Крэйдзіч Анатоль Мікалаевіч
Дуктаў Уладзімір Уладзіміравіч
Кебіч Людміла Антонаўна
Гаўрыловіч Уладзімір Мікалаевіч
Бадак Алесь Мікалаевіч

Мятліцкі Мікалай Міхайлавіч
Навумовіч Уладзімір Аляксандравіч
Чарота Аляксей Іванавіч
Марціновіч Алесь Андрэевіч
Чайка Ніна Цімафееўна
Праўдзін Віктар Аляксандравіч
Цяўлоўскі Андрэй Канстанцінавіч

Літабсягі

Ірына МАСЛЯНЦЫНА,
фота Кастуся Дробава

На працягу васьмі гадоў — а менавіта столькі часу ўжо існуе традыцыя ладзіць напярэдадні хрысціянскага свята Пакроваў Багародзіцы “Пакроўскі кірмаш” — пісьменнікі Беларусі, а разам з імі і музыканты, мастакі, тэатральныя дзеячы, кінематографісты, актыўна прымаюць удзел у шматдзённай духоўна-асветніцкай праграме свята. У гэтым годзе “Пакроўскі кірмаш” прадставіў наведвальнікам ажно тры мастацкія экспазіцыі — карціны члена Саюза мастакоў Беларусі Уладзіміра Чарнышова; фотавыстаўку Сяргея Міхайлава “Божы свет”, выстаўку работ асацыяцыі глухих мастакоў “Арга”. У разважаннях на тэму “Духоўная спадчына святых Пятра і Фяўроніі ў сучасным грамадстве” акрамя асоб духоўнага звання прымалі ўдзел пісьменніца Алена Міхаленка, рэжысёр-аніматар Ірына Кадзюкова, оперны спявак Міхаіл Жылук. Прайшлі прэзентацыі дзіцячых кніг з удзелам пісьменнікаў Барыса Іанага і Аляксея

Ушанаванне маці

У межах духоўна-асветніцкай выстаўкі “Пакроўскі кірмаш”, дзевяцідзённага свята, якое праходзіла ў Мінску па блашавенні Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі Філарэта, адбылася вечарына паэзіі “Пад покрывам любові мацярынскай”. Яе арганізатарамі выступілі Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі і газета “Воскресенне”.

Клімава, творчая сустрэча з паэткай Тацыянай Дашкевіч, вечар памяці паэта Веніяміна Блажэннага. Але самым насычаным па праграме і самым шматлюдным стаўся паэтычны вечар “Пад покрывам любові мацярынскай”. Упершыню ў мерапрыемстве духоўна-рэлігійнага кірунку была так моцна і шматпланавая прадставлена сучасная беларуская паэзія. Напярэдадні дзяржаўнага свята Дня Маці, якое толькі ў Беларусі супадае з праваслаўнымі Пакровамі Багародзіцы, са сцэны канферэнц-залы Палаца мастацтваў паэты разважалі пра мацярынства, прыгадвалі сваіх маці — і чыталі самыя пранікнёныя, самыя добрыя вершы.

Светла і ўзвышана распавядала пра цуд усёдаравальнага мацярынства Валянціна Паліканіна. Матчына хата, якая і пасля сыходу гаспадыні сваёй працягвае захоўваць яе цяпло і чакаць люблага сына, паўстала перад прысутнымі дзякуючы вершам Міхася Пазнякова. Ала Чорная прымусліла узгадаць, што бабуля — таксама маці. А Уладзімір Мазго — задумацца над тым, што мачыха, якая прыняла чужое дзіця да сэрца як роднае, атрымоўвае права называцца другой маці. Алена Міхаленка чытала вершы пра жанчын, якія, добраахвотна адмовіўшыся ад права нараджаць дзяцей і абраўшы шлях манаства, ператварыліся ў “магушак” — добрых маці для ўсіх, хто мае патрэбу ў



парадзе і суняшэнні. Пра жаночы лёс разважалі ў сваіх вершах Святлана Яўсева, Вольга Сакалова, Лізавета Палеес, а маладая паэтка Марына Лайкова ўразіла публіку прыгожым выкананнем вершаў пад гітару.

Паэтычна-музычная імпрэза не пакінула нікога з прысутных абьякавым. Слова паэтаў слухалі з заміраннем сэрца і ад усёй душы апладзіравалі.

На здымку: свае вершы чытае Валянціна Паліканіна.



пус-Анталія... Багацце ідэй, формаў, фактур, фарбаў!

Выстаўка ўдзельнікаў “Арт-Жыжаль” ўпершыню суправаджалася паказам відэафільма. Дзякуючы гэтым рэпартажным здымкам яе наведвальнікі ўлучаліся ў “Кола агню”, спрычыняліся да імправізаванага майстар-класа і шукалі сакрэт ажыўлення звычайнай гліны.

На здымку: Алег Ткачоў “Калінацыця”.

Артлінія

Прыцятненне агню

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота Віктара Кавалёва

Дзевяты па ліку міжнародны пленэр па кераміцы “Арт-Жыжаль” праходзіў у наваколлі Чыгрынскага вадасховішча — на базе Дома рыбака СВК “Рассвет” імя К. Арлоўскага. Удзельнікамі праекта, вядомага ўжо далёка за межамі Беларусі, былі 23 адмыслоўцы з 10 краін. Апроч нашых суйчыннікаў ля рытуальнага творчага агню “Арт-Жыжаль” гэтым разам сабраліся іх калегі з Балгарыі, Казахстана, Латвіі, Літвы, Малдовы, Польшчы, Расіі, Турцыі, Украіны. Заснавальнікі пленэру — Магілёўскі аблвыканкам і Бабруйскі гарвыканкам. Арганізатары — аддзел культуры Бабруйскага гарвыканкама, Бабруйскі мастацкі музей імя Г. Паплаўскага ды гарадская арганізацыя Беларускага саюза мастакоў. А нязменны кіраўнік “Арт-Жыжаль” — віртуоз керамікі, вядомы педагог, бабруйчанін Валерыі Калтыгін. Сё-

Выстаўка “Кола агню” ў сталічнай мастацкай галерэі “Універсітэт культуры” прадставіла публіцы вынік артпраекта, які штогод набывае ўсё большую папулярнасць і ў саміх творцаў, і ў аматараў эксклюзіўнай аўтарскай керамікі.

лета ўдзельнікам пленэру была прапанавана значная і адказная ў сваёй канкрэтнай, прыкладной сутнасці тэма: “Кераміка ў архітэктурнай прасторы”. Таму плёна 22-дзённага шчыравання керамістаў ля адкрытага агню сталіся не толькі іх індывідуальныя творчыя эксперыменты і знаходкі з выкарыстаннем старажытных беларускіх тэхналогій апрацоўкі гліны, але і работы, створаныя ў адпаведнасці з вызначанымі параметрамі — для афармлення пэўнага інтэр’ера.

Праца азнаменавалася вернісажам новых твораў у Бабруйскім мастацкім музеі імя Г. Паплаўскага. А затым плён творчага натхнення майстроў (або іх творчага гарэння, або малення старажытнаму беларускаму паган-

скаму богу агню — Жыжжало, апекуну мастакоў-керамістаў!) пабачылі і ў Мінску. Фантастычны “Карабель” маладога беларускага майстра Максіма Калтыгіна; напоўнены гумарам і дабрывей балысгаловы “Сабака” бабруйчаніна Алега Ткачова; карункава-крохкая і трапяткая, нібы жывая марская істота, сфера пад назваю “Адзіства ў разнастайнасці”, выштуканаваная латвійскай мастачкай Элінай Цігане; “Чайнікі” студэнта ВДУ Рамана Чыгірова — “сямейства” дэкаратыўнага посуду з кідкімі чырвонымі акцэнтамі; тры кранальныя і непаўторна афарбаваныя ўзорыстыя лісточкі — кампазіцыя “Дуб”, створаная Кемалем Цізіголем, доктарам філасофіі факультэта вытанчаных мастацтваў з турэцкага горада Кам-

Повязі

Чорна-белая магія

Усё новыя выбітныя падзеі адбываюцца ў межах грандыёзнай міжнароднай культурнай праграмы “I, CULTURE”, якой Рэспубліка Польшча адзначае сваё сёлетняе старшынства ў Еўрасаюзе. У чардзе заўважных артпраектаў — манаграфічная выстаўка Зофіі Хамянтоскай “Паміж кадраў. Фатаграфіі з 1925 — 1945 гадоў”, зладжаная Міністэрствам культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы, фондам “Археалогія фатаграфіі” ў партнёрстве з Польшкім інстытутам у Мінску ды Нацыянальным гістарычным музеем Рэспублікі Беларусь, дзе і размясцілася экспазіцыя.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Дзякуючы кампетэнтным камментарыям і лекцыям нашых гасцей — спецыялістаў фонду “Археалогія фатаграфіі”, які ўжо чацвёрты год займаецца апрацоўкай спадчыны Зофіі Хамянтоскай, мінчане адкрылі для сябе яркую асобу XX стагоддзя. Постаць, адметную не толькі для польскай культуры, бо і нараджэннем сваім, і жыццём, і дзейнасцю Зофія Хамянтоска спрычыненая да ўнікальнага асяродка, які сёння завешча Беларусі Палессем, — дзівоснага каларытнага краю, дзе яшчэ да 1940-х гадоў захоўваліся

даўнія і моцныя жыццёвыя, побытавыя, міжэтнічныя, міжканфесійныя повязі між палешукамі: беларусамі, палякамі, украінцамі, яўрэямі... А яшчэ мы адчулі магію яе творчасці, у якой злучаецца строга аб’ектыўнасць гістарычнага дакумента і крэатыўнасць індывідуальнага мастакоўскага захоплення пагляду на рэчаіснасць.

Зофія Хамянтоска (1902, Парохонск — 1991, Буэнас-Айрэс), член элітарных фатаграфічных таварыстваў міжваеннай Польшчы, хаця і нарадзілася ў шляхетнай сям’і, гадалася ў ваколіцах Пінска і з маленства захоплена прыглядалася да жыцця простых па-



лешукоў. Іх побыт, звычаі; сцэнкі на кірмашах; штодзённыя справы рыбакоў, гандляроў, паляўнічых, местачковых жанчын; каларытнае асяроддзе былі крыніцай натхнення для яе. Пазней, жывучы і працуючы ў Варшаве, З. Хамянтоска пашырыла тэматычны і жанравы абсяг сваіх фотаздымкаў. Пры канцы 1940-х яна разам з дачкой і сынам эмігрыравала ў Аргенціну, дзе перастала прафесійна займацца фатаграфіяй.

У мінскую экспазіцыю ўвайшлі пераважна здымкі Палесся, а таксама Варшавы: даваенная, зруйнаваная падчас вайны, у першыя гады аднаўлення. Прэзента-

ваныя на выстаўцы матэрыялы (экспазіцыя твораў фатографы; манаграфічнае альбомнае выданне ў польска-англійскай і польска-беларускай моўных версіях — першая даследчая, багата ілюстраваная, кніга пра З. Хамянтоскую) — своеасабліва прэм’ера. У Мінску экспазіцыя працуе да 13 лістапада, затым пераедзе ў Пінск — бліжэй да малой радзімы фотамастачкі. А ўжо ў 2012-м выстаўку плануецца ўпершыню паказаць у Польшчы.

На здымку: палешукі-местачкоўцы 1930-х гадоў у аб’ектыве Зофіі Хамянтоскай.

3-пад пяра

20 кастрычніка ў Кіеве адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця помніка Уладзіміру Караткевічу. У ёй узялі ўдзел Міністр культуры Беларусі Павел Латушка і Міністр культуры Украіны Міхаіл Кульняк, дзеячы культуры і мастацтва Беларусі і Украіны. З нагоды адкрыцця помніка ў Кіеві нацыянальным універсітэце прэзентавана спецыяльнае выданне кнігі Уладзіміра Караткевіча “Дзікае лянне караля Стаха” на чатырох мовах — беларускай, рускай, украінскай, англійскай, — прымеркаванае да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка, якое адзначалася ў 2010 годзе.

Прэс-служба
Міністэрства культуры РБ

У Доме Дружбы прайшоў III Конкурс вусных выступленняў на карэйскай мове сярод студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. Конкурс праводзіцца раз на два гады па ініцыятыве Пасольства Рэспублікі Карэя ў Рэспубліцы Беларусь, і прымеркаваны ён да Дня Хангыля — гістарычнага свята стварэння ў XV ст. каралём Сечжоном сістэмы карэйскай пісьменнасці. У гэтым годзе свае выступленні на тэму карэйскай мовы, культуры, традыцый, нацыянальнай кухні прапанавалі 14 беларускіх студэнтаў. А пераможцамі сталі Ірына Найпак (3 месца), Ар’ян Аскары (2 месца) і Антон Лупанаў (1 месца).

Ірына АЛЯКСАНДРАВА

Вёска Бабовічы Гомельскага раёна для Анатоля Зэкава — не проста кропка на карце. Тут ён не аднаразава бываў падчас колішніх працы ў рэдакцыі раённай газеты “Маяк”. Яшчэ і дагэтуль жывуць некаторыя з тых вяскоўцаў, якія напрыканцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя сталі героямі газетных публікацый журналіста. Ёсць згадкі пра гэты кут і ў ягоных вершах. Вучні і настаўнікі мясцовай сярэдняй школы атрымалі цудоўную магчымасць паслухаць усламіны паэта пра час, калі ён хадзіў па гэтай зямлі, а таксама яго вершы. Выступленне Анатоля Зэкава арганічна дапоўнілі яго калегі па пяры — Васіль Ткачоў з Гомеля і мясцовы паэт Аляксандр Бардоўскі.

Лізавета ШЫЛАЙ

“Мой любімы Рагачоў” — пад такой назвай выйшаў з друку фотаальбом, які расказвае пра гісторыю, справы і людзей аднайменнага горада і раёна. У выдатна аформленай кнізе змешчана амаль сотня фотаздымкаў і шмат цікавага для краянаўцаў. Значная частка матэрыялаў прысвечана сучаснасці: расказваецца пра развіццё народнагаспадарчага комплексу Рагачоўшчыны. Можна пазнаёміцца і з памятнымі мясцінамі краю, і з рэкламай прадпрыемстваў, арганізацый і ўстаноў горада.

Міхась КАВАЛЁЎ

Супрацоўнікі Літаратурнага музея Пётруся Броўкі кожную суботу да 20 лістапада запрашаюць бацькоў з дзецьмі малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту ў займальнае падарожжа, скіравацца ў якое можна з дапамогай інтэрактыўнага пуцыводніка “Звычайныя рэчы незвычайнага чалавека”. Удзельнікі праекта павінны прайсці ўвесь маршрут — пяць літаратурных музеяў Мінска — каб атрымаць дыплом нястомнага падарожніка. А завершыцца праект выбарам сям’і-пераможцы, якая атрымае галоўны прыз — паездку ў Белаўжскую пушчу, у рэзідэнцыю Дзедэ Мароза.

Віктар ЗАЯЦ

З'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі стаў сапраўднай падзеяй не толькі для беларускіх літаратараў, але і для нашых замежных калег. Сваімі думкамі пра форум, пытанні, якія на ім абмяркоўваліся, і сучасны літаратурны працэс дзеляцца дэлегаты з'езда і яго госці.



Валянціна ПАЛІКАНІНА, паэтэса:

— Прыемна, што на нашым пісьменніцкім з'ездзе прысутнічалі замежныя госці, гаварылася пра развіццё міжнародных кантактаў, сумесныя праграмы папулярызацыі сучаснай літаратуры. Цяжка пераацаніць важнасць міжнароднага прызнання для сучаснага пісьменніка. А яно пачынаецца з апублікавання яго твора за мяжой. Што для гэтага трэба? Безумоўна, добры пераклад і — зацікаўленасць замежнага выдавецтва. Але самастойна наладзіць міжнародныя кантакты сёння цяжка. Добра, калі гэты клопат возьме на сябе наш Саюз пісьменнікаў. Пабо больш ладзіць творчых сустрэч літаратараў розных краін, накіроўваць нашых аўтараў для ўдзелу ў міжнародных форумах і запрашаць “замежнікаў”, скажам, прадстаўнікоў выдавецтваў, да нас. Прапагандаваць творы беларускіх аўтараў ва “ўся светным павуцінні”. Можна ініцыяваць з творчымі саюзамі іншых краін практы ўзаемавыдання твораў сучасных літаратараў. Нашы — за мяжой, іх — у Беларусі. Гэта будзе цікава не толькі беларускім пісьменнікам, але і беларускаму чытачу.



Чынгіз АБДУЛАЕЎ, сакратар Саюза пісьменнікаў Азербайджана, віцэ-прэм'ер азербайджанскага ПЕН-клуба:

— Самыя лепшыя ўражанні ад з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі! Сапраўды, гэта цудоўна, што ў краіне такое паважлівае стаўленне да вашага творчага саюза, да пісьменнікаў увогуле — прысутнічалі і міністр культуры, і міністр адукацыі, і намеснік міністра інфармацыі! Увогуле, гэтак павінна быць паўсюль і заўжды. Пісьменнікі — гэта пасрэднікі паміж Богам і людзьмі. Яны выражаюць ментальнасць свайго народа, распавядаюць пра яго спадзяванні і патрэбы. Пісьменнікі — лепшыя праваднікі ідэй. І безумоўна, такія ад-

носіны да пісьменнікаў, як у Беларусі, могуць толькі радаваць і ўраджаць. У Азербайджане таксама шануюць літаратараў. Мала таго, мы — адзіная краіна, дзе Саюз пісьменнікаў захаваўся такім, як быў у часы СССР. Наша творчая арганізацыя цалкам фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту. Мы выдаём 11 часопісаў і газет. Нашы аўтары атрымліваюць вартыя ганарары — ад 1 да 1000 долараў за кнігу. Гэта — заслуга Гейдара Аліева, нашага першага прэзідэнта. Гэта ён прыняў рашэнне ўзяць Саюз пісьменнікаў з усімі яго структурамі на дзяржаўны баланс. Кожны год 70 азербайджанскіх пісьменнікаў атрымваюць спецыяльную прэмію ў памеры да 500 долараў, а ўсе народныя паэты і пісьменнікі Азербайджана маюць асобую Прэзідэнцкую пенсію — 1,5 тысячы долараў у месяц незалежна ад таго,

дзе яны працуюць ці якая ў іх яшчэ ёсць пенсія. Віцэ-прэм'ер па культуры ў нас — пісьменнік, многія міністры — літаратары, у Парламенце 15 пісьменнікаў. І ўвесь горад Баку — па сутнасці помнік вялікім паэтам і прازیкам Азербайджана. Нягледзячы на такое надта паважлівае стаўленне да пісьменнікаў, мы перажываем сёння, як і іншыя народы свету, вялікую праблему — сярэднестатыстычны азербайджанец перастае быць актыўным чытачом. Аднак, калі спытацца, наколькі ведае і чытае сярэдні амерыканец, француз ці англічанін сваю нацыянальную літаратуру, давалася б, пэўна, канстатаваць яшчэ больш сумны вынік. Веру, што ўсё ж такі сітуацыя пераменіцца. Дзеля гэтага мы, пісьменнікі, і працуем, дзеля гэтага выдаём кнігі і збіраем-ся на сходы.



Андрэй АНТОНАЎ, член Ленінградскай абласной арганізацыі Саюза пісьменнікаў Расіі, намеснік старшыні Расійска-Беларускага брацтва:

— Для нас, літаратараў Расіі, з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі — таксама падзея. Бо разам з беларускімі калегамі мы стварылі пісьменніцкую арганізацыю Саюзнай дзяржавы і імкнемся ўсяляк падтрымліваць літаратурныя і сяброўскія сувязі. Відавочна, што за пяць гадоў у вас зроблены дастаткова істотныя крокі наперад. Бачная падтрымка дзяржавы, бачная праца кіраўніцтва СПБ, бачныя намаганні старшыні Мікалая Чаргінца ўзняць пісьменніцкі статус у краіне і дадаць вагі пісьменніцкаму слову. А гэта сёння надта важна. Бо мы маем справу з агульнай тэндэнцыяй вульгарызацыі літаратуры. Гэта характэрна і для нашага Санкт-Пецярбурга, і для Масквы, Кіева, Мінска, якія заўжды лічыліся славянскімі інтэлектуальнымі




Ібрагім АЛЬ-ДЖАРАДЗІ, член выканаўчага камітэта Саюза Арабскіх пісьменнікаў:

— Прыемна было падчас з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі пабачыць тых, хто сёння робіць беларускую літаратуру, хаця кнігі выстаўлена было няшмат, і гэта крыху засмучала. Наогул тэма прэстыжнасці пісьменніцкай працы, якая была ўзнята нашымі беларускімі калегамі, актуальная не толькі ў вашай краіне. Наш Саюз пісьменнікаў узнік у Сірыі як уласна сірыйскае творчае аб'яднанне. Аднак з-за таго, што ў іншых арабскіх краінах такіх саюзаў не было, мы агаварылі магчымасць для ўступлення аўтараў іншых арабскіх краін. Цяпер Саюзы пісьменнікаў створаны шмат дзе, але ўсё роўна мы прымаем у свае шэрагі пісьменнікаў розных краін.

Доўгі час членства ў Саюзе арабскіх пісьменнікаў было справай прэстыжу і гонару. І гэта стала выглядаць прыцягальна для людзей, якія займаюцца палітыкай, а таксама для людзей, добра забяспечаных матэрыяльна. Яны скарысталі свае магчымасці, каб увайсці ў пісьменніцкае кола, не маючы пры гэтым ніякіх асаблівых літаратурных здольнасцей. І гэта значна панізіла планку прафесійнасці. Тым не менш членства ў Саюзе пісьменнікаў дагэтуль надае вагу чалавеку ў нашым грамадстве. Прыходзіць шмат таленавітай моладзі.

цэнтрамі, і ў такой жа ступені для правінцыі. Безумоўна, на кніжных паліцах магазінаў прысутнічае і правараная часам кніжная класіка, і сур'езныя, густоўныя творы сучаснікаў. Але гэтая літаратура не заўжды запатрабаваная чытачом. У Расіі больш чытаюць Данцова, Марыніну, кнігі лёгкага жанру. Але дасведчаны чытач дакладна існуе. І пра гэта гаворыць тое, што і сёння даволі ахвотна людзі ідуць на сустрэчы з вядомымі літаратарамі і самі спрабуюць сябе ў літаратуры. Прыемна адзначыць, што ў Санкт-Пецярбургу і Ленінградскай вобласці паспяхова існуюць літаратурныя аб'яднанні. Народ збіраецца, імкнецца да сустрэчы з аднадумцамі, абмяркоўвае вершы і прозу. У такім асяроддзі выпяляюць таленты, якія пасля ўваходзяць і ў прафесійныя пісьменніцкія арганізацыі. Моладзі, якая імкнецца ў літаратуру, няшмат, але яна ёсць. Маладыя дзяўчаты і хлопцы ствараюць удалыя літаратурныя творы, спалучаючы з творчасцю працу па асноўнай спецыяльнасці. Бо, на жаль, у нас няма сёння падстаў для таго, каб пісьменніцтва стала прафесіяй.

Уладзімір ВАСІЛЕНКА, паэт, прازیак:



— Самае яркае маё ўражанне ад II з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі супадае з тым, чаму па-добраму пазаздросцілі з трыбуны выступоўцы — госці з Расіі, Азербайджана і Літвы, — прысутнасць на з'ездзе міністраў і іншых афіцыйных асоб. Дыялог, які вёўся паміж кіраўніцтвам саюза і лідарамі выканаўчай улады краіны, а таксама прынятыя на базе гэтага дыялогу Палажэнні Рэзалюцыі з'езда, дазваляюць спадзявацца на ўзмацненне дзяржаўнай падтрымкі нашага саюза і на змяненне з гэтай нагоды сітуацыі на кніжным рынку краіны на карысць сур'езнай літаратуры. У асабістых зносінах з дэлегатамі з'езда прыемным адкрыццём для мяне стала наяўнасць у нашых пісьменніцкіх колах людзей, якія глыбока адчуваюць час, знаёмых з апошнімі дасягненнямі сучаснай навукі, што мяне як выхадца з акадэмічнага асяроддзя парадавала: і Талстой, і Дастаеўскі ведалі дасягненні сучаснай ім навукі, што бачна з іх тэкстаў.



Вітаўтас ЖЭЙМАНТАС, член Саюза пісьменнікаў Літвы і Саюза пісьменнікаў Беларусі:

— Літаратурныя праблемы ў літоўскіх і беларускіх пісьменнікаў падобныя: ганарары, тыражы, цяжкасці з надрукаваннем у літаратурных выданнях, пошукі “свайго” чытача. Але як бы цяжка і напружана ні было нам сёння, пісьменнік усё роўна застаецца пісьменнікам. Жаданне быць літаратарам — гэта, пэўна, дзесьці ўнутры чалавека, і я думаю, кожны час ад часу спрабуе штосьці напісаць, але не кожнаму гэта ўдаецца. Урэшце, у нас кажуць: ёсць людзі, якія народжаны быць архітэктарамі, урачамі. Гэтаксама і пісьменнікамі.

Праблемы падобныя, але стаўленне да іх у нашых краінах рознае. З белаў заздрасцю глядзеў падчас з'езда на Прэзідыум. Каб на наш пісьменніцкі з'езд сабралася так многа афіцыйных асоб! Такого ў нас няма. Ды і сам з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі праходзіў канструктыўна, дыскусійна, але добрабычліва. Мне падабалася, што людзі шчыра кажуць пра тое, што ім баліць.

А мне асабіста баліць тое, што два нашыя народы, якія доўгі час мелі так шмат агульнага, цяпер страчваюць сувязі і ўжо так мала ведаюць адзін пра аднаго. Нам моцна перашкаджае моўны бар'ер, пераадолець яго можна было б з дапамогай перакладчыкаў. Але ў нас у Літве нідзе не знойдзеш нават літоўска-беларускага ці то беларуска-літоўскага слоўніка. Англа-літоўскі, франка-літоўскі, латвійска-літоўскі і нават літоўска-старажытнагрэчаскі — ёсць. А слоўнікаў, якія б дапамагалі ў зносінах з бліжэйшымі суседзям, — няма. Пахадзіўшы па беларускіх крамах, упэўніўся, што і тут няма неабходных слоўнікаў. Купіў беларуска-рускі, каб займацца перакладам на літоўскую мову твораў сучасных беларускіх аўтараў. Я ўжо працаваў з тэкстамі Георгія Марчука, Лідзіі Арабей, аўтаркі цікавай кнігі пра беларускую пісьменніцу Цётку. У Літве запатрабавана літаратура пра дзеячаў сусветнай культуры, якія жылі і працавалі на нашай зямлі. Таму кніга пра Алаізу Пашкевіч сёння патрэбная нашаму чытачу. А наогул я, вывучаючы беларуска-літоўскія літаратурныя сувязі, зрабіў для сябе адкрыццё. Аказваецца, каля 40 перыядычных выданняў на беларускай мове ў розныя часы выдаваліся ў нашым Вільнюсе. Усе класікі беларускай літаратуры мелі ў сваёй біяграфіі “віленскі перыяд”. Дык хіба ж можна, каб сувязі гэтка перарваліся!

Віншваем



Ва ўрачыстай абстаноўцы, падчас з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі, лепшым майстрам слова былі ўручаны ўзнагароды. Прыемна, што сядро тых, хто выходзіў на святочную сцэну, і наша калега, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Ірына Маслянічына. Яна ўзнагароджана нагрудным знакам “Выдатнік друку Беларусі”. Ірына працавала ў розных выданнях, а цяпер яна — аглядальнік газеты “Літаратура і мастацтва”. Акрамя журналісцкай дзейнасці Ірына піша кнігі ў жанры гістарычнай публіцыстыкі, стварае п'есы. Яна — аўтар кнігі “Млын на сямі колах. Беларускія паданні і легенды”, “Кавалеры і дамы беларускага рэнесансу”, “Па рыцарскіх законах”, “Летапісцы распавядаюць пра каханне”, “Век сентыментальных пісем”, многія — у суаўтарстве з Мікалаем Багадзяжам (“Слава і няслаўе”, “Радзівілы — нявіжскія каралі”, “Радзівілы ў эпоху інтрыг і аванцюр”, “Жанчыны, найбольш знакаміды ў гісторыі Беларусі”, “Беларусь далетапісная”) і іншых. Віншваем з высокай узнагародай і жадаем плёну, новых цікавых задум і іх здзяйснення!

Маці Юрыя Алешы шмат гадоў чакала сына ў Гародні

Упершыню пра тое, што імя Юрыя Алешы, аўтара шырокавядомай казкі “Тры таўстуны”, звязана з Гародняй, я пачула ад выкладчыка ГрДУ імя Янкі Купалы Валерыя Чарапіцы. Ён выявіў гэта ва ўспамінах пісьменніка Уладзіміра Лідзіна, з якіх вынікала, што ў 1939 годзе бацькі Алешы жылі ў Гародні, у кватэрцы пры гасцініцы, дзе служыў бацька Юрыя.

Таццяна НІКІЦІНА,
Гародня,
фота аўтара
і з архіва Юрыя Алешы

Таямніца старой сядзібы

Вядома, што ў 1922 годзе бацькі Алешы эмігрыравалі ў Польшчу з Адэсы, дзе прайшлі дзяцінства і юнацтва пісьменніка. А іх адзіны сын Юрый (яго сястра Ванда памерла ад тыфу), у той час паэт-пачатковец, зрабіў лёсавызначальны выбар: адмовіўшыся ехаць з бацькамі, накіраваўся ў Маскву ўслед за дзяўчынай, без якой не ўяўляў свайго жыцця. Так, па словах Алешы, скончылася яго мінулае. А прозвішча ўмілаванай Сімы Суок стала імем галоўнай гераіні “Трох таўстуноў”. Пасля таго як Сіма яму здрадзіла, Юрый ажаніўся з яе сястрой Вольгай.

Акрамя скупых радкоў Лідзіна і знойдзеных мясцовымі гісторыкамі звестак пра бацьку Алешы, які ў даваенны час быў упраўляючым у гасцініцы “Еўрапейская”, меў славу заўзятага карцёжніка і прайграў усю маёмасць, пакінуўшы жонку без сродкаў да існавання, нічога больш пра гарадзенскі перыяд жыцця бацькоў пісьменніка вядома не было. Гасцініца “Еўрапейская” была разбураная падчас бамбардзіроўкі, на яе месцы цяпер знаходзіцца ўнівермаг.

Але нядаўна, дзякуючы артыкулу філолага з Ізраіля Ларысы Гарбар, раней жыхаркі Гародні, стала вядома, дзе менавіта пасля вайны жыла маці Юрыя Алешы. Высветлілася, што жыла няпростая бабулька на маёй вуліцы, у хаце насупраць, і я не раз яе бачыла! Але яшчэ лепш памятаюць пані Алешу яе былыя суседзі Марына Мажарова, Людміла Рамашкан і Уладзімір Калеснік — стражылы цаглянага дома на вуліцы Міцкевіча. Паводле іх слоў, заўсёды акуратна апранутая бабулька з ціхім голасам, якая жыла на першым паверсе, была інтэлігентнай, начытанай дамай, ведала некалькі еўрапейскіх моў, выдатна грала на піяніна і любіла пасядзець на зэдліку перад парадным уваходам. Жыла яна ў поўнай адзіноце, а звалі яе Вольга Уладзіславаўна.

Пры выпадку пажылая таварыская дама напаўголаса распавядала, што яна з багатага польскага роду, што ў сям’і быў свой герб, вялікая хаця і экіпаж. Што ў маладосці яна добра малявала і падавала надзеі як мастачка. А яшчэ, збянтэжана дадала сівавалосая пані, у яе было шмат прыхільнікаў. Пані Алеша частавала суседскіх дзетак цукеркамі і гарбатай у сваім таямнічым пакоі, дзе зачароўвалі велізарнае, пад столь, люстэрка ў цёмнай раме, старадаўняе крэсла, высокая разьбяная камода і партрэт прыгожай дамы ў шыракапольшым капелюшы, які вісеў над ложкам. Дзеці ведалі, што сын бабулькі — пісьменнік, аўтар добра знаёмай ім казкі “Тры таўстуны”, і думалі, што калі-небудзь убачаць і яго самога, бо павінен жа ён прыехаць у гасці да мамы!

Доўгая дарога да маці

Ці прыезджаў Юрый Алеша калі-небудзь у Гародню, дакладна не ведае ніхто. А раптам? Ва ўспамінах Барыса Ямпольскага пра Алешу сустрэла фразу, што дае надзею: “Ніколі ён не выязджаў далей Гародні”. Значыць, усё-такі быў?!

Паасобку яны перажылі не толькі час, калі бацькі апынуліся ў буржуазнай Польшчы, а Юрый — у Маскве, але і ва-

енныя гады, якія Алеша з жонкай прывялі ў эвакуацыі ў Ашхабадзе, а Вольга Уладзіславаўна і Карл Антонавіч — у акупаванай немцамі Гародні. У архіўных матэрыялах я знайшла, што бацька пісьменніка памёр у жніўні 1944-га ад раны, атрыманай пры разрыве бомбы. Юрый і Вольга вярнуліся ў Маскву з эвакуацыі ў 1946-м. Дык няўжо і пасля кровапралітнай вайны Юрыю не хацелася на свае вочы ўбачыць маці? Але пасляваенныя суседзі Вольгі Уладзіславаўны нічога не ведаюць пра гэтую сустрэчу і сына яе ніколі не бачылі. Магчыма, Юрый прыезджаў да вайны?..

Я працягвала шукаць хоць нейкія сведчанні яго вандроўкі ў Гародню. І аднойчы даведлася, што ў Расійскім дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва ў фондзе Юрыя Алешы сярод дакументаў, рукапісаў і фотаздымкаў захоўваецца і яго перапіска з маці. Аказалася, ён і яна асцярожна захоўвалі лісты адно аднаго пачынаючы з 1924 года! Ды гэта ж сапраўдны скарб!

За два дні працы ў маскоўскім архіве я прагна прачытала ўсе 58 лістоў, ад радка да радка, горача спадзеючыся выявіць



Вольга Алеша (справа) з сястрой у Гародні, на левіцы, што вядзе да Нёмана.

хоць нейкую згадку пра паездку Алешы ў Гародню і сустрэчу з маці. З лістоў і тэлеграм вынікала, што грошы ў Гародню ён дасылаў рэгулярна і пры выпадку нават перадаваў са знаёмымі пасылкі з Масквы.

У снежні 1939-га Юрый пісаў маці, мабыць, тлумачачы, чаму не змог паехаць у Заходнюю Беларусь і Гародню з групай пісьменнікаў: “Пісаў сцэнарый да 20-годдзя савецкага кіно і не мог з’ехаць з Масквы, ставаўся з рэжысёрамі. Як толькі скончу гэтую працу — прыкладна ў сярэдзіне студзеня — неадкладна адпраўлюся да вас, у вашу загадкавую Гародню, якую не раз бачыў у сне, калі думаў пра вас. Неспасцігальна, што мы зноў убачымся, так шмат год прайшло — жыццё!”

«Я не хачу, не пабачыўшыся з табою, паміраць...»

Вольга Суок упершыню прыехала да свекрыўкі ў 1954 годзе, каб даглядаць яе, калі ў пані Алешы здарыўся інсульт. Ця-

пер маці чакала ў гасці сына, з нецярплівасцю і надзеяй учытваючыся ў радкі яго рэдкіх лістоў...

29 мая 1954. “Матуля! Я безумоўна пастараюся прыехаць. Не трэба думаць, што мяне ўтрымлівае ад паездкі якое-небудзь пачуццё супраць цябе. Наадварот, твой вобраз паўстае перада мною бясконца мілым, дарагім.

Ад цябе я атрымаў дар паэзіі, любоў да свету. Калі я не еду да цябе, дрэнна клапацуся пра цябе — то тут вінавата вечная турбота душы, вечная трывога, думка пра тое, што нешта галоўнае не зроблена...

Вось напишу нешта выдатнае, а потым ужо і буду жыць, як усе!.. Ведай таксама, што ўсё жыццё я ганарыўся падабенствам да цябе.

Прыеду! Баюся называць тэрмін. Хутка. Восенню.

Юра”.

20 верасня 1954. “Пішу кнігу ўспамінаў. Там фігуруе Адэса з дзіцячымі і гімназічнымі гадамі. Так што я часта цяпер знаходжуся ў сферы дзяцінства, у блізкасці да цябе, Ванды, бацькі...”

10 сакавіка 1955. “Кожны раз думаю пра тое, якая ў цябе светлая галава, які цудоўны почырк — вядома, мой аптымізм, мая любоў да рэальнага свету — усё гэта ад цябе!”

Стоячы ля камоды і мачаючы пяро ў чарніліцу, пані Алеша пісала сыну сваім выразным каліграфічным почыркам...

8 верасня 1956. “Нядаўна, у адну з нядзель, — ты выступаў па радыё; мае суседзі сталі мяне клікаць, але ў мяне шумеў прымус, і пакуль я прыйшла па калідоры — ты яшчэ сказаў 2 — 3 словы і перастаў.

Не паверыш, як мне было крыўдна — але і голасу твайго я не пазнала — няўжо з 39 года мог так голас змяніцца? — я тады адразу пазнала”.

Хутчэй за ўсё, у 1939-м пасля візіту пісьменнікаў у Гародню Юрый звязаўся з маці па тэлефоне.

23 лютага 1957. “Ад знаёмых чую, што ў продажы ёсць твая новая кніга (“Выбранае” — Т. Н.) — купіць яе не жадаю — лічу, што сын-пісьменнік павінен першы асобнік кнігі даслаць сваёй маме — калісьці так было...”

...Не жадаю цябе папракаць — але прашу і ўмольваю: не пі, не пі! Тут крыніца ўсіх тваіх няўдач.

Хоць Нікулін (пісьменнік Леў Нікулін, які таксама сустракаўся з бацькамі Алешы ў 1939 годзе. — Т. Н.) і казаў мне, што ён з табой выпіў мора гарэлі, але ўсё-такі ў яго ёсць усё — і дача, і машына, а ў цябе няма нічога! Нават за 37 год не можаш сабе дазволіць пабачыцца з маці. (Выходзіць, за ўсе гэтыя гады ён так і не прыезджаў — ні да вайны, ні пасля? — Т. Н.)


Дарэчы: у Беларусі ёсць таксама дамы творчасці — ты, можа, мог бы сюды прыехаць у такі дом — тады мы маглі б пабачыцца? (Выдатная ідэя! — Т. Н.) Даведайся пра гэта і падумай, Юра, я не жадаю, не пабачыўшыся з табой, паміраць...”

11 лістапада 1957. “Я, вядома, маючы знаёмых у Маскве, магла б лёгка даведацца пра ўсё тваё жыццё — але я лічу крыўдным і для цябе, і для сябе даведвацца ад чужых пра жыццё майго сына!

Ты пісаў неяк, што часта бачыш мяне ў сне, а гэта таму, што я ў большасці не сплю ночамі і тады думаю пра цябе — і вось табе перадаецца...”

28 студзеня 1958. “Мама! Мілая!

О, як я вінавата перад табой! Адзінае апраўданне — што я ўсё жыццё не быў унутрана ўладкаваны; заўсёды ў мяне



Юрый Алеша.

неякае імкненне сам не ведаю куды, нейкая незадаволенасць. Я неяк удала сказаў сабе, што я не іду па зямлі, а лячу над ёй”.

20 лютага 1958. “Я паміраць не магу, пакуль не пабачуся з табой — ты павінен пра гэта падумаць і знайсці магчымае хоць на 3 дні мяне адведаць, умольваю цябе пра гэта, мне вельмі дрэнна, я вельмі хутка памру — і калі не прыедзеш, то сумленне будзе мучыць цябе!”

Можа быць, пасля гэтых просьбаў Алеша хоць на дзень вырваўся ў Гародню? Але акрамя загадкавай фразы Ямпольскага “Ніколі ён не выязджаў далей Гародні” іншых пацверджанняў гэтаму я не знайшла... А пані Алеша не памірае — усё чакала сына, чакала з апошніх сіл. Але першы памёр ён.

У пісьменніцкім доме

У маі 1960-га на імя Вольгі Уладзіславаўны прыйшоў ліст, напісаны хімічным алоўкам — почырк быў незнаёмы. У ім паведамлялася, што Юра памёр ад разрыву сэрца. Узрушаная горам, пані Алеша канчаткова занемгла. З наступленнем халадоў прыехала ў Гародню Вольга Суок і забрала свякроў у Маскву.

Перабраўшыся ў Маскву, Вольга Уладзіславаўна жыла ў пісьменніцкім доме ў Лаўрушынскім завулку, насупраць Траццякоўскай галерэі, на дзевятым паверсе. З акна Юравага кабінета бачныя былі старая цэркаўка і дамы Замаскварэчча. Былым гарадзенскім суседзям пані Алеша напісала з Масквы пра тое, як кранальна ставяцца да яе новыя суседзі — Таня і Канстанцін Паўстоўскія. Масціты савецкі пісьменнік і крытык Віктар Шклоўскі (ён, Юрый Алеша і паэт Эдуард Багрыцкі былі жанатай з трыма сёстрамі Суок — дзіўнае перапляценне імёнаў і лёсаў!) пазнаёміўся з Вольгай Уладзіславаўнай у Маскве, калі той было ўжо за 85. І запамніў яе такой: “...старая, культурная, іранічная захопленая жыццём, устойлівая ў жыцці полька, якая выдатна размаўляла па-руску”. Яна паказала Шклоўскаму фамільны герб Алеш: алень з залатой каронай, надзетай на шблю. Вядома, што паходзіў старадаўні род ад беларускай шляхты са Століншчыны, а дзіўнае прозвішча Алеша азначае не што іншае, як аленяня.

Дзяцей у Юрыя, а значыць і ўнукаў у Вольгі Уладзіславаўны, не было. Праз два гады пані Алеша памерла, пахавалі яе на Новадзявочых могілках, побач са знакамітым сынам. На надмагільных плітах выбітыя даты жыцця: 1875 — 1963 і 1899 — 1960. Хаця б пасля смерці яны апынуліся разам.


Багаты плён пісьменніка, рэдактара, перакладчыка

Віктар ГАРДЗЕЙ

У пісьменніцкіх дыскусіях і спрэчках, што разгараліся тут і там на калідорах свіцязянскага пансіяната, ён меў свой важкі голас, калі вельмі актыўна і з нейкай душэўнай захопленасцю абмяркоўваліся кніжныя навінкі — першыя зборнікі паэзіі “Зямля-магніт” Міколы Федзюковіча і “Непазбежнасць” Міколы Купрэева, кнігі прозы “Падранак” Віктара Карамазова, “На зялёнай дарозе” Анатоля Кудраўца, “Скрозь жывуць людзі” Міколы Капыловіча, дарэчы, удзельнікаў гэтага самага свіцязянскага семінара. Гарачыя літаратурныя дыскусіі нязменна пачыналіся там, дзе ў цесным акружэнні маладых творцаў рэй вялі нашы выдатныя майстры слова Янка Брыль, Уладзімір Караткевіч, Міхась Стральцоў, Барыс Сачанка, і ўсё, пра што гаварылася ў тым цесным гурце, было для нас плённай вучобай, назаўсёды заставалася ў памяці.

Вось так па збегу лёсу і абставін на Свіцязі я пазнаёміўся не толькі са сваімі ровеснікамі, але і з многімі старэйшымі пісьменнікамі, чые імёны шырока гучалі ў друку і на радыё, а хто-ніхто выдаў і свае першыя зборнікі. Сярод аднагодкаў-творцаў Мікола Гіль, як я ўжо казаў, вылучаўся нейкай унутранай сталасцю і сур’ёзнасцю, дасведчанасцю ў літаратурных справах, чаму я не здзіўляўся, даведаўшыся, што гэты высокі і хударлявы юнак — малодшы брат тады ўжо вядомага паэта і вучонага-філалага Ніла Гілевіча. Між іншым, на творчы семінар Мікола Гіль прыехаў як цалкам незалежная і яркая творчая індывідуальнасць, у першую чаргу як аўтар цікавых нарысаў і апавяданняў для дзяцей і дарослых. Творы даволі маладога празаіка на той час з зайздросным пастаянствам друкаваліся ў часопісах “Бярозка”, “Маладосць”, “Полымя”, “Беларусь”. Чытачы старэйшага веку, напэўна, памятаюць яшчэ адно захапленне Міколы Гіля — яго вытанчаная, напісаная з выдатным мастацкім густам крытычныя артыкулы і рэцэнзіі на новыя кнігі прозы і паэзіі. Захапленне гэтае прыйшло ў маладыя гады, але ёмкай, змястоўнай рэцэнзіі не цураўся ён і ў сталасці. Няма патрэбы пералічваць пісьменнікаў, чые творы разгледжаны ім тактоўна і патрабавальна, бо такіх пісьменнікаў — дзясяткі, паэтаў і празаікаў, старых і маладых. Зноў жа, цікавы факт. Звольніўшыся за “ЛіМа”, Мікола Гіль нейкі год ці два працаваў у часопісе “Родная прырода”, і тады ў ягоных творах на поўную

На славу свіцязянскі семінар творчай моладзі, які цёплымі майскімі днямі 1968 года праходзіў у ваколіцах старажытнага возера, спачатку высаджыўся прадстаўнічы дэсант газетчыкаў: ад рэспубліканскай “Звязды” — Зіновій Прыгодзіч, ад “Чырвонай змены” — Алесь Бяржынскі, ад “Знамени юности” — Віктар Поляк, ад беларускага радыё — Аляксей Жук. Гэтых я ўжо добра ведаў, таму што паводле роду сваіх службовых заняткаў яны не адзін раз прыязджалі ў Ганцавічы, дзе я працаваў у раённай газеце “Савецкае Палессе”. Але сярод вялікай плоймы журналістаў, што дружна зляцеліся на Свіцязь асвятляць у друку ход векапомнага семінара маладых паэтаў і празаікаў, быў і яшчэ мала знаёмы мне карэспандэнт газеты “Літаратура і мастацтва” Мікола Гіль — высокі і хударлявы, у акуларах і, як запомнілася, з нязменнай цыгарэтай у руцэ.



сілу загучала тэма экалогіі, аховы роднай прыроды, асабліва ў нарысе “Зялёная пушча — калыска мая...”, а таксама ў рэцэнзіях на кнігі пісьменнікаў-анімілістаў — “Дзівосная птушка” Э. Самусенкі, “Палессе” В. Вольскага, “Ляснымі сцежкамі” А. Курскова, “Паталым снезе” В. Карамазова, “Вандроўнае шчасце” К. Кірэенкі і іншых.

Ну, а сваю першую кнігу прозы “Ранішнія сны” Мікола Гіль выдаў у 1973 годзе, ужо ў даволі сталым узросце, прынамсі, на многа пазней за сваіх ровеснікаў-пісьменнікаў так званага філалагічнага пакалення, тых жа празаікаў Міхасы Стральцова, Уладзіміра Паўлава, Анатоля Кудраўца. І на гэта, мусіць, былі свае прычыны, аднак менавіта яны, “Ранішнія сны”, паставілі аўтара ў шэраг перспектыўных беларускіх пісьменнікаў, хаця пісаў ён толькі апавяданні і аповесці, а на раман не “замахваўся”. Ды, як кампенсация за працяглае кніжнае маўчанне, адзін за адным пайшлі зборнікі ўлюбёных празаічных жанраў — “Таццянін чэрвень”, “Самы галоўны чалавек”, “Пуд жыта”, “Тэлеграма з Кавалевіч”, “Камандзіроўка ў Вішанькі”, “Кім і Валерыя”. Міколу Гіля не абмінулі

тыя ж самыя праблемы і пытанні сучаснасці, якія хвалілі празаікаў яго пакалення, у першую чаргу гэта запущенае, заняпад вёскі, масавыя ўцёкі маладых у горад, што выклікала вялікія, часам не лепшыя, змяненні ў адвечным менталітэце беларусаў. На балючыя, злабадзённыя кнігі пісьменніка напісана шмат зацікаўленых рэцэнзій і водгукаў. Крытыкі і рэцэнзенты, а сярод іх і такія вядомыя, як Ю. Канэ, Г. Шупенька, П. Дзюбайла, Л. Савік, М. Тычына, адзначаючы бездакорны стыль і выдатную аўтарскую мову, звярталі ўвагу на станоўчыя якасці герояў празаічных твораў Міколы Гіля — іх адданасць роднай зямлі, вернасць маральным заветам і мудрасці продкаў. Калісьці паднятая пісьменнікам праблема вяртання былога вясцоўца з горада ў вёску сёння стала як ніколі актуальнай.

Канечне, Мікола Гіль не належыць да тых творцаў, якія не пакідаюць ні дня без радка, але і зроблена ім ня мала. Для дзяцей ён выдаў асобнай кнігай казку-быль “На лясной вуліцы” і аповесць у апавяданнях пра касманаўта Пятра Клімука “Ёсць на зямлі крыніца”. З беларускімі касманаўтамі ў пісьменніка асабліва

трывалая дружба, калі ўлічыць, што ў ягоным літаратурным запісе выйшла кніга таго ж П. Клімука “Зоры — побач”, якая некалькі разоў перавыдавалася. Варта сказаць, на беларускай мове Мікола Гіль перастварыў дзясяткі кніг замежных пісьменнікаў — венгерскіх, русьскіх, а таксама рускіх, украінскіх, літоўскіх, грузінскіх, туркменскіх, таджыкскіх. У сваю чаргу, яго творы перакладаліся на англійскую, балгарскую, персідскую, рускую, украінскую і эстонскую мовы. І гэта даволі няпоўны літаратурны даробак празаіка, паэта, журналіста. Тут, відаць, трэба згадаць і кнігу адметных, самабытных нарысаў Міколы Гіля “Пасянае — уздызе”, бо з таго часу як у 1959 годзе скончыў аддзяленне журналістыкі філфака БДУ, ён ні разу не перапыняў газетную працу. Прыемна, што на гэтым нялёгкім шляху было багата сапраўднага плёну і творчых удач.

Па сутнасці ўсю сваю працоўную біяграфію пісьменнік і журналіст Мікола Сямёнавіч Гіль прысвяціў штотыднёвіку “Літаратура і мастацтва”, займаючы тут высокія пасады — загадчыка аддзела, адказнага сакратара, намесніка галоўнага рэдактара. Толькі адзін раз адлучаўся з гэтага калектыву для працы ў часопісах “Родная прырода” і “Маладосць”. Аднак праз пяць гадоў вярнуўся назад — туды, дзе калісьці надрукаваў свае першыя літаратурныя творы, дзе пакінуў добрыя згадкі пра сябе. Невыпадкова ў 1990 годзе Мікола Гіль быў прызначаны галоўным рэдактарам “ЛіМа”, 15-м па ліку з года выдання газеты. І займаў гэтую адказную пасаду шэсць гадоў, аж да выхаду на пенсію. Час быў складаны, суровы, але газета творчай інтэлігенцыі выстаяла, захавала сваё аблічча, займеўшы ў рэспубліцы многа новых сяброў. Сёння згадаць пра той ужо далёкі час ёсць добрая нагода, таму што 15 кастрычніка Міколу Гіль сустраў свой 75-гадовы юбілей, і, віншуючы сьлыннага пісьменніка з гэтай прыемнай датай, рэдакцыя “ЛіМа” не забылася і на яго колішнія рэдактарскія заслугі.

Школа добрых пачуццяў Шчырэць любасцю

Раіса БАРАВІКОВА



Так, “хто гадаваўся ў цішы дрэў, той ашчаджае і ўспаміны аб тым, як любасцю шчырэў да кожнай зёлкі і націны...” — напісаў калісьці выдатны і пасвойму непаўторны Міхась Стральцоў. І ён сапраўды непаўторны, належыць да тых паэтаў, каго не-не ды і перачытаеш, асабліва ў час нейкага душэўнага неспакою, жыццёвай трывогі. Ці не Жорж Санд пісала, што толькі ў час глыбокай сталасці адчула ўсю асалоду жыцця, калі з душы абтрэсліся бурлівыя страсці зямныя і яна, душа, засталася сам-насам з прыродай. Стральцова трэба абавязкова чытаць у глыбокім узросце, каб адчуць не толькі глыбіню яго таленту, а штосьці яшчэ, такое няўлоўнае і таёмнае, але заўжды вечнае:

*За вёскаю, на адзіноце,
Асеннім днём пачуеш ты,
Як вецер на запалай ноце
Скуголіць аж да нематы.*

*І што ні болю, ні шкадобы
Не наканавана яму,
Калі бывае даспадобы
Няславіць волю, як турму, —*

*Ні развітання, ні спаткання,
А толькі вусцішнасць быцця:
Нібы пра згубнае каханне
Пяе няўцямнае дзіця...*

Адчуўце чысціню гэтай паэзіі, яе святлюкасць, дзе ніводнага выпадковага слова, дзе ўсё як адзіны працяглы музычны акорд, і ніякіх табе закручаных метафар, усё як выдых таленту, выдыхнулася гэтак і — чаруе, прыцягвае да сябе. Несумненна: ён класік, — Майстар з вялікай літары. Калі сабраць усё, напісанае ім — прозу, паэзію, літаратурнаўчыя эсэ, крытыку, — атрымаецца не адзін том і нават не тры-чацьчыры... Напэўна, мы ўсе, беларусы, вінаватыя, што Ён да гэтага часу не стаіць на сваім, належным яму высокім п’едэстале.

Міхасы Стральцова помню з 1967 года. Ён тады загадваў аддзелам прозы ў часопісе “Маладосць” і быў на гучным, яркім узлёце сваёй славы, якую заслужана дала яму яго проза (апавесці “Сена на асфальце”, “Адзін лапаць, адзін чунь”...). Кнігі паэзіі: “Ядлоўцаў куст” і “Мой свеце ясны” выйшлі значна пазней. Сваю студэнцкую практыку я праходзіла ў рэдакцыі “ЛіМа”, дзе тым часам у аддзеле літаратуры працаваў і Стральцоў. Тады ўжо ён быў не проста вядомы пісьменнік, а і чалавек з легендамі, сэнс якіх зводзіўся да аднаго: шмат хто карыстаўся дабрывёй яго душы і шчодрасцю яго таленту. Яго ўвесь час прасілі пачаткоўцы, і не толькі яны, нешта падправіць, штосьці адрэдагаваць, адным словам, прывесці да належнага ладу будучую кніжку, і ён нікому не адмаўляў, пагаджаўся. У яго быў выключны слых на мастацкае слова, і гэта таксама дар той самай прыроды, якую ён не проста сузіраў, а нібыта быў адным цэлым з ёю і праз слова даносіў да чытача яе пейзажы, на якія накладваліся малюнкі яго душы, як, скажам, у гэтай страфе: “...А падалося: гэты дзень, святло якога дагарае, — не пакідаючы надзей, са мною разам паірае”. Ён умеў маляваць словам, і гэты дакладны малюнак міжволі робіцца вельмі блізкім, як, напрыклад, вось гэтыя радкі з верша “Бацькаўшчына”:

*...Уздызе месяц пазна. На парог
Я ночку выйду. У нямым здранічванні
Паветра, далеч. Серабрыцца лог
За сажалкай — на ім снуюцца цені.*

*О роднае маё! Як доўга да цябе
Ішоў я, кволы падарожнік...*

Паэты нярэдка ўяўляюць сябе падарожнікамі, рамантычнымі вандроўнікамі. Але толькі ўяўляюць, застаючыся прывязанымі на ўзроўні духу да адной-адзінай зямлі, да аднаго краю. Пра гэта і сведчыць уся зажурана-ўзнёслая і заўжды глыбока-жывая паэзія Міхасы Стральцова.

Эпоха 1910 — 1950 гг. у асвятленні Коласа-публіцыста

Міхась МУШЫНСКІ,
доктар філалагічных навук

Трэба сказаць, што і змест, і форма выкладу думак і пачуццяў у публіцыстыцы Коласа ваенных гадоў не заставаўся нязменнымі. Першым артыкулам нестала канкрэтыкі. Аўтар аддаваў перавагу эмацыянальным заклікам да народа мабілізаваць сілы на барацьбу з ворагам, не страчваць веру ў перамогу, выкрываць фашызм як з'яву, варожую жыццю, не падавацца на гітлераўскую прапаганду магчымасці мірнага суіснавання акупантаў і насельніцтва і г.д. Заклікі, вытрыманьня ў эмацыянальна-ўсхваляванай, пабуджальна-пафаснай танальнасці, спалучаліся з кароткімі замалёўкамі страшэнных разбурэнняў, учыненых акупантамі на беларускай зямлі: "Шугаюць агнём твае гарады і сёлы. Тысячы мірных людзей асталіся без даху над галавой, кінутыя ў бяздонне пакуты" ("Роднаму народу"). Тут дамінуе стыль гнеўнага памфлета, суровага абвінавачвання. Такая манера падачы матэрыялу зразумелая: жанр звароту патрабаваў лаканізму. З другога ж боку, Колас, знаходзячыся ў тыле, не меў магчымасці непасрэдна сутыкацца з салдатамі, з партызанамі, якія б падзяліліся з ім рэальнымі фактамі пра тое, што насамрэч адбываецца на фронце, у акупаванай Беларусі.

Праўдзівая інфармацыя, выходзячы з абставін ваеннага часу, строга фільтравалася цензурай. І калі дзеля пацвярджэння думкі пісьменніку патрэбна была канкрэтыка, ён карыстаўся афіцыйнымі звесткамі, дапускаючы пры гэтым — з мэтай ўзмацнення мастацкага эфекту — відавочныя перабольшванні. Вось якімі фарбамі малюе Колас паразу нямецкіх войскаў пад Масквой у канцы 1941 года: "Усе дарогі, вялікія і малыя, усе ямы, каналы, падземныя збудаванні шчыльна забіты трупамі нямецкіх салдат. А колькі самі немцы пахавалі іх пад дзравянымі крыжамі! На цэлыя доўгія версты ў розных напрамках ад Масквы — на поўнач, на поўдзень, на захад — параскіданы шкілеты нямецкіх бронемашын, гармат, танкаў, грузавікоў".

Аднак даволі хутка на змену агульнай пафаснасці прыйшло больш глыбокае, праблемнае асвятленне падзей, што яскрава праявілася ў матэрыялах, якія ўпершыню ўключаныя ў новы Збор твораў. Менавіта ў "новых" артыкулах мы бачым прысутнасць асобнага, аўтарскага пачатку. Пашырыліся і тэматычныя межы выступленняў і публікацый. Так, падчас гутаркі з карэспандэнтам адной з замежных газет (у межах 9 лют. — 6 крас. 1942 г.) Колас прадэманстраваў шырыню погляду на пытанні вайны, на міжнароднае становішча. Кленічы, да якіх так ахвотна звяртаўся паэт пры выкрыцці фашызму, эмацыянальна выказванні пра "орды вандалаў", "раз'юшаныя гунаў, гітлераўскіх акул", "крывасмокаў" тут не дзейнічалі. Патрэбна была неабвержана логіка. І Якуб Колас у гутарцы "са сваімі заморскімі і заакіяніскімі сябрамі" пасляхова прымяніў такую логіку. Ён вельмі дарэчы ўспоміў антыфашысцкі кангрэс у Парыжы (1935 г.), каб нагадаць пра існаванне агульнай "ідэйнай платформы, што яднае ўсіх перадавых пісьменнікаў дэмакратычных краін, якія абараняюць культуру і свабоду свету ад фашысцкага варварства". Толькі агульнымі намаганямі ўсіх дэмакратычных сіл свету, уключаючы і Злучаныя Штаты, можна выратаваць свабоду і абараніць культуру ад поўнага яе знішчэння — вось сэнс выказвання прадстаўніка змагарнай Беларусі.

Не менш пераканаўча прагучаў і другі тэзіс Коласа — пра адметнае геаграфічнае становішча Беларусі.

Дзейнасць Коласа-публіцыста ў 1941 — 1945 гг. — адметны перыяд яго творчай біяграфіі. Гэты этап шмат у чым блізкі перыяду 10 — 20-х гг. і вельмі істотна адрозніваецца ад 30-х, дзе высокі пафас апявання светлай сацыялістычнай явы, услаўлення велічных здзяйсненняў рабочага класа і калгаснага сялянства часта ўступаў у супярэчнасць з рэальным становішчам у краіне і ў рэспубліцы. Негатыўныя з'явы ў жыцці савецкага народа з агульнага малюнка, створанага Коласам-публіцыстам, як правіла, выпадалі, што не магло не адбіцца на змесце артыкулаў, якія не сталі праўдзівымі дакументамі эпохі. А вось пагроза, якую нёс савецкай краіне, беларускаму народу, сусветнай супольнасці фашызм, выклікала ў пісьменніка шчырыя, глыбокія пачуцці пратэсту, асуджэння чалавеканенавіснай ідэалогіі. У гэтых пачуццях не было месца павярхоўнаму пафасу, штучнаму, робленаму аптымізму, на што хварэлі многія публікацыі 30-х гг. Пачуцці ішлі ад сэрца, нараджаліся з глыбіні душы. Якуб Колас балюча перажываў трагедыю, невымерныя пакуты народа, на які так нечакана абрынулася вайна. Натуральна, што многія апісанні ў яго артыкулах краюць мужнай, суровай праўдай.

«У грозны час вайны суровай...»

Мая краіна, гаворыць удзельнік гутаркі, знаходзіцца "на скрыжаванні старадаўніх шляхоў паміж Захадам і Усходам". Таму нашы і вашы мэты супадаюць: мы абараняем і сябе, і сусветную культуру". Завяршаецца гутарка зваротам да саюзнікаў як найхутчэй адкрыць другі фронт. Тут беларускі пісьменнік выступае ад імя ўсяго савецкага народа, на плечы якога лёг цяжар вайны з гітлераўскай Германіяй.

Тэма немінучасці адплаты за ўчыненныя злачынствы супраць чалавецтва трактавалася Коласам у шырокім плане, сюды ўваходзіла і адплата здраднікам, нямецкім памагатым. З вышнімі сённяшніх дзён бачна, што пры асвятленні тэмы калабарацыі Якуб Колас усё ж дапускаў аднабаковы падыход, спрошчана разглядаў складаную праблему. Ім не праводзілася мяжа паміж прыстасаванамі і тымі, хто воляю трагічных абставін застаўся на акупаванай тэрыторыі і, ратуючы сям'ю, малых дзяцей і старых бацькоў, вымушаны быў уладкоўвацца на працу ў тую ці іншую гарадскую ўстанову. У тагачасных жбядзёвых абставінах існавалі і фактары грамадска-маральныя: сярод калабарантаў аказваліся людзі, несправядліва асуджаныя савецкай уладай, ім няпроста было зрабіць жыццёвы выбар. Вось гэтую абумоўленую канкрэтнымі грамадска-палітычнымі абставінамі спрошчанасць паэт паспрабаваў пераадолець у паэме "Адплата" пры стварэнні вобраза міжвольнага здрадніка Цімоха.

«Як бачым, і ў дадзеным выпадку Колас-публіцыст паказвае высокі прафесійны ўзровень пры разглядзе складаных пытанняў міжнароднага характару. А вось у публіцыстычных выступленнях 1944 г. Якуб Колас цалкам засяроджваецца на ўласна беларускай тэматыцы. Пра гэта сведчаць артыкулы "На руінах Гомеля", "Роднаму беларускаму народу", прамова на VI сесіі Вярхоўнага Савета БССР... Сустрэча з роднай зямлёй пасля трохгадовага расстання моцна паўплывала на душэўны стан, на светаўспрыманне Коласа. І на змест яго публіцыстыкі, у якой галоўнымі сталі вырашэнне канкрэтных праблем аднаўлення разбуранай гаспадаркі, новы этап нацыянальна-культурнага будаўніцтва.

Асобнае месца ў публіцыстычнай спадчыне Якуба Коласа займае артыкул, які ўпершыню друкуецца паводле аўтаграфу. Яго публікацыю можна датаваць перыядам: восень

— пачатак зімы 1941 г., г. зн. часам гераічнай абароны Масквы. У артыкуле ёсць асобныя выказванні, якія паграбуюць тлумачэння: "З адшчэпенцам Гітлерам не можа быць ніякіх пагадненняў, ніякіх перамоў. Вайна да канца: "С волкамі інакш не дзеляць міровой, // Как снявши шкуру с них долой". Тут меліся на ўвазе сепаратныя перамовы, якія

«Аднак даволі хутка на змену агульнай пафаснасці прыйшло больш глыбокае, праблемнае асвятленне падзей, што яскрава праявілася ў матэрыялах, якія ўпершыню ўключаныя ў новы Збор твораў. Менавіта ў "новых" артыкулах мы бачым прысутнасць асобнага, аўтарскага пачатку. Пашырыліся і тэматычныя межы выступленняў і публікацый. Так, падчас гутаркі з карэспандэнтам адной з замежных газет (у межах 9 лют. — 6 крас. 1942 г.) Колас прадэманстраваў шырыню погляду на пытанні вайны, на міжнароднае становішча.


нібыта ішлі паміж савецкім кіраўніцтвам і гітлераўскай Германіяй. Афіцыйнага пацвярджэння таго, што такая падзея сапраўды мела месца, да гэтага часу не знойдзена. Паводле публічных выказванняў кіраўніка Федэральнага архіўнага агенцтва Расіі А. М. Арцізава, у расійскіх архівах такія матэрыялы адсутнічаюць. Але ж дадзеную гісторыю беларускі пісьменнік не мог прыдумаць! Напэўна, чуткі пра сакрэтныя перамовы распаўсюджваліся сярод нейкай часткі насельніцтва, і Якуб Колас на іх зрэагаваў. Яны задакументаваныя рукой пісьменніка і таму паграбуюць каменціравання. Згодна з адной версіяй, весткі пра сакрэтныя перамовы — гэта фальшыўка нямецкіх спецслужбаў, скіраваная на пагаршэнне адносін паміж СССР і іншымі членамі антыгітлераўскай кааліцыі. Адной з прычын вострай рэакцыі народнага паэта Беларусі на чуткі пра магчымасць сепаратных пагадненняў было тое, што згодна з дамоўленасцю значная частка акупаванай тэрыторыі, у тым ліку і беларускія землі, адыходзіла да Германіі. З такім рашэннем

— нават на ўзроўні чутак — Якуб Колас не мог змірыцца. Адсюль яго высноў: "Вайна да канца". Тое, што артыкул Якуба Коласа да гэтага часу не быў уведзены ў на-

вуковы абыходка, не змяняе яго каштоўнасці як сведчання вельмі акрэсленай пазіцыі пісьменніка-патрыёта.

Грамадзянскую, светапоглядную паслядоўнасць і дасведчанасць у пытаннях міжнароднай палітыкі прадэманстраваў Колас і ў артыкуле "Славяне змагаюцца", напісаным паводле ўражанняў ад непасрэднага ўдзелу ў III Усеславянскім мітынгу ў Маскве 9 мая 1943 г. "Ні ў кога не атрымаецца разгадаць і парушыць адзінства славян, якія змагаюцца з самым злым сваім ворагам — нямецкім фашызмам, не атрымаецца разрэзаць надвое жывое цела беларускага і ўкраінскага народаў, не атрымаецца ўтаймаваць свабодалюбівы дух сапраўдных польскіх патрыётаў". Узнікае пытанне: хто ж у маі 1943 г. збіраўся "разрэзаць надвое жывое цела беларускага і ўкраінскага народаў"? Гаворка тут ідзе пра тое, што эміграцыйны польскі ўрад Уладзіслава Сікорскага, які знаходзіўся ў Лондане, спрабаваў "ціснуць на савецкае кіраўніцтва з мэтай вырваць у яго тэрытарыяльныя саступкі за кошт інтарэсаў Савецкай Украіны, Беларусі і Літвы". А больш канкрэтна, урад патрабаваў, каб у пытаннях мяжы паміж Польшчай і СССР захавалася статут-кво, існаваўшае да 1 верасня 1939 г. Колас рашуча пратэставаў супраць згаданых патрабаванняў, ацэньваў іх як непрымальныя з пункту гледжання гістарычнай справядлівасці, паколькі яны парушалі тэрытарыяльную цэласнасць і беларускага, і ўкраінскага народаў.

Як бачым, і ў дадзеным выпадку Колас-публіцыст паказваў высокі прафесійны ўзровень пры разглядзе складаных пытанняў міжнароднага характару. А вось у публіцыстычных выступленнях 1944 г. Якуб Колас цалкам засяроджваецца на ўласна беларускай тэматыцы. Пра гэта сведчаць артыкулы "На руінах Гомеля", "Роднаму беларускаму народу", прамова на VI сесіі Вярхоўнага Савета БССР... Сустрэча з роднай зямлёй пасля трохгадовага расстання моцна паўплывала на душэўны стан, на светаўспрыманне Коласа. І на змест яго публіцыстыкі, у якой галоўнымі сталі вырашэнне канкрэтных праблем аднаўлення разбуранай гаспадаркі, новы этап нацыянальна-культурнага будаўніцтва.



Мацней загучаў і патрыятычны матыў — матыў гонару за прыналежнасць да народа-змагара. А выступаючы на юбілейнай трэцяй сесіі АН БССР (20 студз. 1944 г., Масква), Колас так акрэсліў задачы, якія паўсталі перад беларускай творчай інтэлігенцыяй, перад айчыннымі гуманітарнымі ў аднаўленчы перыяд: "Беларускі народ не атрымаў яшчэ з нашых рук свае гісторыі, аповесці аб слаўнай многавяковай барацьбе без незалежнасць, за культуру, за сваю нацыянальнасць, за зямлю сваіх продкаў". Звернем увагу і яшчэ на адзін фрагмент з прамовы: "Мы павінны вярнуць народу яго сыноў, якія бытуюць у памяці не па сваіх пашпартах". Выказванне пра "сыноў" — лаканічнае па форме, але сэнс яго шматзначны. Па-першае, Колас, напэўна, меў на ўвазе пісьменнікаў, дзеляў культуру, асветы, якія чакалі аб'ектыўнай ацэнкі сваёй працы і свайго месца ў гісторыі Беларусі. Па-другое, з прыведзеных разважанняў лагічна вынікала неабходнасць перагляду несправядлівых прысудаў, вынесеных у 30-я гады сумленным людзям. Неабходна было зняць з іх кляймо "вораг народа", вярнуць у адпаведнае працоўнае, прафесійнае асяроддзе, каб не на словах, а на справе паставіць усе творчыя, інтэлектуальныя, духоўныя сілы "на службу і навуцы і народу".

Вось якімі смелымі і аптымістычнымі былі надзеі народнага песняра напярэдадні вяртання на родную зямлю. І гэтая прамова, а яна прагучала з трыбуны высокага навуковага форуму, вельмі паказальная для характарыстыкі творчага, псіхалагічнага стану Коласа, які спадзяваўся, што пасля поўнага вызвалення акупаванай беларускай тэрыторыі, пасля канчатковай перамогі над фашызмам павінна многае змяніцца ў рэспубліцы, у жыцці народа. Мелася на ўвазе не толькі аднаўленне разбуранай гаспадаркі, але і змены грамадска-палітычнага характару — іншае стаўленне да сялянства, гісторыі Беларусі ("запоўніць твае белыя плямы, якія да сягонняшняга дня чакаюць свайго даследчыка"), да нацыянальнай культуры, яе дзеляў, увогуле да чалавека, яго грамадзянскіх правоў. На жаль, гэтыя тэмы не атрымалі глыбокай распрацоўкі ў першыя пасляваенныя гады, прынамсі, да 1953 года, што тлумачыцца канкрэтнымі грамадска-палітычнымі прычынамі.

Здымак прадстаўлены Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеем Якуба Коласа.



Усевалад
Гарачка

І па іх не ўздыхнуць,
Не заплачуць...

Вугалем стануць ствалы
Паваленых дрэў,
А целы былых землякопаў —
Глінаю стануць.

* * *
Раздалі нам білеты,
Пасадзілі ў таварны вагон
Пад назовам Жыццё,
І марудна,
Марудна,
Марудна
Павезлі наперад...

Мы штохвілі спыняліся,
Прапускалі кагосьці наперад,
Кагосьці чакалі...

Нам даўно надакучыла ехаць,
Каб неяк прабавіць свой час,
Мы
Спалі,
Елі,
Глушылі віно,
Гаварылі.

Нехта скочыў у цемру.

А мы
Ехалі
Ў гэтай жа цемры
Ў цягніку
Пад назовам Жыццё.

* * *
Згнілі сцягі,
З'ржавела жалеза,
Сціхлі крыкі,
Высахла кроў...



Фота Яўгена Шастакова

Пасланец

Я стаю і стукаюся ў дзверы.
Хто пачуе і адчыніць іх?
Я зайду і сяду павячэраць,
І вячэра будзе на дваіх.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Засталіся
Музыка,
Колеры,
Фарбы.

* * *
Восень —
Каляровая рэвалюцыя
У якой ніхто не загіне.


І здаецца
Што дрэвы
Усё лета
Рыхтавалі нам гэты святы.

Дык няхай жа
Ляціць на зямлю
Каляровае лісце.

Хай зрываюцца з дрэва жыцця
Урачыстыя ноты.

І не трэба,
Не трэба,
Не варта
Нам думаць аб страхах.

* * *
Я — стары закінуты дом.
З непрыстойнымі надпісамі на сценах,
Са смуродам на кутах,
З гнілою падлогай,
Усеянай бутэльным боем.
З ахоўнікам
Старым і дурным,
Які сам тут
Штовечара н'е,
А затым — б'е бутэлькі,
Мочыцца па кутах
І піша на сценах
Непрыстойныя словы.
Я — стары закінуты дом.



Yўген
Хвалей

Райскі сад

“Канстанцін Міхайлавіч не мог увяціць
сваё жыллё, свой дом без саду: даглядаў
яго, песціў. Сёння ён у цэнтры Акадэма-
градка — як цудоўны паэтычны востраў,
як райскі сад”.

З выступлення дырэктара
Літаратурна-мемарыяльнага музея
Якуба Коласа З. Камароўскай.

Музейны сад...
Ён не зямны — нябесны:
Расце-цвіце на берагах аблок.
Анёламі ляціць парою весняй
Шпакі і салаўі сюды здалёк.

А дрэвы птушак з выраю страчаюць:
Бярозы, тры дубы —
Як маці і сыны.
Іх вобразы нябесны сад вяччаюць...
Сасна мадоннай падыходзіць
Да сасны...

Нарцысы, гіяцынты і півоні —
Эдэская аздоба дрэў яны.
Душа паэта каля зорак,
поўні,
А райскі сад цвіце для нас,
зямных.

Памяці маці

Світае над тваёй магілай,
Мама...
І першы снег, нібы світанак,
Ахутаў свежы твой грудок за брамай,
Якая ў вечнасць нам дае прыстанак.

І сонца раницай святой іконай,
Што ў пальцы мы табе уклалі,
Над тонкаю ўзышло сасонкай —
Цябе, пакутніцу, пад ёй мы пахавалі.

На кроне снег, як светлая хусцінка, —
Яе ў труне табе мы завязалі.
Бы крыжык твой,
Ірдзіць-зіхціць ільдзінка
На лапцы-гольцы,
Скутай маразамі.

Прозвішча

Казіміру Камейшу

Мне прозвішча тваё нагадвае камель,
Камель сасны пушчанскай каля Кромані.
Ад хараста ляснога ты нямеў
Пад ясеня смарагдаваю кронаю.

Я разумею гэты дзіўны стан душы —
Не раз і сам маліўся ў лесе нема, —
Тым больш калі ў суцішанай глушы
Напрапіш ты на баравінны неруш...

Мы — землякі,
Як дрэваў камлюкі:
Яднаюць нас лясы, лугі і Нёман.
А вёсачку Малыя Навікі
Я памяняў бы на Камейшы сёння...

Два лебедзі

Два лебедзі на возеры,
Як снег навокал, белыя.
Яна і ён — бы лодачкі,
Плываюць-грабуюць да берага.

Чаму так рана прыляцелі,
Калі зіма з вясной змагаецца?
Іх шый гордыя пыталінікам
Да неба снежнага ўздымаюцца...

Плывіце, лебедзі, плывіце
Да берага, дзе мы з табой
Стаім і птахамі любуемся —
Лютэрам нашае любові.



Yўген
Сергіеня

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніхто не дапаможа,
Ты мне адзін дапамажы.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніхто не дапаможа,
Ты мне адзін дапамажы.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніхто не дапаможа,
Ты мне адзін дапамажы.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніхто не дапаможа,
Ты мне адзін дапамажы.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніхто не дапаможа,
Ты мне адзін дапамажы.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніхто не дапаможа,
Ты мне адзін дапамажы.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніхто не дапаможа,
Ты мне адзін дапамажы.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніхто не дапаможа,
Ты мне адзін дапамажы.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніхто не дапаможа,
Ты мне адзін дапамажы.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніхто не дапаможа,
Ты мне адзін дапамажы.

Праз праём дзвярэй, аднак, пабачыш
Новы свет, пачуеш зорак спеў.
Адчыні, бо чую: сэрцам плачаш.
Я ж цябе суцешыць захацеў.

Што рабіць

Што рабіць, як чалавек хварэе?
Зразумела, трэба палячыць.
Што рабіць, калі дзіця дурэе?
Яго трэба пэўна навучыць.

Што рабіць, як блізка небяспека?
Бараніся й барані людзей.
Што рабіць, як стрэнецца калека?
Падтрымай яго, і чым хутчэй.

Што рабіць — адвечнае пытанне,
Ды адну параду можна даць:
Што рабіць — хай знойдзецца жаданне
Дзеямі на словы адказаць.

Палёт

Птушка ўздымаецца ў неба —
Вышэй і вышэй, да аблокаў.
А параненай — падае долу,
Дзе трапечайца, каб паляцець.

Чалавека ўздымаюць у неба
Пачуці, і дух за аблокі ляціць.
Як параняць — балюча-балюча яму,
Ды прагне ён зноў вышыні.

Малітва

Дапамажы, вялікі Божа,
У час нуды, у час імжы...
Калі ніх

Кніжны свет

21 кастрычніка 2011 г.

Чэслава ПАЛУЯН,
Мінск — Перадзелкіна — Мінск,
фота аўтара

Непадалёк ад Масквы, у Доме творчасці “Перадзелкіна”, прайшла Першая Міжнародная нарада маладых пісьменнікаў. Каб абмяняцца досведам з калегамі, прадэманстраваць творчыя здабыткі, атрымаць парады ўжо вопытных літаратараў, завязаць новыя знаёмствы, сюды прыехала амаль сто маладых творцаў з дваццаці краін свету. У іх ліку — удзельнікі з Беларусі: паэтка, галоўны рэдактар часопіса “Малодосць” Таццяна Сівец, паэтка Алена Харук і крытык, перакладчык, рэдактар праекта “Кніжны свет” у газеце “ЛіМ” Марына Весялуха. Хоць гэтая нарада і была названая Першай, сама ідэя правядзення такіх форумаў не новая. Калісьці, больш як 20 год таму, у Саюзе пісьменнікаў СССР нарады для маладых праводзіліся кожныя пяць год. Іх вынікам было адкрыццё новых імёнаў, выданне кніг, з’яўленне перакладаў з розных моў. Цяпер жа часы змяніліся, ды і колішнія ўдзельнікі нарад самі сталі кіраўнікамі семінараў.

Творчасць без межаў

У Прыбалтыцы, наша задача цяпер складаецца ў тым, каб расунуць межы мовы, шляхам перакладу пазнаёміць шырокую публіку з творами іншых народаў. Але тут узнікае яшчэ адна складанасць: савецкая школа перакладу разбураная, і на працягу гэтых 20 год яна працавала з перабоямі. Таму пажадана, каб сённяшнія ўдзельнікі нарады, маладое пакаленне творцаў, не толькі пісалі ўласныя творы, але і перакладалі.

Падчас нарады праходзілі семінары для маладых творцаў, на якіх абмяркоўваліся тэксты ўдзельнікаў, уздымаліся агульныя пытанні значэння літаратуры ў наш час, сэнсу творчасці, праблемы недахопу часу і выбару ўласнай творчай сцэжкі. Так, Станіслаў Куняеў, паэт, публіцыст, галоўны рэдактар часопіса “Наш сучасны”, кіраўнік семінараў па паэзіі, падкрэсліў: “Я сваёй справай лічу не толькі тое, як навучыць пісаць, а дапамагчы пачаткоўцам выпрацаваць светапогляд, што дапаможа ім правільна ўсё ацаніць і выказаць уласны меркаванні паводле сваёй творчасці”.

У ліку самых яркіх падзей форуму можна назваць і майстар-клас, які правялі выкладчык Літаратурнага інстытута імя Максіма Горкага, паэт Сяргей Аруцонаў, студэнт Літінстытута, паэт Аляксандр Арлоў і загадчык рэдакцыі айчынай прозы выдавецтва “Эксмо” Юлія Качалкіна. Галоўнае, яны задалі для маладых творцаў сістэму кардынат.

А як самі маладыя пісьменнікі ацэньваюць магчымасць удзелу ў падобным форуме? Так, Ірына Вахітава, празаік з Рыгі, на гэтае пытанне адказала:

— Маштаб нарады вялікі, думаецца, гэта сапраўды гістарычная падзея ў развіцці літаратуры. Калі яшчэ мы ўсе будзем мець магчымасць пагутарыць з маладымі літаратарамі розных нацыянальнасцей? Адчуць каларыт Арменіі, Украіны, Беларусі — праз вершы і прозу. Мне прыемна паказаць сябе, выслухаць прафесійнае меркаванне пра сваю прозу. Звычайна аўтар з болей успрымае крытыку, але цяпер я разумею, у якім кірунку трэба працаваць. Галоўнае, не спыняцца.



Дарэчы, аказалася, што хоць Ірына ўсё жыццё пражыла ў сталіцы Латвіі, яна мае беларуска-польскія карані і кожнае лета прыежджае на радзіму, у Шаркаўшчынскі раён. “Усе мае апавяданні — пра Беларусь, пра жыццё ў беларускай вёсцы, — падкрэслівае Ірына. — Гэта вельмі дарагі сэрцу мясціны. Неяк доўгі час я шукала вершы паэта Альберта Паўловіча, бо пра яго распавядаў мой дзядуля, ведаў на памяць яго творы, бацька таксама іх ведаў”.

Вынікі і перспектывы

Як бы там ні было, форум меў станоўчыя вынікі. Думаецца, яго мэты былі дасягнутыя. Мы пачулі музыку паўночнага ветру ў вершах паэта з Якуціі Гаўрыіла Андросава, пабачылі праблемы маладога пакалення, узнятыя ў апавяданнях Аляксея Сырамятнікава з Самары, пазнаёміліся з рэаліямі жыцця ў Германіі праз казкі Алены Ямавай з Берліна, даведаліся пра новыя падыходы да аналізу паэзіі ў артыкулах і эсе Андрэя Чарнова з Луганска. Усіх уражанняў і маленькіх творчых адкрыццяў не згадаць.

Вынікі нарады будуць відавочныя не толькі для саміх удзельнікаў, але і для шырокага чыгача. Так, рыхтуецца да друку альманах лепшых работ маладых пісьменнікаў, хутка пачаць свет выпуск “Літаратурнай газеты”, цалкам прысвечаны гэтай падзеі, звернуцца да яе асвятлення і некаторыя буйныя літаратурна-мастацкія часопісы, “Вестник Международного Сообщества Писателей Союзов”. Новымі сябрамі папоўняцца Саюзы пісьменнікаў розных краін, і — а гэта для творцаў самае галоўнае — магчыма, на паліцах з’явіцца новыя кнігі маладых паэтаў і празаікаў.

Што ж да самой нарады, ёсць надзея, што традыцыя правядзення падобных форумаў будзе адноўлена. І для маладых творцаў справай гонару і прэстыжу стане магчымасць хаця б аднойчы з такой надзвычайнай мэтай завітаць у Перадзелкіна.

На здымку: удзельнікі Міжнароднай нарады маладых пісьменнікаў падчас семінара паэта, празаіка і крытыка Мікалая Пераяслава.

Магія Перадзелкіна

Гэты падмаскоўны гарадок можна лічыць сапраўднай пісьменніцкай Меккай. Тут, фактычна на адной вуліцы, размешчаны музеі Барыса Пастарнака, Карнея Чукоўскага, Булага Акуджавы, музей-галерэя Яўгена Еўтушэнкі. На мясцовых могілках пахаваны Карней Чукоўскі, Роберт Раждзевственскі, Барыс Пастарнак, многія іншыя творцы. Праўда, для турыста знайсці іх магілы — справа нялёгка. Але нам пашчасціла сустрэць на сцэжцы не толькі добрага правадніка, але і выдатнага апавядальніка. Каля магілы Пастарнака мужчына распавёў, што калісьці яе даглядаў дзядуля з суседняй вёскі. Зграбаў лісце, сачыў, каб не расла трава, падстрыгаў кусты. Дзядуля так і памёр на гэтай магіле, сімвалічна адышоўшы ў вечнасць у месцы супакаення вядомага ва ўсім свеце пісьменніка.

Але вернемся да самога Дома творчасці, што месціцца ў выдатным будынку 1955 года. Тут так і лунае дух натхнення, згадак пра яго былых гасцей. Пра іх нагадвае галерэя партрэтаў на сценах, здымкаў, зробленых падчас пісьменніцкіх сустрэч. Ці ёсць сярод іх знамяціты, беларусы? Вядома! Быкаў, Крапіва, Шамякін, Вярга, Макаёнак, такія родныя і знаёмыя, пазіралі на нас са старых фота.

Аднаўленне традыцыі

Ужо адзначалася, што Першая Міжнародная нарада маладых пісьменнікаў у Перадзелкіне стала працягам шматгадовай савецкай традыцыі, але ў новым фармаце. Як зазначыў Іван Пераверзін, старшыня Выканкама Міжнароднай Супольнасці Пісьменніцкіх Саюзаў, “на гэты раз мы вырашылі прывесці нараду літаратараў, якія пішучы па-руску. Не так важна, у якой краіне яны жывуць — Канадзе, Аўстраліі, Германіі, Францыі ці

Прэзентацыі

Запрашаем у сталіцу!

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА



Гэту кнігу інакш як прызнаннем у любові не назавеш. Яе старонкі адчыняюць чытачу Мінск. Нібыта ў маленькай энцыклапедыі, тут ёсць здымкі яго прыгожых краявідаў, звесткі пра гісторыю беларускай сталіцы, культурнае багацце, моцныя навуковыя, тэхнічныя, інтэлектуальныя і творчы патэнцыялы. “Мінск — сталіца Беларусі” — другая кніга серыі “Тарады і гістарычныя мясціны Беларусі” выдавецтва “Пачатковая школа”. Першая кніга была прысвечана самаму старажытнаму гораду Беларусі — Полацку. Ніводная з еўрапейскіх сталіц не перажыла нават паловы тых выпрабаванняў і маштабных разбурэнняў, што выпалі на долю Мінска. Але, падобна да казачнай птушкі Фенікс, ён уваскрасаў з попелу. Тым больш велічна глядзіцца яго архітэктура: Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета, будынак Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, культурна-спартыўны комплекс “Мінск-Арэна”, універсітэты, паркі і скверы. У беларускай сталіцы шануюць даўніну. Музеям Мінска прысвечаны асобныя раздзелы выдання.

Не засталіся па-за ўвагай аўтараў і людзі, дзякуючы якім прыгажэе і багацце славай галоўны горад Беларусі. З верасня 1967 года прывойваецца званне “Танаровы грамадзянін горада Мінска” за значны ўнёсак у сацыяльна-эканамічнае, навукова-тэхнічнае і культурнае развіццё горада, за высокія дасягненні ў прафесійнай, грамадскай і дабрачыннай дзейнасці. Пра асоб, якія першымі атрымалі гэта высокае званне, расказа адпаведны раздзел кнігі. Беларуская сталіца натхніла паэтаў стварыць чудоўныя радкі, з якімі чытач таксама пазнаёміцца. У раздзел “Мінск у паэзіі” увайшлі гімн горада на словы І. Панкевіча, вершы Леаніда Пранчака, Паўла Пруднікава, Алеся Бачылы, Петруся Броўкі, Галіны Булькі, Сяргея Грахоўскага, Анатоля Астрэйкі, Кастуся Кірэенкі, Петруся Макаля, Максіма Танка.

У падтрымку чытання

Каштоўны вопыт перакладу

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Іхсан Дылекчы, дырэктар грамадскага аб’яднання “Дыялог Еўразія”:

— Аўтар, які аказаў вялікі ўплыў на маё стаўленне як чыгача, — Фетхулах Гюлен. Можна сказаць, што яго “Страчаны рай” змяніў маё жыццё. Кожны раз, калі перачытваю яго, адкрываю новае. З творчасцю гэтага аўтара беларускія чытачы змаглі пазнаёміцца дзякуючы нашаму сумеснаму з выдавецтвам “Чатыры чвэрці” праекту “Турэцкая бібліятэка”, у межах якога выйшла кніга “Дыялог і талерантнасць”.

Я па адукацыі настаўнік рускай мовы і літаратуры. Таму ахвотна чытаю літаратуру на рускай мове. Знаёмства з ёю пачалося яшчэ ў школьныя гады, працягнулася ў



студэнцкія. У Турцыі ведаюць рускую літаратуру. На жаль, у Расіі з турэцкай літаратурай чытачы знаёмы куды менш. У Турцыі і Беларусі даўня сувязі. Прыгадаем Саламею Русецкую — асобу нашай агульнай гісторыі. Першы чалавек, які адкрываў Турцыю для беларусаў. Не так даўно адбылася канферэнцыя “Роля

асветнікаў Турцыі і Беларусі” — на базе філфака БДУ.

З апошніх кніг на маім рабочым сталі — раманы Харуна Такака “Яны не дачакаліся раніцы” і Мікалая Чаргінца “Сыны”, якія я чытаў і на рускай, і на турэцкай мове. У межах падпісанага пагаднення паміж Саюзам пісьменнікаў Беларусі і Фондам пісьменнікаў і журналістаў Турцыі 19 кастрычніка прайшла прэзентацыя гэтых выданняў. Неабходна адзначыць, што ўпершыню ў гісторыі творчых беларускага аўтара перакладзены на турэцкую, што вельмі моцна дапамагае ў збліжэнні культур.

Раман М. Чаргінца — пра афганскую вайну, тэма раскрыта з супрацьлеглага пункту гледжання: Турцыя ў гэтым канфілікце была на баку НАТА. Былі розныя меркаванні, як аднавіцца да гэтага турэцкага аўдыторыя. Нармальна аднеслася. Гэта каштоўны вопыт — паглядзець на з’яву з іншага боку. Дагэтуль гучала меркаванне толькі нашых “братоў па зброі”. Вайна — гора для ўсіх. Так што пераклад мы лічым вельмі ўдалым праектам.

Марына ВЕСЯЛУХА,
фота аўтара

Крытык у стыхіі слова

— Мікалай Уладзіміравіч, у чым, на вашу думку, заключаюцца задачы крытыкі ў сучаснай літаратуры?

— Я бачу крытыку як паўнаважны, самастойны жанр літаратуры. Гэта не пасрэдна паміж чытачамі і пісьменнікамі, не дыспетчар у літаратурным працэсе (хоць і гэтыя функцыі яна выконвае). І сапраўдныя крытыкі пішуць артыкулы, што чытаюцца з такой жа цікавасцю і захапленнем, як мастацкія творы. Хіба што героямі твораў крытыкаў з'яўляюцца не выдуманых персанажы, а непасрэдна творы іншых аўтараў ці лёсы саміх пісьменнікаў — калі крытыкі працуюць на мяжы з літаратурнаўствам. Крытыка ва ўсе часы вучыла чытача глыбей глядзець у літаратуру, бачыць не толькі павярхоўны сэнс, не толькі плоскасці сюжэту, але і тое, што знаходзіцца за тэкстам, у яго глыбіні. Сёння, калі прагматычныя інтарэсы завалодалі грамадствам, літаратура ўвогуле адсунулася на другі план. У гэтых умовах задача крытыкі несумяшчальна ўскладнілася і сама крытыка набыла многа больш важнае значэнне, чым у папярэднія стагоддзі. Вярнулася задача папулярнага літаратуры. Нам трэба паказаць, што гэта не забаўлялка, што літаратура — гэта стрыважаны кірунак жыцця грамадства. Разам з гэтым крытыкам сёння трэба перавучаць чытачоў чытаць. За апошнія 20 год на добрых, прафесійна спрацаваных кнігах данцовых і марыніных чытач навучыліся толькі хапаць верхні, павярхоўны слой апаведу, забаўляльную яго частку, сюжэтную. А крытыцы трэба паказаць, што за гэтым, прынамсі, павінна быць шмат глыбіннага філасофскага, псіхалагічнага сэнсу.

— Атрымліваецца, што крытыка перажывае не лепшыя часы...

— Так, час сапраўды цяжкі. Яшчэ і таму, што для выказвання крытычных, прафесійных меркаванняў адносна літаратурных твораў амаль не засталася пляцовак. Крытыку практычна “выгналі” з друкаваных выданняў. Газеты рэдка друкуюць літаратурны складнік. І нават у “тоўстых” літаратурна-мастацкіх часопісах для твораў гэтага жанру амаль не засталася месца. Крытыка за апошнія гады была выцеснена публіцыстыкай. Нават такія вядомыя творцы, як Вадзім Кожанаў, Аляксандр Казінцаў перакваліфікаваліся ў публіцыстаў, пачалі пісаць на вострыя, зладзённыя, публіцыстычныя тэмы. У іх работах літаратура патроху адсунулася на другі план, а то і зусім знікла. Таму засталася “ў справе” не так многа сапраўдных крытыкаў, але іх роля многа больш важная, чым у папярэднія часы.

— Мы сёння шмат гаворым пра зніжэнне цікавасці да чытання мастацкіх твораў, але ж на прафесійную крытыку звяртаюць яшчэ менш увагі. Як прымусіць публіку хоць трохі чытаць крытыку?

— Трэба проста пісаць крытычныя артыкулы цікава, так, каб ад іх захоплівала дух. Усё ж такі калі з'яўляецца нешта вельмі-вельмі цікава напісанае, людзі дзеляцца адно з адным, пытаюцца: а ты чытаў? Гэта з'ява яшчэ засталася ў нашым грамадстве, нездарма ж мы калісьці былі краінай, самай заангажаванай у літаратуру. І хоць узровень інтарэсу

падчас працы Першай Міжнароднай нарады маладых пісьменнікаў у Перадзелкіне ў якасці кіраўнікоў семінараў выступалі сапраўдныя прафесіяналы ў галіне паэзіі, прозы, дзіцячай літаратуры.

Я ж абрала заняткі па крытыцы і літаратурнаўстве.

Іх праводзіў Мікалай Пераяслаў — паэт, празаік, крытык, лаўрэат Шолахаўскай прэміі. З ім мы пагутарылі пра функцыі крытыкі ў сучасным літаратурным працэсе, новыя падыходы да твораў гэтага кірунку і многае іншае.

зменшыўся, усё, што з'яўляецца цікавым, у нас абмяркоўваюць. І чытач вольна ці нявольна да гэтага звяртаецца. Думаецца, няма іншага шляху, толькі пісаць лепш, вастра, цікавей, каб крытычны тэкст абуджаў думкі. Тады гэтая хваля ўздываецца, у грамадстве пачнецца ланцугавая рэакцыя, і людзі пачнуць чытаць крытыку.

— У рэцэнзіях замест аб'ектыўнага аналізу часта можна знайсці апісанне суб'ектыўных уражанняў аўтара, што ў яго ўзніклі падчас чытання тэксту...

— Крытык — таксама пісьменнік, і ўсё, пра што ён піша, ад чаго адштурхоўваецца, гэта па вялікім рахунку толькі нагода выказаць уласныя думкі. Ён мае пэўнае разуменне ролі літаратуры, сутнасці творчасці, літаратурнага працэсу. Яму хочацца пра гэта сказаць. І вось ён чытае чыюсьці кнігу, яна нараджае ў ім думкі. І, адштурхоўваючыся ад прачытанага, ён “чапляе” ўсё, што ў ім сядзела, і выказвае свае ўласныя меркаванні. Гэтыя думкі, здавалася б, знаходзяцца ў баку ад непасрэдна аналізуемага твора, але яны даюць чытачу ўяўленне пра разуменне крытыкам асаблівасцей бягучага літаратурнага працэсу. Не думаю, што гэта кепска. Гэта натуральна.

— У наш час канкурэнтам для прафесійнай крытыкі можна лічыць Інтэрнэт. Бо водгукі, змешчаныя ў каментарыях да тэкстаў, бываюць больш уплывовымі для чытача, чым меркаванні крытыка.

— Інтэрнэт — своеасаблівы свет. Па сутнасці гэта вялікі натоўп “сваіх”. А меркаванні “свайго” мае большае значэнне, чым думка кагосьці збоку. Крытык у гэтай сітуацыі ўспрымаецца як хтосьці збоку, як настаўнік. А Інтэрнэт — натоўп роўных, схаваных за нікамі, псеўданімамі. З-за гэтых масак можна выгукнуць усё, што заўгодна. Таму тут працуюць закон “свайёй мовы” і закон натоўпу. Жорсткія, задзірыстыя меркаванні, выказаныя па сутнасці ананімна, маладой аўдыторыяй успрымаюцца як свае. Але так працуюць не прафесіяналы, а эпажыяны людзі. Іх выгукам не варта надаваць асаблівага значэння.

— Тады ў якім кірунку павінна развівацца прафесійная крытыка, каб заставацца чытаемай і канкурэнтаздольнай?

— Самае галоўнае, што павінна захаваць, вярнуць ці развіць у сабе крытыка, — гэта шчырасць. Шчырая гутарка і зацікаўленасць у развіцці літаратуры ўсіх кірункаў. Сёння агульная рака літаратурнага працэсу падзя-



лілася на мноства маленькіх ручаёў: традыцыяналісты, канцэптуалісты, постмадэрністы — кожнае з гэтых адгалінаванняў мае сваё крытыкаў. А яны разглядаюць толькі творы аўтараў пэўнага “клана”. Прыхільнікі постмадэрну выказваюць меркаванні пра творы, заснаваныя на правілах гэтай літаратурнай школы. Калі ім у поле зроку трапляе, да прыкладу, твор традыцыяналіста Вялікіна Распуціна і яны не бачаць у ім ні адной прыкметы постмадэрнізму, — або не заўважаюць яго, або пішуць адмоўныя водгукі, бо ў кнігах Распуціна няма ўсіх атрыбутаў постмадэрну. Усе размаўляюць на сваіх мовах, кожны бачыць літаратуру праз свае акуліры. Таму ў выніку атрымаецца непаразуменне, раз'яднанне. Літаратурны працэс сёння падобны да будаўнічай пляцоўкі Вавілонскай вежы. Ніхто нікога не разумее, і вежа развальваецца.

— Ці бачыце добрую, годную змену ў маладым пакаленні літаратараў?

— Безумоўна. Моладзь прыходзіць маладая, энергічная, актыўная. Але сярод маладых мала крытыкаў у чыстым выглядзе. Многія паэты і празаікі разам з уласнымі творамі публікуюць і крытычныя матэрыялы. Я не ведаю, хто з іх праявіць сябе ў будучыні. Але здаецца, што і яны захоўваюць недахоп, характэрны для літаратуры нашага часу. Яны гавораць толькі пра сваіх. І як бы бліскуча яны гэта ні рабілі, яны апынаюцца

ў герметычна закрытай групе блізкіх ім людзей. Але трэба развівацца, выходзіць за межы “клана” і казаць пра літаратуру ў цэлым, каб бачыць усю панараму часу, працяг традыцыі рознымі аўтарамі. Калі мы разглядаем твор асобна ад усіх астатніх, як можна яго хваліць ці ганіць? Трэба ўлічваць, якую ён працягвае традыцыю Пушкін, Някрасаў, Гоголь, і вось ты ў канцы гэтага шляху. Дадаў ты нешта сюды? Ці толькі колькасна памножыў шэраг? Разгледжаны па-за такой сістэмай каардынат твор можа падацца цікавым, а калі аналізавана яго ў параўнанні з папярэднікамі, становіцца бачна сапраўдныя глыбіня, маштаб...

— Тое, што крытык акрамя артыкулаў і рэцэнзій піша яшчэ паэзію ці прозу, можна лічыць станоўчай рысай? Ці чалавек, які сябе называе крытыкам, не павінен быць непасрэдна ўцягнуты ў літаратурны працэс?

— Мы лічым Пушкіна паэтам. Але паэзія складае толькі каля дваццаці працэнтаў яго творчай спадчыны. Усё астатняе — публіцыстыка, проза, крытычныя агляды, падарожныя нататкі. Пісьменнік жыве ў стыхіі слова, і сама тэма дыктуе яму: гэты матэрыял выкласці ў рыфмаваным слупку ці ён просіць формы рамана. Калі тэма — штодзённая рэакцыя на тое, што адбываецца ў літаратурным працэсе тваёй краіны і свету, гэта выражаецца ў артыкулах, рэцэнзіях, водгуках, удзеле ў дыскусіях. Чалавек павінен быць проста пісьменнікам і працаваць ва ўсіх жанрах. Вельмі важна, калі творца ўсебакова развіты, ён жыве літаратурай, гэта яго стыхія. Канечне, рана ці позна адзін з жанраў стане дамінантным, але гэта не значыць, што трэба адмаўляцца ад магчымасці працаваць у іншых.

— Як крытык і куратар семінараў Міжнароднай нарады маладых пісьменнікаў у Перадзелкіне, што вы можаце сказаць пра ўзровень тэкстаў удзельнікаў гэтага форуму?

— Скажу шчыра, я чакаў большага. Большая даросласці, пранікнення ў сутнасць эпохі. Мне здаецца, што пераўтварэнні, што адбываюцца апошнія дваццаць год на тэрыторыі былога СССР, не могуць не ўплываць на свядомасць чалавека. Але ў творах маладых аўтараў я амаль не пачуў ніякіх праблемных момантаў. Вельмі добра, што яны ўвогуле пішуць, што яны бачаць свет паэтычнымі вачыма, што не праходзяць міма прыгажосці і яна закрывае іх душу. Ёсць цікавыя аўтары, вартыя ўвагі работы. Гэта па сутнасці вытокі творчасці, іх неабходна падтрымліваць. Што напішуць маладыя аўтары заўтра, мы не ведаем, але наша задача стаіць у тым, каб іх падтрымаць, дапамагчы ім раскрыцца даць магчымасць напісаць буйныя творы сур'ёзныя рэчы. Сёння мы бачым толькі аб'яцанні таго, што можа быць наперадзе.

Сяўба на культурным полі

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Старшыня Беларускага саюза журналістаў Анатоль Лемяшонак распавёў гасцям пра сітуацыю на беларускім медыйным рынку, якая абвастрылася з-за ўплыву крызісу, — фінансавы складнік вымагае ад кіраўніцтва газет пошук новых рашэнняў.

Першы намеснік галоўнага рэдактара газеты “СБ. Беларусь сёння” Міхаіл Лябедзік акцэнтаваў увагу прысутных на тым, што дзяржаўная падтрымка з бюджэту прадугледжана 26 выданням (у асноўным — адрасаваным моладзі). Ахарактарызаваўшы адносіны дзяржаўныя і прыватных выданняў як “цалкам нармальныя і дзелавыя”, Анатоль Лемяшонак адзначыў: “Мы

У рамках з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі ў прэс-цэнтры Дома прэсы прайшоў круглы стол на тэму “Беларуска-турэцкае культурнае супрацоўніцтва”. У ім узялі ўдзел кіраўнікі стамбульскага ўніверсітэта Мармара, прадстаўнікі грамадскага аб'яднання “Дыялог Еўразія”, дырэктар аналітычнага цэнтры ЕСОМ Сяргей Мусіенка, загадчык кафедры міжнародных адносін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Сяргей Кізіма, турэцкія і беларускія пісьменнікі, выдаўцы, журналісты.

ўдзельнічаем у адных і тых жа форумах, прымаем адных і тых жа гасцей, усе выданні можна набыць паўсюдна, нават у Савеце Міністраў”.

Пабудова канструктыўных адносін паміж нашымі краінамі пачалася са збліжэння на культурным полі — падчас мерапрыемства былі прадстаўлены раман М. Чаргінца “Сыны”, перакладзены на турэцкую мову, і кніга Х. Такака “Яны не дачакаліся раніцы” ў перакладзе на рускую. Харун

Такак раскажаў, як нарадзілася ідэя выдаць гэту кнігу. Творы беларускага і турэцкага пісьменнікаў маюць антываенную скіраванасць. Пісьменніца Нэваль Сэвндзі, для якой знаёмства з беларускай літаратурай пачалося з рамана “Сыны”, падкрэсліла, што яна ўпершыню паглядзела на падзеі афганскай вайны з пункту гледжання савецкага боку, высока ацаніла апісанне афганскай культуры, дэталей ісламскага побыту.

У рамана М. Чаргінца ёй у першую чаргу быў цікавы не ваенны, а сацыяльны аспект: пачуцці людзей, абывакаваць бюракратаў. “Нас многае збліжае”, — гучала амаль у кожным выступленні. Папулярнае ўласнай культуры немагчыма без цікавасці да культуры іншых краін. Прыкладам таму стала ўвага турэцкіх удзельнікаў мерапрыемства да праектаў “Беларускай Энцыклапедыі імя Петруся Броўкі”, пра якія

распавяла дырэктар выдавецтва Таціяна Бялова, — энцыклапедыі “Татары Беларусі” (10 тысяч артыкулаў, якія ахопліваюць гісторыю гэтага этнасу з XIV стагоддзя), практычна падрыхтаванага да выдання зборніка “Перліны цюркскай паэзіі”. Т. Бялова прапанавала турэцкаму боку паспрыць у зборы матэрыялаў для наступных праектаў і дапамагчы ў пошуку такіх дакументаў, як “Трактат пра польскіх татароў ВКЛ” 1580 года, аўтарам якога быў беларускі татарын, беларуска-турэцкага слоўніка 1850 года.

Падводзячы вынікі работы “круглага стала”, генеральны дырэктар грамадскага аб'яднання “Дыялог Еўразія” Іхсан Дылекчы канстатаваў: “Межы паміж нашымі дзяржавамі растуць і растуць — мы робім усё, каб людзі з аднолькавымі духоўнымі і маральнымі каштоўнасцямі і светапоглядам знайшлі адно аднаго”.

С искусством в кармашке

На этот раз перед нами книжная миниатюра. Удобно размещающиеся в ладони книжки с золотыми закладками, которые уже сами по себе праздник. К подарочным изданиям хорошо добавить изящно оформленное увеличительное стекло. Серия “Издания для досуга” ООО “Харвест” приглашает в мир искусства.

Ольга ПОЛОМЦЕВА,
Юзефа ВОЛК

От французского «импрессион»

Одна из миниатюрных энциклопедий, автором-составителем которой является Мирослав Адамчик, называется “Импрессионисты”. Благодаря этой книжке вы узнаете, как зародилось в конце XIX века во Франции направление, до сих пор будоражащее умы и сердца, и славные имена творцов, поставивших задачу точно и объективно передать видимую реальность при помощи неуловимых световых и цветовых эффектов, а также оцените образчики их остроумия. Ведь на роскошных страницах издания помещены не только репродукции картин Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Поля Сезанна и их великих сподвижников, но и цитаты из сказанного художниками. “Некоторые полагают, что можно безнаказанно подделывать стиль Средних веков, Возрождения... Уметь только копировать — таков их лозунг. А когда это самообольщение проходит, достаточно только пойти и посмотреть на источник, как ещё до него далеко!” (Пьер Отюст Ренуар).

Подобно тькве, влекомой течением реки

Отдав должное Франции, составитель не преминул обратить читательское внимание и на не менее любопытную “Японскую гравюру”, начало популярности которой датируется позапрошлым столетием. Многие известные художники (Эдуард Мане, Дега, Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Сомов, Билибин и др.) всерьёз увлекались изысканной экзотической японской “укиё-э” — попыткой изображения быстротекущего (ускользающего) мира. Гравюра ведёт свой отсчёт с XVII века и родиной считает город Эдо (нынешний Токио), где появились новые сословия торговцев и ремесленников. Мастера гравюры в тандеме с резчиками и печатниками сохранили для истории прекрасных обитательниц весёлых кварталов и актёров театра, изысканные пейзажи. В каждом произведении классической японской гравюры — своя поэзия и драматургия, неповторимое звучание линий и цветных плоскостей. Автор популярной в те годы повести “Новые времена” Асай Рэй так объяснял суть “укиё-э”: “Жить лишь дарованным тебе мгновеньем, наслаждаться, любясь луной. Снегом, цветением вишен, осенними листьями клёнов, петь песни, пить вино и развлекаться, ничуть не заботясь о нищете, вызывающе глядящей нам в лицо, бездумно отдаваться потоку, подобно тькве, бесстрастно влекомой течением реки”.

Создатели ликов

Не мог обойти своим вниманием М. Адамчик и русскую икону. “Шедевры русской иконописи” содержат краткое описание лучших православных икон — как дошедших до нас из древнейших времён, так и написанных относительно недавно. Читатель оценит мастерство творцов, узнает, когда была создана

та или иная икона, а также место, где она находится теперь. В издании вы найдёте богатый справочный материал, который поможет сориентироваться в иконописных школах и особенностях почерка иконописцев. Старообрядец Иван Анисимов, Феофан Грек, Андрей Рублёв, Иван Бездмин, Пётр Корин, Михаил Милютин. Иван Фигурин, Семён Холмогорец и другие мастера, образам которых мы поклоняемся до сих пор, представлены на страницах этой книги.

«Аз есмь с вами и никтоже на вы»

Образ Божьей Матери в христианской религии особо почитаем — ведь она первая заступница и ходатайница о людских чаяниях. Поэтому существует множество её икон. И почти все они — чудотворные. Владимирская усмирила мятеж в 1173 году, а в 1521 году спасла Москву от татар, Введенская “проявила свой лик” на стекле, под которым находилась, Едесская (“Спасение народа римского”) остановила чуму в Риме. У некоторых из них свой день почитания в христианском календаре.

Составителем книжки “Православные чудотворные иконы” в двух частях стал иерей Александр Шимбалева, издана она по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета. На страничках — повествование о наиболее чтимых иконах Божьей Матери. Как пишет в предисловии священник Александр Шимбалева, «в основу исторических описаний явления икон положены труды протоиерея Иоанна Бухарева “Чудотворные иконы пресвятой Богородицы” и Е. Поселянина “Иконы Божией Матери”. С момента написания этих книг прошло немало времени, многие иконы были утеряны, но были явлены и новые. Мы постарались, насколько это было возможно, собрать новые сведения о старых образах, а также добавить описания икон, явивших чудеса в прошедшем XX столетии».

Во всём — великий

Интерес к личности Леонардо да Винчи, итальянского учёного, живописца, скульптора, инженера, настоящего Титана эпохи Возрождения, не угасает и сегодня. Его фигура привлекает внимание широкой публики. Учёные стремятся разгадать загадки Леонардо, спрятанные в его картинах, научных чертежах. Но мало кто знает, что да Винчи был ещё и писателем. Он работал в жанрах басни, фатетичи (жанр короткой прозы, распространённый в эпоху Возрождения), писал предсказания.

Книга “Леонардо да Винчи” раскрывает разные грани личности творца, познакомит с его полотнами, графическими работами, а также позволит попробовать разгадать удивительный инскапительный смысл его литературных произведений. Ведь именно они дополняют множество репродукций картин, открывают новый аспект личности Леонардо.

Вот, например, басня 812. “В орешник, выставивший поверх улицы перед прохожим богатство своих плодов, каждый человек бросал камни”.

Или басня 813. “На фиговое дерево, стоящее без плодов, никто не глядел; когда же оно захотело, произведя означенные плоды, получить похвалу от людей, то было ими согнуто и сломлено”.

Возможно, именно эти произведения помогут читателю обучиться искусству интерпретации, подскажут правильный ключ к разгадке сложных образов, раскроют правильный путь к пониманию их смысла.

От антиискусства — к сюрреализму

Жан Арп, Макс Эрнст, Андре Массон, Рене Магрит, Ив Танги, Сальвадор Дали, Пьер Рой, Поль Дельво, Хуан Миро... Работы, созданные этими художниками, слишком уж разнообразные, написанные в разных тональностях, всё же могут быть объединены в одну группу. И название ей — сюрреализм.

Это течение в мировом искусстве возникло в Европе между Первой и Второй мировыми войнами. Сюрреализм вырос преимущественно из раннего движения художников — дадаизма, которое перед Первой мировой войной производило образцы антиискусства, преднамеренно бросало вызов здравому смыслу. Но несмотря на то, что сюрреализм считается преемником дадаизма, в первом акцент делается не на отрицании, а на положительном выражении. Течение представляло собой реакцию на то, что его члены воспринимали как разрушение, вызванное “рационализмом”, который привёл европейскую культуру и политику в прошлое, и это в итоге завершилось ужасами Первой мировой. Согласно мнению главного представителя движения, поэта Андре Бретона, который в 1924 году издал “Манифест сюрреализма”, новое течение было средством воссоединения здоровых и подсознательных сфер опыта. Причём всё происходило настолько полно, что мир мечты и фантазии был соединён в каждодневный рациональный мир, в абсолютную действительность, “сюрреальность”. Основываясь на теориях, “подогнанных” под Зигмунда Фрейда, Бретон видел подсознательное как источник своего воображения.

На живопись сюрреалистов повлиял не только дадаизм, но и фантастические, гротескные полотна более ранних живописцев: Франсиско Гойя, Иеронима Босха, а также более современных художников: Одилона Редона, Джорджо де Кирико, Марка Шагала. В сюрреализме каждый художник искал свои собственные средства самоисследования, находил новые методы, с помощью которых можно было вызвать психические реакции зрителей.

Книга “Сюрреализм” содержит репродукции полотен художников, работавших в этом направлении, а также их афористические высказывания об искусстве и философии жизни. Но будьте осторожны и не верьте им. Ведь сюрреалисты — большие мистификаторы. Особенно испанец Сальвадор.

Традиционализм или кубизм?

“Я сделал портрет Рембрандта. И всё дело было в потрескавшемся лаке. Была у меня доска, которая была испорчена. Я начал её царапать, и получился Рембрандт. Мне это понравилось, и я начал делать дальше”. Так Пабло Пикассо в одной из своих заметок описывает процесс работы. В книге “Пикассо” представлены репродукции его работ, а также высказывания самого художника о кубизме.

Можно считать, что сам кубизм, во время ещё в начальной стадии своего развития, формировался в творческой манере художника, начиная с картины “Авиньонские девушки”. Именно эта работа ознаменовала резкий разрыв с традицией, в ней наметилась тенденция к новому живописному стилю, который Пикассо и его друг Брак начали совместно развивать в тесном сотрудничестве. Они игнорировали общепринятые средства, использовавшиеся для создания иллюзии реальности, такие, как расходящаяся перспектива, распределение светотени и подчёркивание формы и цвета светом. Вместо этого стремились представлять объекты более концептуально, разделяя их на геометрические части или на небольшие кубы и изображая объект на одном полотне с нескольких ракурсов. Пикассо продолжал развивать и оттачивать этот стиль почти до 1925 года. Одновременно художник работал и в противоположном направлении, изображая фигуры в стиле подчёркнутого классицизма.



Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей**, художественная литература, деловая литература, издания **для досуга**, научно-популярные издания, энциклопедии, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49,
Тел./факс: 205-77-75
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljoko@rambler.ru

Алеся ЛАПЦКАЯ

— Спадарыня Гун-Брыт, як даўно вы звярнуліся да беларускай літаратуры, якое кола вашых навуковых інтарэсаў?

— Я пачала займацца беларускай літаратурай прыкладна тры гады таму — і гэта самы пачатак шляху, бо, каб увайсці ў чужую літаратуру, патрэбны час. Я славіст, і мая перспектыва — вывучэнне тыпалагічнай спецыфікі развіцця “малых літаратур”. Займаюся найперш 20-мі гадамі, але спрабую працаваць у розных перыядах. Так, вельмі істотна ведаць XIX ст., каб зразумець, што атрымалася пасля. Менавіта да беларускай літаратуры я звярнулася дзякуючы майму калегу-лінгвісту з Ольдэнбурга прафесару Герду Хентчэлу. Ён пачаў працаваць з беларускай мовай, стварыў міжнародны праект, прысвечаны трасянцы.

— Якія асаблівасці беларускай літаратуры вы ўжо можаце вылучыць?

— На беларускую літаратуру можна глядзець як на “малую літаратуру” — у тым сэнсе, што яна не зусім укладаецца ў мадэль літаратуры і літаратурнага працэсу, якая ўтварылася на Захадзе, якую будавалі на базе французскай, нямецкай — гэтых “вялікіх літаратур”. Да таго ж, мне здаецца, што беларуская літаратура вельмі асаблівая нават побач з іншымі славянскімі. Яна развілася позна, таму ў пачатку XX ст. можна бачыць пэўныя рысы, якія, напрыклад, у харвацкай літаратуры былі ў сярэдзіне XIX ст. Аднак я не ўпэўненая, што мадэль “паскоранага развіцця” адпавядае гэтай спецыфіцы, бо пры “паскоранасці” ў літаратуры ёсць усё, але вельмі хутка. Мне здаецца, што ў беларускай літаратуры асобныя феномены ў пэўным сэнсе проста па-іншаму складваюцца. Ці можна казаць пра “сапраўдны” мадэрнізм у беларускай літаратуры — як, напрыклад, у французскай — спрэчнае пытанне. Тут так і не былі перакладзены “Кветкі зла” Бадлера, хаця пытанні раз’яднання этыкі і эстэтыкі ў агульнай мадэлі мадэрнізму вельмі важныя. Затое напачатку XX ст. беларускія літаратары ствараюць базу, на аснове якой павінна развівацца нацыянальная літаратура.

— Даўно ідзе спрэчка пра постмадэрнізм у беларускай літаратуры — ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі пісьменнікі-постмадэрністы, ці жыве Беларусь у эпоху постмадэрну?

Вялікія спецыфічнасці «малой літаратуры»

Гун-Брыт Колер — прафесар кафедры славістыкі ў Ольдэнбургскім універсітэце імя Карла фон Асеці (Германія), адна з нешматлікіх заходніх навукоўцаў, якія сур’ёзна займаюцца беларускай літаратурай. Гун-Брыт Колер часам наведвае Беларусь, каб прыняць удзел у канфэрэнцыях. Пасля аднаго з такіх мерапрыемстваў з’явілася магчымасць паразмаўляць з шаноўнай даследчыцай і распытаць пра кірунак яе навуковай дзейнасці і ўражанні ад знаёмства з беларускай літаратурай і беларускім літаратурнаўствам.

— Тут нельга адказаць адназначна. Можна сказаць усё, што заўгодна: што, напрыклад, постмадэрнізм — гэта або Разанаў, або Арлоў, або Бум-Бам-Літ, але для мяне гэта як шуфлядай па галаве. Сказаць можна, толькі якая тут карысць? Варта дакладна вызначыць постмадэрнісцкія рысы, даць дэфініцыю. Калі ж лічыць, што “сапраўднага” мадэрнізму няма, то тэарэтычна з гэтага вынікае, што наўрад ці магчымы і “сапраўдны” постмадэрнізм, бо гэта ўзаемзвязана. Так, перфарматыўны элемент, тэндэнцыя да жанравай гібрыднасці — гэта выразна постмадэрнісцкія рысы, і яны, па-мойму, прысутнічаюць у беларускай літаратуры. Але калі, напрыклад, у кантэксте постмадэрнізму кажуць пра гістарычную драму і яе дыдактычную функцыю, для мяне гэта цікава, бо само паняцце гісторыі ў постмадэрнізме прыняццёва зруйнавана: няма гісторыі, няма ідэнтычнасці і г. д. Ёсць рысы, несумяшчальныя з тэарэтычнага пункту гледжання, а тут могуць сказаць, што ў рамках постмадэрнізму мы спрабуем падтрымліваць нашу гісторыю. І гэта прыклад вялікай спецыфічнасці беларускай літаратуры.

— Якой падаецца вам сітуацыя ў беларускім літаратурнаўстве, у беларускай крытыцы? Ці можна казаць пра нейкія адмысловыя падыходы і прыярытэты беларускіх даследчыкаў?

— Бясспрэчна, для заходніх і тутэйшых навукоўцаў дыялог будзе вельмі плённым. Асабіста ў мяне ёсць і пэўная дыстанцыя, і “свежае вока”, і тэарэтычная мадэль, што для тутэйшых можа быць сапраўды

цікавым. Мне здаецца, што аналіз беларускай літаратуры ў кантэксте іншых славянскіх літаратур быў бы карысным, бо трэба, каб людзі не засяроджваліся на тым, што “бедная беларуская літаратура не магла развівацца, бо Расійская імперыя не давала” і г. д. Усё гэта зразумела, але параўнанне дае новую перспектыву: ёсць іншыя літаратуры, якія развіваліся крыху па-іншаму, хаця сітуацыя была, у пэўным сэнсе, падобнай.

— Наколькі кампетэнтныя, па еўрапейскім мерка, нашы спецыялісты?

— Нельга ставіць пытанне так. На Захадзе ёсць навукоўцы, якія лічаць, што ўзровень літаратурнаўства ў пэўных краінах увогуле вельмі нізкі. Але я бачу, што на Беларусі ёсць выдатныя навукоўцы, літаратурнаўцы. Гэта не пытанне “ўзроўню”, гэта пытанне “дыскурсу”.

— Ці не патлумачыце вы чытачам гэта паняцце?

— Вось, гэта вельмі проста прыклад, які паказвае, што тут пытанне не ўзроўню, а дыскурсу. Пра дыкурс пісаў яшчэ Мішэль Фуко — пад дыкурсам трэба разумець, як у пэўным грамадстве прынята казаць пра пэўныя рэчы: “як гаварыць і пра што”, “як” і “што”. На Захадзе, напрыклад, навуковы дыкурс сыходзіць з пытання. Калі ў нас пачынаюць даклад, то кажуць: “Я не ведаю...”, а потым спрабуюць адказаць на сваё пытанне, але звычайна нават напрыканцы даклада кажуць, што “яшчэ не ведаюць”. На Беларусі ж у мяне бываюць канфлікты з пэўнай генерацыяй навукоўцаў, якія любяць сцвярджаць: “Гэта дакладна так і інакш не можа быць!” Я на гэта вельмі хвара-

віта рэагую, бо гэта супярэчыць той навуковай пазіцыі, якой мяне вучылі, пад якой я вырасла. Я вучыла, што мы і да лей не ведаем, мы шукаем, але не ведаем. Ёсць ваша праўда, ёсць мая — і хто будзе гэта вызначаць? Проста ёсць моцныя аргументы, а ёсць слабыя. Тут, мне здаецца, навуковы дыкурс, на жаль, больш “аўтарытарны”, чым у нас.

— Якія далейшыя мэты вашага даследавання беларускай літаратуры?

— Паняцце “малая літаратура” для мяне выключна з’яўляецца. Я не хачу сказаць, што беларуская літаратура малая — і кропка. Я імкнуся вызначыць на базе беларускай літаратуры альтэрнатыўную мадэль літаратурнага развіцця, па якой можна апісаць спецыфіку “малой літаратуры”. Нельга казаць, што хутка ці павольна — гэта добра ці дрэнна. “Вялікая” і “малая літаратура” — гэта два полюсы, паміж якімі можна ўпарадкаваць амаль усе сусветныя літаратуры. Яшчэ ёсць дэфініцыя, што “малая літаратура” — гэта літаратура, якая не ўплывала на саму мадэль, і з гэтага пункту гледжання ёсць вельмі мала “вялікіх” і шмат-шмат “маленькіх” літаратур. “Малая літаратура” — гэта ў прынтцыпе норма!

— Што здзівіла вас на Беларусі?

— Мне здаецца, тут вельмі добрае стаўленне да ўласнай традыцыі. Разам з тым, вельмі шкада, што беларусы не ўжываюць сваю мову шырока. Яшчэ Беларусь — на праўду вельмі прыгожая краіна! Мне падабаецца тое, што тут магчыма, лічыцца надобным, бедным, “немадэрновым” — вёскі з драўлянымі хатамі, неасфальтаваныя дарогі, лес і г. д. У гэтым каштоўнасць і, можа, небяспека развіцця. Тут ёсць рэчы, якіх у Германіі ўжо няма, і мне гэта падабаецца. І людзі тут мне падабаюцца. Беларусы — вельмі адкрытыя. На Беларусі, як і на Захадзе, кожны сам за сябе, але захавайце нейкі “вясковы” элемент — калі не больш цесныя стасункі, то, прынамсі, большая падтрымка. Я знайшла тут добрых сяброў, і гэта для мяне вельмі каштоўна.

Маладзічок

Пазнавальна, займальна, павучальна

Мікола МАЛЯЎКА

Анатоль Зэкаў. *Зязюля Гулюля: казкі, вершы.* — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011.

У гэтай кніжцы сабраліся ці не ўсе нашы звяры і птушкі. Іх гнёзды, норы, сляды і галасы амаль на кожнай старонцы. А зязюля патрапіла нават на вокладку. Каб даведацца, адкуль у яе такое незвычайнае імя — Гулюля, — пачытайце новую кніжку Анатоля Зэкава “Зязюля Гулюля”.

Празаічныя казкі распавядуць таксама, чаму птушкі не сівеюць, пра што сойка крычыць, як вожык калючым стаў, адкуль кветкі з’явіліся, калі луг і поле пасябравалі, як нябесная зорка бярозкай стала... Кожная казка — гэта своеасаблівая падказка-перасцярога ад кепскіх учынкаў, урок дабрывы і справядлівасці. Некаторыя з іх, каб веселей чыталіся і не забываліся, рытмічна арганізаваныя, агучаныя рыфмай, як вершы. Напрыклад, “Чатыры зярняткі”. Асенні вецервіхор сарваў з клёна і закінуў



на чужыну зярняткі. І толькі адно з іх наважылася сігануць з вышыні ў страшную раку, чорную і бурліваю. З вялікімі цяжкасцямі вярнулася яно на радзіму і прарасло, паднялося прыгожым дрэўцам побач з клёнам-бацькам. Астатнія зярняткі засохлі на чужыне, у сыпучым пяску. А казка гэта ці праўда — скажуць самі чытачы, уявіўшы сябе на месцы тых зярнятак.

З першых слоў прыцягвае ўвагу завязка-запеў, як у на-

родных казках: “Жылі-былі...”, “Даўно гэта было...”, “Хочаце — верце, хочаце — не...” Ласкавы зварот, даверлівая інтанацыя яднаюць аўтара з чытачом. Як быццам не пісьменнік, а блізкі чалавек распавядае пра незвычайныя прыгоды звяроў і птушак, пчол і мурашоў, дрэў і раслін.

У другім раздзеле кніжкі сабраны вершы, скорагаворкі, загадкі. Арыгінальныя па задуме, яны запамінаюцца мастацкімі вобразамі, нечаканымі сюжэтнымі паваротамі, жывой, афарыстычнай мовай. “Вучоныя” вароны прачыталі ўвесь буквар. Дружна яны, гарластыя, агучвалі словы “кар-карані”, “кар-карась”, “кар-каралі...”. А запамнілі з той навукі толькі “кар”.

Такія сюжэтныя вершы, з дыялогамі дзейных асоб і аўтарскім тэкстам, можна сабраць разам, інсцэніраваць і паказаць на школьнай сцэне або ў дзіцячым садку.

Блытаюць і смешаць дзяцей скорагаворкі — жартаўлівыя фразы, пабудаваныя на спалучэнні гукаў, цяжкіх для хут-

кага вымаўлення. У Анатоля Зэкава гэта не проста фраза, адзін ці два радкі, а невялікія вершы — кожны са сваім героём і характэрным для яго атрыбутам.

Гром
Над борам
Угары
Грукнуў грозна ў тры вядры.

Аж да вечара ў бары
Грукацелі
Тры вядры.

Вершы-скарагаворкі можна прамаўляць і асобна, сам-насам з кніжкай, і выкарыстоўваць на занятках — у працы над тэхнікай вымаўлення.

Гуляючы найперш у хованкі, не абысціць без лічылак. На жаль, аўтар тут не арыгінальны: ён проста пералічвае імёны хлопчыкаў і дзяўчынак, рыфмуючы Коля — Оля, Саша — Маша — Даша... А варта было ўзяць за ўзор народныя лічылькі, таямнічыя і загадкавыя, як замова-варажба, — і тым цікавыя для дзяцей.

Пазнаваць прыроду, навакольны свет дапамагаюць

загадкі. Гэта адначасова і вясёлая гульня, і сур’ёзны ўрок — думай, зазірай у падручнікі, даведнікі і слоўнікі, каб не трапіць пальцам у неба.

Што за кветачка такая
На вадзе зіхціць-гайдаецца:
Днём на сонцы загарае,
Уначы ў рацэ хваецца?

Аўтар часта ставіць пытанні, на якія чытачы павінны адказаць. І трэба добра “паламаць” галаву, каб знайсці дакладны адказ. Бо вершаваныя творы перасыпаны дасціпнымі заданнямі, каламбурамі-жартамі, у якіх выкарыстоўваюцца розныя словы, блізкія па гучанні, або розныя значэнні аднаго і таго ж слова.

Пазнавальна, займальна, павучальна — так сцісла можна ахарактарызаваць новую кніжку Анатоля Зэкава “Зязюля Гулюля”. Гэтая мастацкая чытанка — добры падарунак дзецям, іх бацькам і настаўнікам. Казачны свет, створаны аўтарам, аздобіла вясёлкавымі фарбамі мастачка Галіна Хінка-Янушкевіч.

государственная академия ветеринарной медицины, Витебский государственный медицинский университет. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 23 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-516-8. — ISBN 978-985-512-516-8 (ошибоч.)

Микроскопический метод исследования: учебно-методическое пособие для студентов ветеринарного и биотехнологического факультетов, слушателей ФПКП/К, специалистов АПК / [П. И. Прудинов, А. Н. и др.]; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 78 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-429-1.

Прудников, В. С. Методические рекомендации по диагностике криптоспориоза свиней / [В. С. Прудников, В. М. Мироненко, О. С. Мехова]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 23 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-433-8.

Руколь, В. М. Профилактика болезней конечностей коров и предупреждения роста рогов у телат на молочных комплексах Гродненской области: рекомендации / [В. М. Руколь, В. А. Журба, Э. И. Веремей]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 27 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-474-1.

Типовые патологические процессы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Ветеринарная медицина», «Ветеринарная санитария и экспертиза», «Ветеринарная фармация» / [М. А. Макарук и др.]. — Минск: ИВЦ Минфина, 2011. — 167 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6993-39-1.

ФІЛАСОФІЯ. ПСІХАЛОГІЯ Філасофія

Аксаков, И. С. О державности и вере / И. С. Аксаков. — Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. — 607 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-165-9 (в пер.).

Блаватская, Е. П. Голос безмолвия: избранные фрагменты из «Книги золотых правил»: на каждый день для ланч (учеников) / Елена Блаватская; [перевод с английского Е. Ф. Писаревой]. — Минск: Звезды Гор, 2011. — 114 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-6780-73-1 (в пер.).

Гуцаленко, Л. А. Человек — мера добра и зла / Л. А. Гуцаленко. — Минск: ФУАинформ, 2011. — 318 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6868-34-7.

Конфуций. Мудрость Конфуция / [автор-составитель Мирослав Вячеславович Адамчик]. — Минск: Харвест, 2011. — 287 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-9118-6 (в пер.).

Кузьмитович, Е. С. Гуманистическая мировоззренческая культура как ценность современной цивилизации / Е. С. Кузьмитович. — Минск: БНТУ, 2011. — 236 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-658-9.

Национальная философия в контексте современных глобальных процессов: материалы международной научной конференции, г. Минск, 16–17 декабря 2010 г. / [научный редакционный совет: А. А. Лазаревич (председатель) и др.]. — Минск: Право и экономика, 2011. — 726 с. — Часть текста на английском и белорусском языках. — 180 экз. — ISBN 978-985-442-964-9.

Философия и методология науки: хрестоматия: учебное пособие для магистрантов и аспирантов высших учебных заведений по техническим специальностям / Белорусский государственный технологический университет; [авторы-составители: П. А. Водопьянов, П. М. Бурак]. — Минск: БГТУ, 2011. — 392 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-530-007-7 (в пер.).

Философия. Философия и методология науки: (понятия, категории, проблемы, школы, направления): терминологический словарь-справочник / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина; [составители: А. В. Климович, Л. В. Перевалова, В. А. Степанович]. — Брест: БрГУ, 2011. — 180 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-473-699-0.

Хиромантия: судьба на ладони: энциклопедия / [автор-составитель Николай Владимирович Белов]. — Минск: Харвест, 2011. — 143 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-13-8769-0 (в пер.).

Яскевич, Я. С. Основы философии: учебник для учащихся учреждений среднего специального образования / Я. С. Яскевич, В. С. Вязович, Х. С. Гафаров; под общей редакцией Я. С. Яскевич. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 300 с. — Часть текста на белорусском языке. — 1790 экз. — ISBN 978-985-06-1986-0.

Псіхалогія

Бороздина, Г. В. Психология и этика деловых отношений: учебное пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования / Г. В. Бороздина. — 3-е изд., стереотипное. — Минск: РИПО, 2011. — 215 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-503-164-3.

Вестник гештальт-терапии: сборник статей / Институт Тешталта; [главный редактор: И. А. Погодина]. — Минск: Бизнесофсет, 2006. — Вып. 7. — 2011. — 116 с. — 150 экз.

Мицкевич, В. В. Психологическая сущность и приемы установления первоначального оперативного контакта сотрудниками правоохранительных органов: лекция: [для курсантов и слушателей] / В. В. Мицкевич; Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Кафедра психологии и педагогики. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. — 27 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-427-690-8.

Полонников, А. А. Очерки истории психологии Беларуси: теоретико-методологическое исследование / А. А. Полонников. — Минск: БГУ, 2011. — 257 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-449-3.



Чытальная зала

Птицы улетают, не прощаясь

В РИУ «Литература и Искусство» вышла книга Николая Сердюкова «Луна невенчанная». Её героями стали композиторы Михаил Глинка, Александр Алябьев, художники Орест Кипренский и Карл Брюллов, Юлия Самойлова, хозяйка литературно-музыкального салона Зинаида Волконская, Николай Румянцев, на деньги которого белорусский священник, историк и археограф Иван Григорьевич собрал и издал «Белорусский архив древних грамот», Нестор Кукольник, Мария Толстая. Их судьбы причудливо переплелись в первой половине XIX века: кого-то связали узы страсти, кто-то улыбается с полотном, кто-то, наоборот, остался в истории тем, что художник категорически отказался его изобразить, кто-то воевал бок о бок с Денисом Давыдовым, а иная пленила самого государя, ибо «красивые свободомыслящие женщины, как известно, редко остаются безупречными жёнами». Балы во дворцах, страсть на фоне итальянских пейзажей, аромат кофе из крошечных кофеев, любовно-светская игра, так высоко ценимая аристократами... Лёгкие и пленительные, словно птицы, герои книги «Луна невенчанная» не оставили потомкам о себе официальных выверенных историй — только тонкие намёки прерывистых мемуаров, прекрасную музыку, живопись, литературу. Черпая материал из этих источников, автор реконструировал в своём произведении вспышки связывавших их страстей, надежды и горькие разочарования. Вскользь упоминает Николай Сердюков и о том, что по происхождению или волеу судеб многие из них тесно связаны с Беларусью.

Ольга ПОЛОМЦЕВА

Попеня, И. С. Курс лекций по общей медицинской психологии: пособие для студентов медико-психологического, лечебного, педиатрического и медико-диагностического факультетов / И. С. Попеня; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской психологии и психотерапии. — 2-е изд. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 111 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-496-756-1.

Психологическая студия: сборник статей студентов и молодых исследователей УО «ВГУ им. П. М. Машерова» / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск: ВГУ, 2007. — Вып. 5: к 25-летию кафедры психологии УО «ВГУ им. П. М. Машерова» / под редакцией С. Л. Богомаза, В. П. Волчок. — 2011. — 228 с. — Часть текста на белорусском и польском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-301-5.

Психологические истории и истории из психологической практики: учебно-методическое пособие / [В. К. Абрамович и др.; под общей редакцией Р. П. Попка]. — Минск: БГУ, 2011. — 86 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-518-447-9.

Психология экстремальных ситуаций: проблемы теории и практики: материалы республиканской научно-практической конференции, Витебск, 17 мая 2011 г. / [редколлегия: А. П. Солодков и др.]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 189 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-517-302-2.

Фундаментальные и прикладные проблемы стресса: материалы II Международной научно-практической конференции, Витебск, 21 апреля 2011 г. / [редколлегия: А. П. Солодков и др.]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 243 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-517-295-7.

Цыбулько, А. Н. Организация психологической работы по обеспечению боевого дежурства, гарнизонной и караульной службы: учебно-методическое пособие / А. Н. Цыбулько; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2011. — 36 с. — 150 экз.

РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ

Данилов, А. В. Феноменология религиозного символа / Андрей Данилов. — Минск: Зорны Верасок, 2010. — 463 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6957-34-8.

Хрысціянства. Хрысціянскія цэрквы і дэнамінацыі

Акимов, В. В. Литургия / В. В. Акимов. — Минск: Ковчег, 2011. — 182 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-7006-14-4.

Душе мою, покайся...: в помощь приступающим к таинству покаяния и причащения. — Минск: Лучи Софии, 2011. — 80 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-6869-12-2.

Кальвин, Ж. Толкование на Первое послание Петра, Первое послание Иоанна, Первое и Второе послания Павла к Фессалоникийцам = Commentarius in Epistola Petri apostoli prior, Iohannis apostoli epistolam, Epistolam Pauli ad Thessalonicenses I, II / Жан Кальвин; перевод с латинского И. В. Мамсурова. — Минск: Минская фабрика цветной печати, 2011. — 331 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-454-593-6 (в пер.).

Кальвин, Ж. Толкование на Первое послание Петра, Первое послание Иоанна, Первое и Второе послания Павла к Фессалоникийцам = Commentarius in Epistola Petri apostoli prior, Iohannis apostoli epistolam, Epistolam Pauli ad Thessalonicenses I, II / Жан Кальвин; перевод с латинского И. В. Мамсурова. — Минск: Минская фабрика цветной печати, 2011. — 331 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-454-592-9 (в пер.).

Менинджер, У. А. Путь к прощению: перевод с английского: [А. Кузнецов] / о. Уильям А. Менинджер ОСО. — Гродно: Гродненская епархия Римско-католической церкви в Республике Беларусь, 2011. — 156 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6724-93-3.

Романов, Р. Л. Почему «утрачена» Черейская икона Божьей матери... / Роальд Романов. — Минск: Медисонт, 2011. — 23 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6982-19-7.

Сейчас важен только Он: истории обращений. — Гродно: Гродзенская дыяцэзія Рымска-каталіцкага касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2011.

— 185 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6724-92-6. **Spiewnik parafii p. w. Trójcy Świętej w Rosi.** — Grodno: Grodzieńska Diecezja Rzymsko-katolicka w Republice Białoruś, 2011. — 17 с. — На польском языке. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6724-94-0. **Спеўнік парафіі Найсвяцейшай Тройцы ў Росі**

Інжынерная справа. Тэхніка ў цэлым

Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии: материалы международной научно-технической конференции, Могилев, 21–22 апреля 2011 г.: [в 2 ч. / редколлегия: И. С. Сазонов (гл. редактор) и др.]. — Могилев: Белорусско-Российский университет, 2011. — ISBN 978-985-492-091-7. — Ч. 1. — 296 с. — 190 экз. — ISBN 978-985-492-092-4. — Ч. 2. — 337 с. — 205 экз. — ISBN 978-985-492-093-1.

Выпрабаванні матэрыялаў. Таваразнаўства

Государственная комплексная программа научных исследований «Наноматериалы и нанотехнологии» на 2006–2010 гг. / [Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; подготовили: Урбанович В. С., Станкевич В. С., Шлома Е. Н.]. — Минск, 2011. — 51 с. — 50 экз.

Мировой энергетический рынок и топливно-энергетический комплекс Беларуси / [Падалко Л. П. и др.]. — Минск: Право и экономика, 2011. — 197 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-967-0.

Технологии конструктивных наноструктурных материалов и покрытий / [П. А. Витязь и др.]; под общей редакцией П. А. Витязя и К. А. Солнцева; Национальная академия наук Беларуси, Российская академия наук. — Минск: Белорусская наука, 2011. — 282 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-1292-6.

Агульнае машынабудаванне. Ядзерная тэхналогія

Кан Шоучян. Обнаружение дефектов вращающихся механических узлов на основе эмпирической композиции мод вибрационных сигналов и машин на опорных векторах / Кан Шоучян. — Минск: РИВШ, 2011. — 137 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-500-465-4.

Королько, А. А. Экономическая эффективность обновления оборудования на предприятиях машиностроения / А. А. Королько, Е. Н. Костюкевич, Т. А. Сахнович. — Минск: БНТУ, 2011. — 323 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-643-5.

Кулик, В. И. Производственные технологии: [для студентов вузов]: в 2 ч. / В. И. Кулик; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — 4-е изд., переработанное. — Минск: МИУ, 2011. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-742-0.

Ч. 1: Современные производственные технологии металлургического и машиностроительного производств. — 294 с. — ISBN 978-985-490-743-7.

Ч. 2: Современные производственные технологии приборостроения и гибких автоматизированных систем. — 225 с. — ISBN 978-985-490-744-4.

Ядзерная (атамная) энергетыка

Тернов, В. И. Атомная энергетика: экологические и медицинские аспекты: учебно-методическое пособие / В. И. Тернов, Е. О. Гузик, В. А. Трошкина; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра гигиены и медицинской экологии. — Минск: БелМАПО, 2011. — 81 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-499-483-3.

Цеплавяы рухавікі ў цэлым. Атрыманне, размеркаванне і выкарыстанне пары

Карташевич, А. Н. Теплотехника: курс лекций для студентов, получающих высшее образова-

ние по специальностям 1-74 06 01 — Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 — Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 06 06 — Материально-техническое обеспечение АПК / А. Н. Карташевич, В. Г. Костенич, О. В. Понгалец; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — Ч. 1. — 2011. — 48 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-319-6.

Электратэхніка

Кондратьев, М. П. Вклад белорусских специалистов в формирование энергетических систем: посвящается 80-летию Белорусской энергосистемы / М. П. Кондратьев. — Минск: Право и экономика, 2011. — 79 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-442-957-1.

Перспективы развития энергетики в XXI веке: материалы республиканской научно-практической конференции, Минск, 12–14 мая 2010 г. / [редколлегия: С. М. Силко и др.]. — Минск: БНТУ, 2011. — 107 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-697-8.

Электрасувязь. Радыёсувязь

Дереченник, С. С. Радиэлектронная системотехника: пособие для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-36 04 02 / Дереченник С. С., Поляков В. И.; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра электронных вычислительных машин и систем. — Брест: БрГТУ, 2011. — 382 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-493-184-5 (в пер.).

Кириченко, В. В. Радиопередающие устройства: расчет лампового автогенератора дециметрового диапазона волн: пособие / [В. В. Кириченко, В. А. Кондратьев, Д. А. Шаров]; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2011. — 64 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-544-007-0.

Конспект лекций по дисциплине «Основы радиосвязи, радиовещания и телевидения»: для студентов специальности 2-45 01 03 — Сети телекоммуникаций: в 4 ч. / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Кафедра радиосвязи и радиовещания. — Минск: ВГК, 2010–2011. — ISBN 978-985-6938-75-0. — Ч. 4: Телевизионное вещание. — 2011. — 59 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-7002-07-8.

Лукин, Е. С. Теория информации: конспект лекций для студентов специальности «Программное обеспечение информационных систем и технологий» дневной и вечерней форм обучения / Е. С. Лукин; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Институт информационных технологий, Кафедра информационных систем и технологий. — Минск: БГУИР, 2011. — 39 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-488-603-9.

Цифровые коммутационные системы отечественного производства: конспект темы по дисциплине «Коммутационные станции систем телекоммуникаций» / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Витебский филиал, Кафедра телекоммуникационных систем; [составитель В. И. Моисеенко]. — Минск: ВГК, 2011. — 74 с. — 45 экз. — ISBN 978-985-7002-12-2.

Цеплавяы рухавікі (акрамя паравых машын і паравых турбін)

Карташевич, А. Н. Двигатели внутреннего сгорания: основы теории и расчета: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по агротехническим и автотранспортным специальностям / А. Н. Карташевич, Г. М. Кухаренок; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 312 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-467-309-7 (в пер.).

Тэхналогія механапрацоўкі ў цэлым

Бобарикин, Ю. Л. Оптимизация тонкого волочения высокоуглеродистой стальной проволоки / Ю. Л. Бобарикин, М. Н. Верещагин. — Гомель: ПТТУ, 2011. — 163 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-535-010-2.

Металлообработка = Metalworking: 10-я международная специализированная выставка, 11–14.04.2011: каталог выставки. — Минск, 2011. — 147 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 800 экз.

Пасовец, В. Н. Получение, свойства и безопасность композитов на основе порошковых металлов и наноструктур углерода / В. Н. Пасовец, В. А. Ковтун, Ю. М. Плещачевский; Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого НАН Беларуси, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого. — Гомель: БГУТ, 2011. — 199 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-468-871-8 (в пер.).

Цумарев, Ю. А. Прочность паяных соединений: монография / Ю. А. Цумарев. — Могилев: Белорусско-Российский университет, 2011. — 173 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-492-089-4.

Ваенная тэхніка. Тэхніка наземных і паветраных узброеных сіл

Ликко, В. В. Ножи: [250 лучших моделей]: иллюстрированная энциклопедия / [Ликко Вячеслав Владимирович]. — Минск: Харвест, 2011. — 127 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-9375-3 (в пер.).

Минское высшее инженерное... училище ПВО. Воспоминания / [руководитель проекта, автор-составитель Прокопович Виктор Михайлович]. — Минск: Энциклопедик, 2011. — 412 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6958-27-7 (в пер.).

Танки и бронетехника Вермахта Второй мировой войны, 1939–1945: полная энциклопедия; [художник В. В. Ликко]. — Минск: Харвест, 2011. — 239 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-16-9405-7 (в пер.).

Будаўніцтва і будаўнічая тэхніка

Актуальные проблемы геотехники, экологии и защиты населения в чрезвычайных ситуациях: материалы 67-й студенческой научно-технической конференции: секция «Геотехника и экология в строительстве» / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Строительный факультет; [редколлегия: М. И. Никитенко, В. А. Сернов, С. В. Игнатюк]. — Минск: БНТУ, 2011. — 87 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-525-694-7.

Агульная пытанні будаўнічай справы

Современные методы расчетов и обследований железобетонных и каменных конструкций: материалы 67-й студенческой научно-технической конференции, 26 апреля 2011 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Строительный факультет; [редколлегия: В. Ф. Зверев, А. Н. Ловыгин]. — Минск: БНТУ, 2011. — 70 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-525-695-4.

Дарогі. Чыгункі. Чыгуначнае будаўніцтва

САПР автомобильных дорог: (курс лекций): учебное пособие для студентов дневной и заочной форм обучения по специальности 1-70 03 01 «Автомобильные дороги» и 1-74 05 01 «Мелиорация и водное хозяйство» / Н. А. Горох [и др.]. — Брест: БрГТУ, 2011. — 163 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-493-194-4.

Тэхніка сродкаў транспарта. Наземныя сродкі транспарта (акрамя рэйкавых)


Тормозные системы колесных машин / [И. С. Сазонов и др.]; под общей редакцией И. С. Сазонова. — Могилев: Белорусско-Российский университет, 2011. — 345 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-492-090-0.

Ford Mondeo: руководство по ремонту и эксплуатации: бензиновые двигатели, дизельные двигатели: [1993–2000 гг. выпуска / составитель: Гусь С. В.; перевод с немецкого: Римко Л. Л.; перевод с английского: Лагунович Ю. Ю., Кишко А. Г.]. — Минск: Гуси-Лебеди, 2011. — 296 с. — 1000 экз. — ISBN 985-455-119-9.

Iveco Daily: руководство по ремонту и эксплуатации: дизельные двигатели: [выпуск с 2000 г. / составитель: С. В. Гусь; перевод с немецкого: Л. Л. Римко; перевод с английского: Ю. Ю. Лагунович, А. Г. Кишко]. — Минск: Гуси-Лебеди, 2011. — 592 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-455-129-6.

Mazda 5/Premacy: руководство по ремонту и эксплуатации: бензиновые двигатели, дизельные двигатели: [2005–2010 гг. выпуска, включая рестайлинг 2007 г. / составитель: С. В. Гусь; перевод с немецкого: Л. Л. Римко; перевод с английского: Ю. Ю. Лагунович, А. Г. Кишко]. — Минск: Гуси-Лебеди, 2011. — 224 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-455-131-8.

Opel Movano / Renault Master / Nissan Interstar: руководство по ремонту и эксплуатации: дизельные двигатели: [2003–2010 гг. выпуска, включая рестайлинг 2006 г. / составитель: С. В. Гусь; перевод с немецкого: Л. Л. Римко; перевод с английского: Ю



2011. — 551 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-455-126-1.

Volkswagen Passat (B6): руководство по ремонту и эксплуатации: бензиновые двигатели, дизельные двигатели: [выпуск с 2005 г. / составитель: С. В. Гусь; перевод с немецкого: Л. Л. Римко; перевод с английского: Ю. Ю. Лагунович, А. Г. Кишко]. — Минск: Гуси-Лебеди, 2011. — 516 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-455-125-3.

Цяга цягнікоў на чыгунках. Вагоны. Служба рухомага саставу

Путятю, А. В. Теория и практика совершенствования конструкций кузовов вагонов с учетом взаимодействия с перевозимыми грузами / А. В. Путятю; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта. — Гомель: БГУТ, 2011. — 294 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-468-867-1 (в пер.).

Авіяцыя і касманаўтыка. Ляцальныя апараты

Ларионов, В. С. Мы откопали пламенные крылья: вклад уроженцев Гомельщины в космонавтику: к 50-летию полета в космос Ю. А. Гагарина / В. С. Ларионов. — Гомель: Барк, 2011. — 51 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6763-69-7. — ISBN 978-985-6763-69-7 (ошибоч.).

Шавлинский, Н. Б. История создания и развития гражданской авиации Беларуси (1933 — середина 1980-х гг.): монография / Н. Б. Шавлинский. — Минск: БГАТУ, 2011. — 185 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-398-3.

Сельская і лясная гаспадарка. Паляванне. Рыбная гаспадарка

Валетко, В. В. Проблемы институциональных преобразований в лесном хозяйстве Беларуси / В. В. Валетко, Н. Г. Синяк; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2011. — 288 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-530-058-9.

Сельская гаспадарка

Белагро = Belagro: 21-я международная специализированная выставка, 7–12.06.2011: [Белорусская] агропромышленная неделя: каталог выставки. — Минск, 2011. — 242 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 1500 экз.

Арганізацыя і кіраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю

Горфинкель, Д. М. Основные направления нормирования труда: лекция для студентов экономических специальностей / Д. М. Горфинкель; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2010. — 22 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-284-7.

Исследования молодых ученых: материалы X Международной научно-практической конференции «Аграрное производство и охрана природы» (г. Витебск, 26–27 мая 2011 г.) / [редколлегия: Ятусевич А. И. (гл. редактор) и др.]. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 178 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-512-0.

Масько, И. Е. Основы энергосбережения: учебно-методическое пособие для студентов / [И. Е. Масько, В. Н. Минаков, И. В. Пилецкий]; Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра технологии производства продукции и механизации животноводства. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 87 с. — 440 экз. — ISBN 978-985-512-509-0.

Международная конференция институтов сельскохозяйственной инженерии стран Центральной и Восточной Европы (7, 2011; Минск). Материалы 7-й Международной конференции институтов сельскохозяйственной инженерии стран Центральной и Восточной Европы (CEE AgEng) (Минск, 8–10 июня 2011 г.) = Proceedings of 7th International research and development conference of Central and Eastern European institutes of agricultural engineering (CEE AgEng) (Minsk, 8th–10th June 2011). — Минск: НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2011. — 283 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 70 экз. — ISBN 978-985-90249-2-4.

Пархоменко, Н. В. Организация и оплата труда в АПК: курс лекций по одноименной дисциплине для студентов специализации 1-25 01 07 15 «Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса» дневной и заочной форм обучения / Н. В. Пархоменко, Г. А. Мильченко; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра «Экономика и управление в отраслях». — Гомель: ГТТУ, 2011. — 80 экз. — ISBN 978-985-535-001-0.

«Техсервис-2011», научно-практическая конференция студентов и магистрантов (Минск). Сборник материалов научно-практической конференции студентов и магистрантов «Техсервис-2011» / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Факультет «Технический сервис в АПК»; [редколлегия: В. П. Миклуш и др.]. — Минск: БГАТУ, 2011. — 258 с. — Часть текста на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-395-2.

Глебазнаўства

Плодородие почв и эффективное применение удобрений = Soil fertility and efficient use of fertilizers: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию основания института (Минск, 5–8 июля 2011 г.) / [редколлегия: В. В. Лапа (главный редактор) и др.]. — Минск, 2011. — 334 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — 200 экз.

Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт почвоведения и агрохимии» / [подготовили: Н. Ю. Жабровская, П. И. Шкуринов; научный редактор: В. В. Лапа; фото О. Л. Хайтиной, Т. Н. Самосюк]. — Минск, 2011. — 47 с. — 180 экз.

Агрэхніка

Адаптивная интенсификация земледелия и растениеводства: современное состояние и пути развития: материалы международной

научно-практической конференции, посвященной 85-летию основания агрономического факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Горки, 23–25 июня 2010 г. / [редколлегия: А. А. Шелюто и др.]. — Горки: БГСХА, 2011. — 232 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-467-276-2.

Угнаенні. Стмуляцыя росту раслін

Мишура, О. И. Минеральные удобрения и их применение при современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур: пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-74 02 05 — Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 03 — Защита растений и карантин, 1-74 02 01 — Агрономия, 1-74 02 02 — Селекция и семеноводство, 1-33 01 06 — Экология сельского хозяйства (специализация 1-33 01 06 01 — Сельскохозяйственная радиозоология) / О. И. Мишура, И. Р. Вильдфлуш, В. В. Лапа; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 176 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-467-315-8.

Применение новых форм микроудобрений, регуляторов роста и комплексных препаратов на их основе при возделывании сельскохозяйственных культур: рекомендации: для специалистов хозяйств и агрохимической службы агропромышленного комплекса, слушателей ФПК, аспирантов и студентов высших учебных заведений аграрного профиля / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; [составили: И. Р. Вильдфлуш и др.]. — Горки: БГСХА, 2011. — 34 с. — 80 экз.

Пашкоджанні і хваробы раслін

Интегрированная защита растений: стратегия и тактика = Integrated plant protection: strategy and tactics: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию со дня организации РУП «Институт защиты растений» (Минск, 5–8 июля 2011 г.) / [редколлегия: Л. И. Трешашко (главный редактор) и др.; перевод (русско-английский, англо-русский) Л. М. Тужало]. — Несвиж, 2011. — 927 с. — Часть текста и резюме параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — 600 экз.

Равков, Е. В. Иммуитет растений и селекция на устойчивость: курс лекций для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 02 02 — Селекция и семеноводство / Е. В. Равков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 172 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-467-307-3.

Паляводства

Дуктова, Н. А. Заготовка лекарственного растительного сырья: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 02 01 — Агрономия / Н. А. Дуктова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2010. — 59 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-467-279-3.

Сортовой контроль: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 — Агрономия, 1-74 02 02 — Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 — Защита растений и карантин, 1-74 02 05 — Агрохимия и почвоведение / Г. И. Тарануха [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2010. — 40 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-271-7.

Технология возделывания льна масличного / Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию», РУП «Институт льна»; [разработчики: В. А. Прудников и др.]. — Орша: Оршанская типография, 2011. — 23 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-90225-7-9.

Усовершенствованная ресурсосберегающая технология возделывания новых районированных сортов льна-долгунца / Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию», РУП «Институт льна»; [разработчики: В. А. Прудников и др.]. — Орша: Оршанская типография, 2011. — 24 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-90225-8-6.

Эффективность применения фунгицидов на льне-долгунце и льне масличном / [Прудников В. А. и др.]; Республиканское

унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук по земледелию», Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт льна». — Орша: Оршанская типография, 2011. — 35 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-90225-6-2.

Жывёлагадоўля. Пчальярства. Хатнія жывёлы і іх развадзненне

Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 1998. — ISSN 2079-6668.

Вып. 14, ч. 1 / [редколлегия: А. П. Курдеко (гл. редактор) и др.]. — 2011. — 368 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — 75 экз. — ISBN 978-985-467-287-2 (ошибоч.).

Вып. 14, ч. 2 / [редколлегия: А. П. Курдеко (гл. редактор) и др.]. — 2011. — 342 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском языке. — 5 экз. — ISBN 978-985-467-287-2 (ошибоч.).

Дудова, М. А. Частная селекция: курс лекций для студентов специальности 1-74 03 01 — Зоотехния специализации 1-74 03 01 01 — Биотехнология и селекция / М. А. Дудова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2010. — Ч. 1: Селекция в скотоводстве. — 2010. — 50 с. — 75 экз.

Карпеня, М. М. Рекомендации по использованию органической формы селена в кормлении быков-производителей / М. М. Карпеня, И. И. Грыгачев, Н. Г. Корбан; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 17 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-432-1.

Соляник, А. В. Особенности и проблемы правового регулирования животноводства: монография / А. В. Соляник, В. В. Соляник; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 297 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-467-315-5.

Технологические аспекты заготовки высококачественных кормов из кукурузы: рекомендации / [А. Л. Зиновенко и др.]. — Минск: Журнал «Белорусское сельское хозяйство», 2011. — 21 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-7005-02-4.

Технология заготовки кормов: рекомендации / [В. К. Павловский и др.]. — Минск: Журнал «Белорусское сельское хозяйство», 2011. — 21 с. — 1740 экз. — ISBN 978-985-7005-01-7.

Прадукты жывёлагадоўлі і палявання

Китиков, В. О. Ресурсоэффективные технологии производства молока / В. О. Китиков; Национальная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства». — Минск: НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2011. — 232 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-90249-1-7.

Открытое акционерное общество «Гомельский мясокомбинат»: нам 115 лет! — 2011. — 13 с. — 1000 экз.

Совершенствование технологических процессов производства молока на комплексах: монография / [Н. С. Мотушко и др.]; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 438 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-479-6.

Паляванне

Востоков, Е. К. Волк в Беларуси / Е. К. Востоков, А. М. Митренко; [фото Востокова Е. К. и др.]. — Минск: Право и экономика, 2011. — 119 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-970-0.

Рыбалоўства. Рыбаводства

Микулич, Е. Л. Болезни рыб: пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Е. Л. Микулич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 92 с. — 75 экз.

Радько, М. М. Разведение и выращивание европейского сома в прудах: методическое пособие / М. М. Радько, С. И. Докучаева,

В. В. Кончиц; Республиканское унитарное предприятие «Институт рыбного хозяйства» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». — Минск: Институт рыбного хозяйства, 2011. — 89 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-90217-2-5.

Хатняя гаспадарка. Харчаванне

Баклажаны. Заготовки и рецепты / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 16 с. — 6100 экз. — ISBN 978-985-6980-51-3.

Капуста. Заготовки и рецепты / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 16 с. — 6100 экз. — ISBN 978-985-6980-49-0.

Перец. Заготовки и рецепты / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 16 с. — 6100 экз. — ISBN 978-985-6980-52-0.

Русская кухня: только самые вкусные блюда. — Минск: Харвест, 2011. — 255 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-8708-0 (в пер.).

Чудо домашней кухни / [авторы-составители: Мария Андреевна Архипова, Светлана Николаевна Петухова]. — Минск: Харвест, 2011. — 223 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-13-9924-2 (в пер.).

Вядзенне хатняй гаспадаркі

Балашова, М. Я. Большая энциклопедия по вязанию. Большой альбом для рукоделия: вязание крючком, вязание спицами / М. Я. Балашова, Ю. П. Семенова. — Минск: Харвест, 2011. — 191 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-7572-8 (в пер.).

Балашова, М. Я. Большая энциклопедия по вязанию. Большой альбом для рукоделия: вязание крючком, вязание спицами / М. Я. Балашова, Ю. П. Семенова. — Минск: Харвест, 2011. — 191 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-9511-5 (в пер.).

Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне

Информационные технологии сетей телекоммуникаций: конспект лекций для студентов специальности 2-45 01 03 — Сети телекоммуникаций: в 2 ч. / Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Витебский филиал, Кафедра программного обеспечения сетей телекоммуникаций; [составитель Т. С. Роговая]. — Минск: ВГКС, 2011. — ISBN 978-985-7002-13-9.

Ч. 1: Основы информационных технологий сетей телекоммуникаций. — 2011. — 147 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-7002-14-6.

Рогачев и Рогачевский район 2011: телефонный справочник [по состоянию на 1 марта 2011 г. / РУП «Белтелеком»; составитель И. С. Задвинская]. — Минск: ЭтернатПресс, 2011. — 286 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-6977-21-6 (в пер.).

Телефонный справочник органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь / [Министерство здравоохранения Республики Беларусь]. — Минск: Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 2011. — 141 с. — 300 экз.

Транспарт. Паштовая сувязь

Терминологический словарь-справочник по транспортной логистике: (на русском, английском, немецком и французском языках) / [И. А. Еловой и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра управления грузовой и коммерческой работой, Кафедра иностранных языков, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Кафедра иностранных языков делового общения. — Гомель: БГУТ, 2011. — 166 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-468-861-9.

Транспорт и связь в Республике Беларусь = Transport and communications in the Republic of Belarus: статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. — 136 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 59 экз. — ISBN 978-985-6858-39-3.

Forwarder, 2011: справочник экспедитора и перевозчика / Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Ассоциация международных экспедиторов и логистики «БАМЭ»; [составители: Т. О. Андреева, Н. В. Горбанева, И. И. Карбанович; под редакцией Н. В. Горбея]. — Минск: Курсы повышения квалификации кадров «БАМЭ-Экспедитор»: Артия-Групп, 2011. — 181 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6813-15-6 (Курсы повышения квалификации кадров «БАМЭ-Экспедитор»). — ISBN 978-985-6893-42-4 (Артия Групп).

Дарожны (бязрэйкавы) транспарт

Карбанович, И. И. Международные автомобильные перевозки: учебное пособие по курсу «Организация и выполнение перевозок грузов и пассажиров в международном автомобильном сообщении» / И. И. Карбанович. — 2-е изд., исправленное. — Минск: Курсы повышения квалификации кадров «БАМЭ-Экспедитор»: Артия Групп, 2011. — 381 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6813-14-9 (Курсы повышения квалификации кадров «БАМЭ-Экспедитор»). — ISBN 978-985-6893-42-4 (Артия Групп).

Петровец, В. Р. Правила и безопасность дорожного движения: пешеходные переходы, железнодорожные переходы, преимущество маршрутных транспортных средств, движение по автомагистрали, в жилой и пешеходной зонах: курс лекций для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений / В. Р. Петровец, В. Ф. Бершадский, В. А. Гайдук; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. — Горки: БГСХА, 2011. — 44 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-467-314-1.

«Кніжны салон»
вул. Калініна, 5

29 кастрычніка 2011 г. (чацвер) у 18:00

У рамках праекта «Бібліяфільскія сустрэчы ў «Кніжным салоне»» адбудзецца пасяджэнне па тэме:

АҮТОГРАФ: сур'ёзны і кур'ёзны
(з калекцый рэспубліканскіх бібліятэк)

У праграме:
Выступленні даследчыкаў Л.І. Доўнар, В.М. Герасімава, Г.У. Кірзэвай, Т.І. Рошычнай, Т.А. Самайлюк, А.В. Стэфановіча.

Арганізатар: «Кніжны салон» www.book-salon.by
Даведкі па тэл. (017) 385-60-89

Кнігарня «Раніца», г. Гродна

Кнігі беларускіх выдавецтваў

- Сказки весёлой семейки. — Минск: МФЦП, 2010.
- И. Гусев. История религиозных и рыцарских орденов. — Минск: Харвест, 2010.
- Александр Аляксееў, Алег Лукашэвіч. Спадчына Беларусі. — Мінск: МФЦП, 2010.
- Аляксандр Ласмінскі. Гродзенская зямля з вышыні птушынага палёту. — Мінск: Беларусь, 2010.
- Міхась Пазнякоў. Гульня слоў. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011.
- Залатая кніга казак. — Мінск: Харвест, 2011.
- Владислав Грабенский. История польского народа. — Минск: МФЦП, 2006.

У гэтым выданні вядомы польскі вучоны, гісторык, акадэмік Уладзіслаў Грабенскі знаёміць беларускага чытача з гісторыяй польскага народа. У цэнтры ўвагі аўтара — лёс палякаў пачынаючы са старажытнасці і да пачатку XX стагоддзя. Захапляльны расповед пра геаічную і трагічную мінуўшчыну аднаго з вядучых еўрапейскіх народаў у спалучэнні з цікавым ілюстрацыйным радам даюць чытачу магчымасць больш даведацца пра багаты свет культуры палякаў, яго вытокі.

- Оксана Котович, Янка Крук. Золотые правила народной культуры. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011.
- Уладзімір Караткевіч. Дзікае паляванне караля Стаха. — Мінск: Беларускі фонд культуры, 2010.
- Наталья Батракова. Мольцадь согласия. — Минск: Кавалер, 2010.

Кнігі расійскіх выдавецтваў

- Пауло Козльо. Алхимик. — Москва: АСТ, 2011.
- Ольга Громыко. Профессия: ведьма. — Москва: Армада-пресс, 2010.
- Ронда Берн. Сила. — Москва: Эксмо, 2011.
- Элизабет Гилберт. Есть, молиться, любить. — Москва: Рипол классик, 2011.
- Сельма Лагерлёф. Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции. — Москва: Эксмо, 2008.
- Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Танец меча. — Москва: Эксмо, 2011.
- Марк Леви. Каждый хочет любить. — Москва: Иностранка, 2010.
- Сергей Лукьяненко. Последний дозор. — Москва: АСТ, 2007.
- Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. — Москва: АСТ, 2006.
- Джордж Мартин. Игра престолов. — Москва: АСТ, 2011.

Унікальны праект

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Класік без бронзы

Калекцыя Беларускага відэацэнтра абагацілася новай дакументальнай стужкай “Я — часовы вандроўнік. Якуб Колас. Паэт і чалавек”. Стваральнікам фільма (аўтару сцэнарыя і рэжысёру Сяргею Лук’янчыкаву, аператару Сяргею Мілешкіну, рэдактару Аляксандру Купрыянаву і дырэктару фільма Міхаілу Смірнову) удалося на першы погляд немагчымае — глядач, які дакладна ведае біяграфію класіка і вывучаў яго творы, бачыць перад сабой не схематычны вобраз, а жывога чалавека з яго перажываннямі, клопатамі, радасцямі і надзеямі.



паэта Георгій Міцкевіч: “Раздражняў дэпутатаў Вярхоўнага Савета, цэкоўскіх і саўмінаўскіх дэлегатаў, з якімі ехаў на дзяржаўныя мерапрыемствы ў Маскву сваім саламяным куфэркам. “Што ў вас, Канстанцін Міхайлавіч, грошай не хапае на добры чамадан? Старызна цягаецца. Мы вам скінемся”. — “Едзьце без мяне, я і адзін заеду, мяне і так пазнаюць”. І пры гэтым не атрымліваў зарплату на пасадзе ў Акадэміі навук. Адаваў сакратарцы разам са спісам адрасоў, па якіх прасіў пералічыць грошы тым, хто

Гэта ж “правільнасць” парушаецца і дзённікамі, якія народны паэт пісаў па-руску. Чаму чалавек павінен саромецца, што добра ведае яшчэ адну мову? Дарэчы, у стужцы Сяргея Лук’янчыкава вы не ўбачыце ніводнага помніка!) Мэтай рэжысёра было эмацыянальнае пранікненне ў жыццё і творчасць таго, кім ганарыцца Беларусь. За яго шчымлівымі радкамі — горыч страты блізкіх, адзінота, хвалюванне пра будучыню роднага краю.

Пра каханне, тэму якога бессаромна эксплуатауюць



звяртаўся да яго па дапамогу. У цяжкія пасляваенныя гады ён не шкадаваў на падтрымку маладых не толькі ўласны час — дзверы яго дома адчынены для іх, і за сталом ім рады.

Загадчык філіяла музея “Мікалаеўшчына” Соф’я Міцкевіч раскажа: “Не саромеўся прыгадваць, як, маладыя, сустракаліся з Купалам, — “каб выліць у Нёман усю гарэлку, што мы выпілі, выйшаў бы з берагоў”. І пра яго выдатнае пачуццё гумару: пасля выдалення апендыцыту забаронена было нават паварушыцца, дык склаў доктару жартоўны верш. (Вой, як далёка ад ідэальнага вобразу, ад бронзы!

та, гэты боль у яго сэрцы? Па-за нашай увагай яшчэ адзін вельмі важны перыяд яго жыцця”.

Удалае спалучэнне чорна-белай хронікі і каляровых кадраў сённяшняга падарожжа па коласаўскіх мясцінах дае выбуховы для свядомасці эфект — народны паэт не помнік, а жывы чалавек, радкі якога актуальны і сёння. І сорамна, што мала ведаеш гэтых радкоў на памяць. І моцны імпульс — зняць з палічкі любы томік Коласавага збору твораў і зноў паглыбіцца ў яго старонкі, бо сорамна так павярхоўна ведаць творчасць чалавека, які з’яўляецца гонарам нашай нацыі. І дзякуй тым, для каго ён ніколі не быў абстрактным сімвалам, — тым, хто не толькі з экрана раскажае нам пра паэта, але так жа шчыра знаёміць наведвальнікаў музея з Якубам Коласам — паэтам і чалавекам.

Прынцыповая пазіцыя Сяргея Лук’янчыкава: “Хоціце ствараць міфы. Давайце раскажам глядачу пра стан душы чалавека, якім было яго каханне, знойдзем выразную дэталі. Людзі, якія водзяць экскурсіі, здавалася б, на працавалі пэўныя штампы. Але калі я прасіў расказаць канкрэтныя рэчы — яны раскрываліся, бо ад усяго сэрца жадалі, каб людзі ўявілі, якім Колас быў чалавекам”.

Сяргей Пятровіч вельмі шкадуе, што фільм кароткаметражны. Засталося шмат матэрыялу. “Колас быў не толькі лірык, ён быў філосаф — ведаў сябе і сваё прызначэнне ў гэтым свеце. І калі кіраўніцтва пойдзе насустрач, я бы хацеў зняць паўнацэнную карціну. Мая мэта — калі яе ўбачаць людзі, якія нават не ведаюць беларускай мовы, у іх павінна ўзнікнуць жаданне пабегчы ў кнігарню і набыць творы нашага класіка”.

Прэм’ерны паказ фільма адбудзецца на беларускім тэлебачанні 3 лістапада 2011 года, да 129-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа. Сачыце за праграмай!

На здымках (кадры з фільма): Якуб Колас кроцьчыць насустрач глядачу; С. Міцкевіч, загадчыца філіяла музея “Мікалаеўшчына”.

Пад вокладкай

Марына ВЕСЯЛУХА



Жвалеўскі, А. В. **Про моркофф / on / Андрей Жвалеўскі, Евгения Патернак. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 112 с.**

Падзеі гэтай кнігі якую аўтары назвалі “іранічным любоўным раманам”, адбываюцца ў розных часавых вымярэннях. Сюжэт пераносіць чытача то ў далёкі 1982 год, то ў наступны 2012-ы. У цэнтры ўвагі рамана — адносіны мужчыны і жанчыны, праблема выбару спадарожніка жыцця. Як часта гэта бывае — глядзіць жонка на мужа, з якім пражыла паўжыцця, і думае: “Чаму я не выйшла замуж за... Такі хлопец быў! Вось бы ўсе перайграць”. Дык вось, аўтары кнігі далі сваёй гераіні ўнікальную магчымасць — усё перайграць. Што з гэтага атрымалася? Чытайце, і ўбачыце самі.



Рагойша, В. П. **Беларускае вершаванне: вучэбна-метадычны дапаможнік / В. П. Рагойша. — Мінск: БДУ, 2011. — 207 с.**

“Ніхто не без верша,” — зазвычай кажа мой калега літаратурны крытык. І сапраўды, мала знойдзецца юнакоў і дзяўчат, якія не спрабавалі б свае сілы ў паэзіі. Але для добрага верша аднаго моцнага пачуцця аўтара мала (хоць гэта і вельмі значны складнік), патрэбны яшчэ і веды ў галіне вершаскладання. Думаецца, у аспекце тэарэтычнай падрыхтоўкі паэтаў-пачаткоўцаў кніга доктара філалагічных навук прафесара Вячаслава Рагойшы будзе надта карыснай. У дапаможніку разглядаюцца пытанні, звязаныя з гісторыяй і тэорыяй беларускага верша, яго функцыянаваннем у сістэме нашай паэтычнай творчасці.



Максімовіч, В. А. **Шляхам спазнання існасці: літаратурны працэс другой паловы XIX — пачатку XXI ст. у постацях / В. А. Максімовіч; навук. рэд. У. М. Конан. — Мінск: Беларуская навука, 2011. — 239 с.**

У манаграфіі Валерыя Максімовіча на прыкладзе творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, Францішка Багушэвіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Максіма Гарэцкага, Уладзіміра Дубоўкі, Міхася Зарэцкага даследуюцца гістарычныя ўмовы і асаблівасці станаўлення нацыянальнай эстэтычнай традыцыі. Мастацкія пошукі літаратуры другой паловы XX ст. раскрываюцца праз даследаванні творчасці Пятра Глебкі, Рыгора Барадулена, Уладзіміра Караткевіча. Аўтар звяртае ўвагу і на некаторыя крытыка-літаратурнаўчыя падыходы ў асветленні літаратурнага працэсу.



Леви, М. **Встретить себя вновь / Марк Леви; пер. с фр. А. Кабалкина. — Москва: Иностранка, 2010. — 384 с.**

З’яўленне працягу рамана “Паміж небам і зямлёй” папулярнага французскага аўтара выклікала неадназначную рэакцыю публікі. Некаторыя назвалі яго годным працягам, а гісторыю, расказаную ў новай кнізе, — рамантычнай і нават чароўнай. Іншыя, менш захопленыя чытачы лічаць, што працягу і без таго цэласнай гісторыі першай кнігі магло б і не быць, а новы раман як самастойны твор чытаецца досыць добра. Як бы там ні было, абедзве катэгорыі чытачоў пагаджаюцца, што героі гэтага рамана Марка Ляві валодаюць тонкім пачуццём гумару і ў цэлым яны намаляваны аўтарам рэалістычна.

Водзкі дасылайце на электронны адрас аўтара: hitarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

Экспазіцыю склалі тры матэрыялы з фондаў абодвух музеяў, што раскрываюць творчасць выдатных дзеячаў мастацтва і літаратуры Беларусі. Праз незвычайную выстаўку адбылося сапраўднае сумоўе літаратуры, жывапісу, графікі, скульптуры — твораў знаных майстроў. Некаторых з іх ужо няма, але засталася іх спадчына.

Беларускае выяўленчае мастацтва і літаратура цесна знітананы паміж сабой прыродай творчых пошукаў і імкненнем да паўнаты адлюстравання жыцця. Дадзеная выстаўка — цудоўная магчымасць не толькі азнаёміцца са скарбамі нацыянальнага прыгожага пісьменства, але і ўбачыць фантазійнае ўвасабленне герояў твораў айчыннай літаратуры і саміх твораў слова ў палотнах, графіцы і скульптуры ў выкананні такіх славетных суайчыннікаў-мастакоў, як П. Сергіевіч, І. Ахрэмчык, З. Паўлоўскі, У. Стальмашонак, М. Будавай, М. Апіёк, А. Замай, Е. Ганкін, В. Барабанцаў, С. Вакар, Г. Мурамцаў, А. Чыгрын, А. Шагэрнік, А. Кашкурэвіч, Г. Паплаўскі, А. Волкаў, А. Дзяталь, А. Дзямарын, С. Герус, У. Басалыга, У. Савіч, У. Малахаў, І. Давідовіч, М. Лісоўскі, Я. Ціхановіч...

Побач з карцінамі месцяцца стэнды з кніжнымі даследаваннямі па гісторыі бела-

Паэтаў, празаікаў, мастакоў, музыкаў — усіх іх яднае імкненне раскрыць багацце ўнутранага свету чалавека, захаваць нашу высокую духоўнасць, назапасіць як мага болей і перадаць сваім нашчадкам. Лепшае, створанае чалавекам на працягу тысячагоддзяў, захоўваецца ў музеях, у гэтых храмах культуры. Культура — арганічнае знітанне розных бакоў чалавечай дзейнасці. Увогуле — гэта творчасць самога жыцця. Так, што невыпадкова, да Дня работнікаў культуры было прымеркавана адкрыццё выстаўкі “Планета твораў і іх герояў” — гэта сумесны праект Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, у сценах якога і ладзілася выстаўка, і Нацыянальнага мастацкага музея нашай краіны.

Сумоўе майстроў

рускай літаратуры, а таксама серыі выданняў “Беларускі кнігазбор”, “Беларусь літаратурная”, наша паэзія і проза XX і XXI стагоддзяў.

У кніжных ілюстрацыях, на паперы, на палатне дзякуючы таленавітым майстрам ажываюць іх героі — героі, якія самі ёсць творцы: творцы мастацкага слова. Гэта такія знакамітыя постаці, якія стваралі і працягваюць ствараць наш культурны здабытак, як Францыск Скарына, Сімяон Полацкі, Адам Міцкевіч, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Францішак Багушэвіч, Алаіза Пашкевіч, Эдуард Самуйлёнак, Максім Гарэцкі, Алесь Званак, Кузьма Чорны, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Янка Маўр, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Пімен Панчанка, Уладзімір Караткевіч, Іван Чыгрынаў, Алесь Адамовіч, Іван Навуменка, Іван Мележ, Янка Брыль, Ніл Гілевіч, Яўгенія Янішчыц.

Мастацкае слова, прапісанае рукой



майсра, усіх кранае і аб’ядноўвае. Мастацкае слова пануе ў нашым агульным літаратурным доме. І ўсіх мастакоў, майстроў слова, прыхільнікаў іх творчасці яднае свята сейбітаў на ніве беларускай культуры.

Як зазначыла дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Лідзія Макарэвіч, свята сабрала ў гэтай зале музейшчыкаў, мастакоў, пісьменнікаў, твораў — усіх, хто працуе дзеля культуры, дзеля таго, каб гучала беларускае слова, каб нас ведалі ва ўсім свеце. Прыкладам, паэзія — адвечная цяга вяршынь да нябёс, а траў і дрэў

— да сонца. Паэзія паўсюль — у жывапісе, графіцы, скульптуры, прозе, у нашым жыцці. На чым бы ні спыніліся нашы вочы, мы шукаем гэтыя драбінкі дабрыні і характа. І, відаць, у такія хвіліны ў людзей таленавітых і нараджаюцца паэтычныя радкі, карціны, скульптуры. За тысячагоддзі свайго існавання чалавечтва не спынілася ў пошуках любові, дабра і прыгажосці.

Кожны чалавек — гэта сапраўдная планета, якая рухаецца па арбіце жыцця. На ёй узнікае наш лёс, пачуцці, уцеляюцца мары. Літаратура і выяўленчае мастацтва, дапаўняючы адно аднаго, раскрываюць багацце душы чалавека ўвогуле, акрэсліваюць нацыянальны характар, назапашваюць і пацвярджаюць высокую духоўнасць свайго народа.


На здымках: Алесь Шатэрнік “Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч” (1983); Зянон Паўлоўскі “Пісьменнік Іван Мележ. Сяброўскі шарж” (1964); Уладзімір Стальмашонак “Максім Гарэцкі” (1983).

ART-нацёркі

Лана ІВАНОВА,
фота Віктара Кавалёва

Урядзелю ўрачыста адкрыецца міжнародны фестываль мастацтваў “Беларуская музычная восень”. Цэнтрам падзеі будзе сталічная філармонія: у яе Вялікай зале запланаваны 21 канцэрт. На 23 кастрычніка рыхтуецца ўрачыстае адкрыццё фесту з удзелам Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам Аляксандра Анісімава ды вялянчэліста Назара Джурьына (Украіна — ЗША): прагучыць музычна-літаратурная кампазіцыя “Рамэа і Джульета” паводле балетнай сюіты Сяргея Пракоф’ева і яго ж Канцэрт-сімфонія для вялянчэлі з аркестрам — у гонар 120-годдзя з дня нараджэння кампазітара. Да гэтай даты прымяркоўваюць сваё выступленне Мінскі струнны квартэт і піяніст, мастакі кіраўнік БДФ Юрый Гільдзюк (31 кастрычніка). Адзін з найвядомых сучасных польскіх кларнетыстаў і кампазітараў Вацлаў Зімпель ды квартэт “Нера”, названы ў гонар антычнай багіні, будуць 25 кастрычніка граць джаз — свой джаз, які з’яўляецца матывацыяй духоўнага пошуку і адметнай палемікай з музычнай традыцыяй. А наступным вечарам у Мінск завітае піяніст Аляксей Чарноў — 28-гадовы расійскі музыкант, якому ўдалося стаць лаўрэатам сёлета Міжнароднага конкурсу імя П. Чайкоўскага, не прайшоўшы адборачны тур, і які сваім галоўным заняткам лічыць кампазіцыю... Фестываль, які працягнецца да 15 лістапада, абяцае нямала іншых музычных сюрпрызаў.

Да 85-годдзя з дня нараджэння народнага артыста БССР Валерыя Глушакова прымяркоўваўся канцэрт цыкла “Легенды беларускай оперы”. Гэты вечар адбыўся ў Камернай зале імя Л. П. Александроўскай НАВТ оперы і балета Беларусі і сабраў у праграме салістаў розных пакаленняў, якія спявалі раманы, фрагменты з опер Ш. Гуно, Дж. Вердзі, Дж. Пучыні, Ж. Маснэ, А. Бардзіна, С. Рахманінава, Я. Цікоцкага, А. Туранкова, Ю.Семянякі ў суправаджэнні аднаго з найстарэйшых



канцэртмайстраў тэатра — Георгія Каранта. Вечар прамінуў, але ў фае засталася кранальная выстаўка з архіўнымі фотаздымкамі, якая нагадвае пра творчы шлях Валерыя Глушакова — беларускага самародка, уладальніка дзівоснага лірычнага тэнара, майстра сцэнічнага пераўвасаблення, чые оперныя ролі яшчэ памятаюць яго калегі ды прыхільнікі.

Рэтраспектыўная выстаўка музэнтальнага мастацтва ўсіх рэгіёнаў нашай краіны за 20 гадоў прайшла ў галерэі “Лабірынт” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Зразумела, мастацтва такога кшталту “жыве” ў сваім асяроддзі, аздабляючы архітэктурны ландшафт, гарадское наваколле ці інтэр’ер. Таму “экспанаты” — 75 работ сямі айчынных аўтараў: помнікі, вітражы, размалёўкі — дэманстраваліся на фотаздымках.

На здымку: народны артыст БССР Валерыя Глушакоў у ролі Звездачота з оперы “Залаты пёўнік”.



Установа адукацыі “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад (да 5 гадоў) прафесарска-выкладчыцкага складу (для тых, хто мае мінскую рэгістрацыю) з далейшым заключэннем кантракту ў выпадку выбарання на тэрмін, вызначаны Наймальнікам:

- кафедра тэорыі музыкі:
старшы выкладчык
дацэнт 2 ст.
выкладчык
кафедра спецыяльнага фартэпіяна:
выкладчык
кафедра струнных смычковых інструментаў:
дацэнт
прафесар
кафедра камернага ансамбля:
старшы выкладчык
кафедра кампазіцыі:
дацэнт
кафедра фартэпіяна:
старшы выкладчык 2 ст.
загадчык кафедрай

- кафедра драўляных духавых інструментаў:
прафесар
кафедра струнных народных шчыпкова-ўдарных інструментаў:
прафесар
кафедра опернай падрыхтоўкі:
старшы выкладчык
кафедра спеваў:
старшы выкладчык 2 ст.
кафедра філасофіі:
выкладчык
кафедра музычнай педагогікі, тэорыі і гісторыі выканальніцкага майстэрства:
загадчык
кафедра баяна і акардэона:
загадчык кафедрай
прафесар

Ступень творчай шчырасці

Той урачысты і знакавы для нашай нацыянальнай культуры, для духоўнага жыцця лютаўскі дзень — міжнародны Дзень роднай мовы — запомніўся вельмі адметнай, сімвалічнай музычна-літаратурнай падзеяй. На сцэне Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра адбылася прэм'ера рок-оперы “Курган” Ігара Лучанка — Уладзіміра Мулявіна, паводле аднайменнай паэмы Янкі Купалы, у пастаноўцы Андрэя Скарынка, а працягам таго святочнага вечара стаўся эстрадны канцэрт, прысвечаны 70-годдзю Уладзіміра Мулявіна.

Янкі Купалы “Курган”, таленавіты паэт, руплівец беларускага мастацтва Андрэй Скарынка задумаў пастаноўку аднайменнай рок-оперы. Ідэі творчых праектаў могуць нараджацца хутка, але на шляху іх здзяйснення часцей сустракаюцца ўпоры, чым апоры. Аднак два міністэрствы краіны — інфармацыі і культуры — знайшлі магчымасці для падтрымкі гэтага праекта Андрэя Скарынка.

Выканаўцаў рок-оперы “Курган” ён сабраў адметных. Што ні імя — то зорка, народныя і заслужаныя артысты: Валерыя Анісенка, Анатоль Яромленка, Іна Афанасьева, Валерыя Дайнека, Алена Спірыдовіч, Дзяржаўны ансамбль танца Белару-

сі пад кіраўніцтвам Валянціна Дудкевіча, балетмайстар-пастаноўшчык Аляксандр Аляшкевіч, арт-група “Беларусы” на чале з Валерыем Шматам, рэжысёр Ніна Осіпава, саліст “Верасоў” Ян Маерс... Ужо нават гэты (дарэчы, няпоўны) іх пералік можа выклікаць у амагараў айчыннай эстрады захваленне.

Працуючы над пастаноўкай, Андрэй Скарынка выкарыстоўваў шырокі філасофскі падыход да ўвасаблення мастацкіх вобразаў вакальнымі, музычна-інструментальнымі, сцэнічнымі сродкамі, імкнучыся да таго, каб аўдыторыя зразумела і ацаніла адметнасць душы кожнай дзейнай асобы. Інтэрпрэтатар гэтага таленавітага твора імкнецца наладзіць сувязь часоў



праз дасягненне цэласнасці ў спалучэнні асноўных знакавых дасягненняў у галіне сінтэтычнага мастацтва.

Прытым Андрэй Скарынка сумясціў дзве найважнейшыя іпастасі: выступіў у якасці пастаноўшчыка і арганічна ды шчыра выканаў галоўную пар-

“*Беларускі саюз музычных дзеячаў вылучыў на атрыманне спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва аўтарскі калектыў у складзе: Ігар Лучанок (аўтар музыкі), Валянцін Дудкевіч (аўтар харэаграфіі), Андрэй Скарынка (аўтар і кіраўнік праекта, выканаўца галоўнай ролі Гусяра) — за стварэнне рок-оперы “Курган”, пастаноўка якой на сцэне Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра 21 лютага 2011 года, у міжнародны Дзень роднай мовы, выклікала вялікае грамадскае прызнанне.*

тию, ролю Гусяра. Яго ўвасабленне вылучалася індывідуальнай энергетыкай, выразнасцю абрысаў складанага вобраза, але разам з тым пэўнай дэкаратыўнасцю.

Поспех спектакля — вынік працы калектыўнай. Выканаўцы з густам і прафесійна прадставілі сваіх персанажаў, цікава і трапятліва трактаваных рэжысёрам. Істотная роля адведзена арт-групе “Беларусы”, якая здзяйсняе жывое вакальнае суправаджэнне ўсіх сольных партый рок-оперы. Моцны бок

гэтага творчага праекта — інструментальны гурт на чале са Святаславам Пазняком: Сяргей Анцішын, Вячаслаў Міхновіч, Сяргей Трухановіч.

Пазітыўная ў цэлым ацэнка паказу рок-оперы “Курган” зусім не з’яўляецца сведчаннем таго, што не было заганаў: не ўсё атрымалася, як было задумана. Аднак недахопы не паўплывалі на агульнае змястоўнае ўздзеянне імпрэзы і святочнае ўражанне ад убачанага і пачутага. Сінтэтычнае мастацтва стваральнікаў новай версіі таленавітага твора ўспрымалася як дзівосны жывы арганізм: ён за-

хапляў аўдыторыю дынамічнасцю, палкай публіцыстычнасцю, высокай духоўнасцю, эмацыянальным напружаннем, глыбокім пранікненнем у свет чалавечых думак і пачуццяў. І міжволі думалася: “Вось — яркая падзея, вартая Дня роднай мовы”. Галоўнае засталася галоўным!

На здымках: Андрэй Скарынка ў ролі Гусяра; харэаграфічны эпізод рок-оперы “Курган” з удзелам Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі.



Вечнае натхненне

Уладзімір ВАСІЛЁНАК

Як заўсёды моцна і эмацыянальна прагучала выступленне школьнага аркестра народных інструментаў. Яго кіраўнік Наталля Ручымская здолела не проста сабраць калектыў пасля працяглых летніх вакацый, але і перадаць святочны настрой гэтага дня дыя зарадзіць усіх слухачоў гонарам за свой горад, за свой народ. З запалам і яскрава прагучалі беларускія матывы ў выкананні педагогаў школы А. Дзегіравай, Т. Краснабаевай, Г. Немцавай, дуэта баяністаў Ірыны і Аляксея Дараганавых, квартэта драўляных духавых інструментаў “Рыўера” пад кіраўніцтвам М. Расохі. Вялікую цікавасць у публіцы выклікаў маляды джазавы калектыў, які нядаўна быў створаны ў школе (кіраўнік — Д. Бініят). Ён прыцягваў да сябе агульную ўвагу на скрыжаванні вуліц Камсамольскай ды Інтэрнацыянальнай.

Яшчэ адной важнай падзеяй для школы стаўся традыцыйны вечар памяці Яўгена Глебава, што сёлета адкрыў першы сезон у новай канцэртнай зале “Верхні горад” (памышканні рэканструяванай царквы Святога Духа). “Для нас гэта вялікі гонар”, — адзначыла ў сваім выступленні дырэктар школы Тамара Куніцкая. Аднаўленне гэтага гістарыч-

Насычаным і адказным выдаўся верасень для сталічнай Дзіцячай музычнай школы № 10 імя Я. А. Глебава. У шматгалосці святочнай музыкі прагучалі выступленні калектываў і салістаў школы ў Дзень горада. Шмат гадоў педагогі і вучні гэтай знакамітай навучальнай установы ладзяць ва ўрачысты для сталіцы дзень канцэрты на адкрытых пляцоўках Мінска: каля гарадской ратушы, Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, у новай пешаходнай зоне па вуліцы Камсамольскай, а таксама ва ўнутраным дворыку Музея гісторыі горада Мінска, што на вуліцы Рэвалюцыйнай.

нага будынка ў якасці культурнага асяродка стала значнай вяхою не толькі для музыкантаў, але і для ўсіх, хто цікавіцца нацыянальнай культурай”. На канцэрте прысутнічалі будаўнікі, прадстаўнікі музычнай грамадскасці, сродкаў масавай інфармацыі.

Юныя артысты з годнасцю вытрымалі гэты іспыт і пераканаўча прадэманстравалі свой прафесійны ўзровень у новых для ніх абставінах. Строгая архітэктура залы: калоны, вітражныя вокны і высокія сцяпенні купалоў — усё гэта надавала ўрачыстасць выступленням дзяцей. Асабліва трэба адзначыць Рамана Малчанскага (2 клас, фартэпіяна), Канстанціна Кашталёва (4 клас, скрыпка), Рамана Бабарыкіна (4 клас, саксафон), сольныя нумары якіх напаяўнялі жывым гукам і эмоцыямі вялікую прастору. Як

заўсёды зладжана прагучалі ўзорны хор старэйшых класаў (кіраўнік А. Клімовіч), канцэртныя малодшы хор (кіраўнік Г. Аерава), чароўнымі пералівамі цымбалаў і баянаў завяршыў вечар узорны аркестр народных інструментаў.

Большую частку канцэрта складалі творы Я. Глебава. Удава кампазітара Ларыса Васільеўна адзначыла вялікую ролю педагогаў і вучняў у захаванні памяці Яўгена Аляксандравіча і падаравала школе шэраг кніг і падручнікаў. Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, член прэзідыума праўлення Беларускага саюза музычных дзеячаў Тамара Куніцкая падзякавала ўдзельнікам і гасцям канцэрта, а таксама выказала ўпэўненасць, што мастацтва вялікага беларускага кампазітара заўсёды будзе натхненнем для юных музыкантаў.

Нашы юбіляры



Яўген Пятровіч ГЛАДКОЎ — загадчык кафедры, прафесар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, народны артыст Беларусі, старшыня Асацыяцыі беларускіх цымбалістаў Беларускага саюза музычных дзеячаў, член прэзідыума праўлення БСМД;



Тамара Арцёмаўна КУНІЦКАЯ — дырэктар дзіцячай музычнай школы №10 імя Я. А. Глебава г. Мінска, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, член прэзідыума праўлення БСМД;



Валерыя Іванавіч УКОЛАЎ — артдырэктар некамерцыйнага прадзюсарскага цэнтру “Класіка” Беларускага саюза музычных дзеячаў, член праўлення БСМД;



Міхаіл Аляксандравіч ГАЛАВАЧ — дырэктар дзіцячай музычнай школы № 1 імя П. І. Чайкоўскага г. Гомеля.

Чароўны маленькі свет

Таццяна КАТОВІЧ,
фота Ганны Жыгур

На Малой сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа адбылася прэм'ера спектакля “Маленькі свет” паводле п'есы Алены Паповай у пастаноўцы Таццяны Сядовай, са сцэнаграфіяй Аляксандра Слепава і музычнай партытурай Аляксандра Крыштафовіча.

з'яўляецца канфлікт рэжысёрскай партытуры з візуальным вобразам спектакля.

Пастаноўшчыца задае акцёрам зусім рэалістычную будзённую пластыку і такую ж танальнасць. Сцэнограф жа апрача іх у мілітарызаваныя доўгія строі-шынялі глыбокага зялёнага колеру з аранжава-крыклівымі ўстаўкамі. Аксельбанты, залатыя пазументы, залатыя ж гузікі, вялізныя шліцы... І ўсё ж нічога цыркавога ў гэтых гіпертрафіраваных дэталях няма. Няма і ніякіх падтэкстаў ці намёкаў на схаваны сэнс. Ёсць першы пласт сутыкнення: яркія колеравыя плоскасці процістаяць адна адной. Другі пласт

тэкст складаецца з іх узаемных папрокаў і напамінаў пра былыя грахі. Спектакль робіцца шматлікімі праекцыямі чатырох асабістых і асобных канфліктаў. Пастаноўшчыкі ствараюць віртуальную сістэму люстэрак, у якіх перасякаюцца адбіткі лёсаў, слоў, пачуццяў, а мы з глядзельнай залы бачым толькі фрагменты такіх адбіткаў. Мы павінны здагадацца пра іх мінулае і пра іх цяперашняе.

Дзіўную сітуацыю, калі чатыры немаладыя жанчыны прытулілі хлопца (у ролі Артура — Яўген Бераснеў, а таксама Ягор Дзяюн), што накіроўваўся ў Тыбет, сыгралі на віцебскай сцэне як... сутыкненне сколкаў, на-



знаходзіцца ў самой дэкарацыі, якая складаецца з дзвюх створака-варот, плоскасці якіх разбітыя на квадраты з фрагментамі фігур, целаў, прадметаў, і дзіўнага фатэля, які з'яўляецца ці то тронам, ці то ўнітазам, ці то гіганцкім венскім крэслам. Трэці пласт: жанчыны ў гэтых доўгіх шынялях здаюцца надзвычай прыгожымі, ня звычайна прыцягальнымі, быццам яны з'явіліся з нейкіх іншых прастораў, а можа, і з нейкіх іншых стагоддзяў, бо з-пад дзіўных апрача выглядаюць чароўныя белыя карункі і атласныя спадніцы.

Драматычны канфлікт узнікае не паміж жанчынамі, хаця амаль увесь

пластаванне кліпаў, у алагічнай стылістыцы мастацкага выказвання. Безумоўна, тут паўплывалі мастацкія прыхільнасці Аляксандра Слепава, у мінулым члена творчага аб'яднання “Квадрат”, сёння — мастака Коласаўскага тэатра, чалавека неша-раговага, артыстычнага, яркага і кра-нальнага. Рэжысёр Таццяна Сядова тонка адчула кірунак яго мыслення і, не процістаячы яму, стварыла свой невялічкі свет унутры яго свету, і агульны твор заблішчэў маленькім чароўным дыямантам.

На здымку: сцэна са спектакля “Маленькі свет”.

Галіна Букаціна. Гэты матэрыял не зусім мой, я маю на ўвазе мае акцёрскія схільнасці... “Ціхая, ціхая, добрая, добрая, а сярод нас — самы рэнегат”, — кажа пра маю гераіню яе сяброўка. Жыццё яе набіла моцна і так прыбіла да зямлі, што ніколі яна на неба не глядзела... І гэты хлопец-“анёл” раскрыў вочы ёй на ўсё. І яна застаецца на парозе, і што будзе далей, мы не ведаем. Я адчуваю, што ўсё, што здарылася, для яе — другое нараджэнне. Ліза, мая гераіня, неадукаваная, але ў ёй ёсць унутранае, інтуітыўнае адчуванне чысціні. Таму імкненне хлопца, якога закідае ў яе маленькі свет лёс, яго імкненне ў Тыбет, успрымаецца ўсімі як імкненне да выратавання... Калі рыхтавалі спектакль, мы чулі адно аднаго і адчувалі адно аднаго.

Валянціна Бажданава. П'еса складаная, і мы вельмі шмат спрачаліся, і нарэшце прыйшлі да агульнага. Спектакль пра тое, як мы ўсе жывём: мы ж нікому ўжо не верым. Само жыццё такое. Мая гераіня Жанна думае, што хлопец апрабаваў яе, хапаецца, правярае свае рэчы, шкатулку з золатам, а там усё цэлае. І ёй сорамна за сябе... Шукала ўнутры сябе самой гэты асабісты драматызм. У маленькім свеце сябровак маёй гераіні шмат супярэчлівага, яны заўсёды спрачаюцца... Калі рыхтавалі спектакль, імкнуліся зразумець адна адну, і цяпер на сцэне мы — адзінае. Мы хацелі данесці ісціну пра маленькі свет. Нашым гераіням хлопчык адкрыў наваколле. І яны змяніліся ўнутрана, іх душы адтаялі.

Ларыса Антосева. Вольга, мая гераіня, таленавітая, разумная і — адзінокая. Унутры яе — няўпэўненасць, зайздрасць, нецярпімасць. Яна шукае прычыну, чаму з ёй здарылася ўсё гэта, такое жыццё, такая самота. Хлопчык жа ў юным узросце зразумеў яе, у яго дарослая душа, а ў Вольгі — не. Яна дзякуючы хлопчыку пачала зразумець, чаму такое жыццё пражыла. І яна адчувае іччасце ад спасціжэння праўды. Я імкнуся зразумець сваю гераіню менавіта як адну з тых многіх, што бягуць па жыцці і ад жыцця.

Зінаіда Гурбо. Мая гераіня Пескунова, нібыта львіца, вольная, незалежная, можа дазволіць сабе сказаць тое, што лічыць патрэбным, і робіць тое, што лічыць патрэбным. Аднак гэта — бравада і яе форма выжывання. Яна ніколі не енчыць, яна імкнецца трымаць усё ў руках і руліць. Наогул жа, яна адзінокая... І моцная. Дэпрэсіі і прага смерці — у мінулым. Яна прайшла і праз гэта, і цяпер ганарыцца сваёй сілай.

Ірына ВАРНІНА,
загадчыца літаратурнай часткі
МДТ імя І. Мележа

Адкрыліся прэм'ерай

У новым тэатральным сезоне творчы калектыў Мазырскага драматычнага тэатра імя І. Мележа парадзе глядачоў прэм'ерамі, сярод якіх спектакль “Інтымная гісторыя” паводле п'есы вядомага англійскага драматурга Ноэла Каўярда. Яго лёгка, іранічна, напоўнены тэатральнасцю тэксты да нашых дзён запатрабаваны на еўрапейскіх падмостках, у тым ліку і ў Беларусі.

Гэта другі зварот вядомага беларускага рэжысёра Рыгора Баравіка да творчасці Ноэла Каўярда. І хаця гэтая яго п'еса была ўпершыню пастаўлена на

сцэне тэатра “Фенікс” у Лондане 24 верасня 1930 года, яна актуальная і ў наш час. Свет пачуццяў, узаемаадносін мужчыны і жанчыны... Што можа быць больш загадкавым і незразумелым? Так было і ў XX стагоддзі, так ёсць і ў XXI.

У гасцініцу французскага курортнага гарадка прыязджаюць дзве сямейныя пары (Сібіла і Эліёт Чэйз, Аманда і Віктар Прын) — бавіць свой мядовы месяц. На першы погляд, у гэтай сітуацыі няма нічога незвычайнага, калі б не адна акалічнасць: Аманда і

Эліёт некалькі гадоў таму былі мужам і жонкай. І тут выпадкова сустрэліся зноў. Як жа развіваюцца падзеі далей? У чым загадка кахання? Пра гэта глядачы даведаюцца, калі прыйдуць на прэм'еру спектакля “Інтымная гісторыя”, у якім занятыя вядучыя акцёры тэатра: Р. Цыркін, М. Кліменка, В. Кашынская, В. Дубраў, Н. Скамарохава, Ю. Шмак, Л. Харланчук, Н. Бакавец і іншыя. Дарэчы, гэтай прэм'ерай і адкрыўся новы сезон.

У новым сезоне наш тэатр парадзе публіку і класікай. Гэтым

разам п'есай А. Астроўскага “На бойкім месцы”. Уладальнік заезнага двара з назвай “На бойкім месцы” Вукол Бяссудны вядзе сваю гаспадарку руліва і дбайна. У яго добры двухпавярховы дамок, вялікі плот, які хавае ад чужога вока шматлікія абставіны жыцця заезнага двара і яго жыхароў. Галоўнае для гаспадара — пастаяльцы, а самае галоўнае — каб яны плацілі грошы. Вукол Ермалаевіч гатовы ім служыць за гэта і ўдзень і ноччу. Дапамагаюць яму маладая жонка, даволі легкадумная і ўлюбівая асоба, — Яўгенія

Міронаўна ды сястра Ганначка, якая пакутуе ад непадзеленага кахання да суседа — пана Мілавідава. У дзеяннях і ўчынках герояў наш сучаснік можа ўгледзець тое, што сустракаецца і ў сённяшнім жыцці. Спектакль будзе ставіць галоўны рэжысёр МДТ Раман Цыркін.

Не забудуцца ў тэатры і пра юных глядачоў. Неўзабаве пачнуцца рэпетыцыі навагодняй казкі.

Новы тэатральны сезон пачнецца 30 верасня прэм'ерай спектакля “Інтымная гісторыя”.

Ізяслаў КАТЛЯРОЎ,
фота Віктара Кавалёва

Дотык да мінулага

“Каларыт незапазычаных пачуццяў” — так называецца экспазіцыя твораў Уладзіміра Зінкевіча, прымеркаваная да 50-годдзя горада Светлагорска. Назва невыпадковая. Не так даўно ў размове з аўтарам гэтых радкоў Уладзімір Леанідавіч зазначыў, што яго новыя творы будуць з каларыту незапазычаных пачуццяў, з усведамлення сутнасці быцця. І вось некаторыя з гэтых карцін — у светлагорскай карціннай галерэі “Традыцыя” імя Германа Пранішнікава.



Адразу ж заўважаеш, што мастак значна пашырыў мастацкую прастору тых тэм, якім і раней аддаваў перавагу. Акрылавыя фарбы, якімі ён карыстаецца, тояць у сабе такія каларыстычныя магчымасці! Дымчатая, мяккая глыбіня, магія настрою, рухомасць, фрагментарнасць і... непарушная цэласнасць. Як і раней, сувязь паміж карцінамі Уладзіміра Зінкевіча і глядачом усталёўваецца дзякуючы пэўным адчуванням. Мы зноў пераконваемся: мастак адлюстроўвае тое, што знаходзіцца ў пачуццях, а не ў пэўнай рэчаіснасці.

Творы, прадстаўленыя ў экспазіцыі, складаюць тэматычныя цыклы: “Сцены старога замка”, “Кветкі старога саду”, “Рэчы старога дома”, “Легенда”... Над імі Уладзімір Зінкевіч працуе ці не на працягу ўсяго свайго творчага жыцця. Так, ён піша настрой, які ствараюць рамантычныя кветкі закінутага саду, самотныя сядзібы, прадметы побыту, што страцілі сваю ранейшую значнасць, але набылі новую існасць... Важныя мастакоўскія адчуванні робяцца і нашымі. Таленавіта ўвасоблена тое, што, здавалася, не мае ніякай знешняй прыгажосці. Аднак майстар выяўляе нешта шчымліва настальгічнае, патаемна прыгожае. І раскрывае рамантыку мінулых часоў.

Здаецца, гэтаму мастаку дадзены талент пісаць само паветра часу, аддаленага ад нас. А ў ім, таямніча-паўзмрочным, нібыта прывіды, узнікаюць жаночыя постаці. Чым больш углядаешся ў карціну, тым ярчэй праступае іх адухоўленая прыгажосць. Пра адзін з такіх твораў з назвай “Легенда” я запытаўся ва Уладзіміра Леанідавіча: якое паданне натхніла яго? Мастак паблажліва ўсміхнуўся ў адказ, даючы зразумець, што магічны рэалізм заўжды пазбягае канкрэтыкі, і патлумачыў, што легенды, у якіх прысутнічаюць жаночыя прывіды, ёсць у многіх краінах. Яны паўтараюцца, як паўтараецца само жыццё. Потым я доўга стаяў ля “Сцен старога замка”, адчува-

ючы невытлумачальны холад, у якім гэтак жа таямніча выглядала святло лампы. Што яно намагалася высветліць? Можа, вось гэтую, таксама загадкавую, жанчыну, якая прыхінулася да паўзмрочнай сцяны, з трапяткой чуласцю зводзячы пальцы рук, нібыта намацаваючы тое, што ўжо знікла...

Магічная рэальнасць? Так, гэта яна. У стрыманым шаравата прасветленым каларыце мастаку ўдалося захаваць шматколёрнасць незапазычаных пачуццяў Яны і ў “Нацюрморце”, у якім, здаецца, ажывае нават ваза сярод травы, кустоў, рэшткаў сцяны... З паўзмрочна і прасвятлення выяўляюць сябе “Кветкі старога саду”. А колькі зімовай фантазіі з марознага святла, срэбнай шэрані і пухнатых галін у яго “Кампазіцыі”!

Цэласнасць фрагментарнасці, бадай, больш за ўсё адчуваецца ў цыкле твораў “Рэчы старога дома”. І такое адчуванне вельмі натуральнае, бо паміж намі і гэтымі рэчамі страчваецца або страчанае павязь часу. Старадаўнія самавары, прасы, рэшткі нейкага посуду, гадзіннікі — у гэтых загадкавых выявах мастак праз стварэнне вобразна ўзнаўляе важныя для сябе адчуванні. Старыя ж рэчы захоўваюць нешта значна большае, чым памяць пра іх колішнія побытавае прызначэнне...

Радуе шчодрасцю талент Уладзіміра Зінкевіча. Тое, што яго новая выстаўка адкрылася ў Светлагорску падчас святкавання 50-годдзя горада, — прыгожы напамін, што мастак з’яўляецца яго ганаровым грамадзянінам. Нядаўна творчыя дасягненні гэтага майстра адзначаныя ордэнам Францыска Скарыны. І прыемна, што стасункі загадкава кафедры манументальна-дэкаратыўнага мастацтва Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, прафесара У. Зінкевіча з нашай карціннай галерэяй не парываюцца.

На здымку: карціна Уладзіміра Зінкевіча з цыкла “Сцены старога замка”.

3 гісторыямі — у Маскву

Галія ФАТЫХАВА,
фота Святланы Берасцень

У галерэі “Artmix” расійскай сталіцы адкрылася выстаўка чатырох сучасных мастакоў з Беларусі. Экспазіцыя пад назвай “Кароткія гісторыі” прадстаўляе скульптурныя творы Аляксандра Шапо і жывапісныя работы Ганны Сілівончык, Таццяны Грыневіч ды Івана Сямілетава.

Усе чацвёра скончылі Беларускаю дзяржаўную акадэмію мастацтваў, атрымалі веды ў лепшых традыцыях нацыянальнай мастацкай школы, але кожны з іх вылучаецца індывідуальнай сучаснай выяўленчай мовай. Наіўнасць вобразаў і прастасць формаў, добры і цёплы настрой уласцівыя творам, уключаным у маскоўскую экспазіцыю. Навакольны свет нашы маладыя мастакі ўспрымаюць і ўвасабляюць ярка, дапаўняючы яго эмацыянальна і па-філасофску пераасэнсоўваючы. Кожны іх твор — кароткая гісторыя, якая абуджае фантазію глядача і дазваляе яму самому, ва ўласным уяўленні, дапоўніць прапанаваны мастаком сюжэт.

Незвычайнае і неадназначнае злучэнне вобразаў і сэнсу прываблівае да карцін, створаных Ганнай Сілівончык. Тут амаль заўсёды ёсць пэўная доля тонкага гумару; работы мастачкі даюць моцны эмацыянальны зарад, здзіўляюць дасціпнай метафарычнасцю, выклікаюць у глядача мноства нечаканых асацыяцый.

Для творчасці Таццяны Грыневіч характэрныя лёгкасць і паэтычнасць, палотны напоўнены святлом і паветрам. У цэнтры яе ўвагі — чалавек і яго духоўны свет: пачуцці, перажыванні, адчуванні, фантазіі, сны, мары, прадчуванні — усё тое, што належыць сферы ірацыянальнага.

Тэмы карцін Івана Сямілетава — маўчанне, чаканне, вяртанне, адзінота... Тэмы вечныя і невычэрпныя, якія дазваляюць пэўныя ўзаемаадносіны ў соцьме і садзейнічаюць разуменню ўласнага “Я”. Не сюжэт сам па сабе, не падзеі цікавяць аўтара, а душэўныя хваляванні яго прыдуманых герояў, якія шмат у чым падобныя да гэтага маладога мастака.

Творчасць Аляксандра Шапо можна ахарактарызаваць як гарманічнае спалучэнне розных, часам процілеглых, катэгорый і станаў: гратэску і рэалізму, гумару і філасофіі, пачуццяў і сузіральнасці. Зусім не падобныя між сабою работы аб’яднаныя агульным зместам, у кожнай з іх відэавочная ўнікальнасць аўтарскай пластычнай мовы, вельмі выразнай, зразумелай і даходлівай.

Нягледзячы на малады ўзрост гэтыя творцы вядомыя многім аматарам мастацтва як у Беларусі, так і за мяжой: напрыклад, у той жа Маскве. Іх работы знаходзяцца ў музеях розных краін свету і ў прыватных зборах калекцыянераў. А на раздзеле праекты Таццяны Грыневіч, Ганны Сілівончык, Івана Сямілетава ды Аляксандра Шапо заўсёды чаканыя: яны прывабліваюць аматараў выставак і выклікаюць грамадскі розгалас.

На здымку: Ганна Сілівончык “Зімовы сад”.




Алег АНАНЬЕЎ,
мастацтвазнаўца

Сёлета Гомельскі абласны шпіталь інвалідаў вайны адзначае юбілей. За 70 гадоў сваёй гісторыі з невялікага эвакуацыйнага шпітала ён ператварыўся ў адну з лепшых медыцынскіх устаноў былога Саветаў Саюза, а цяпер — Рэспублікі Беларусь. Тут сфарміраваўся высокапрафесійны калектыў, выкарыстоўваецца сучаснае абсталяванне, створаны добрыя магчымасці для лячэння і побытавыя ўмовы. За ўсю гісторыю шпітала тут аздаравілася больш як чвэрць мільёна людзей.

Знамянальнаму юбілею абласнога шпітала прысвечана выстаўка гомельскіх жывапісцаў, графікаў і майстроў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. У холе шпітала разгарнулася экспазіцыя з 16 твораў сучаснага мастацтва, аўтарамі якіх з’яўляюцца члены Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў: заслужаны дзеяч мастацтваў нашай краіны Мікалай Казакевіч, Аляксандр Гайлевіч, Ларыса Зуева, Аляксандр Касцючэнка, Святлана Курашова, Пётр Лук’яненка, Святлана Наздрын-Платніцкая, Міхась Паповіч, Анжаліка Шабалтас. Кожны з іх у асобнасці ўяўляе ўнікальны творчы сушэвет; у гэтым праекце ўсе разам яны зніталі сваімі творамі панараму пазітыўных, дабратворных выяў.

Вядкае значэнне падобных выставак, уплыў мастацтва на з’яўленне лагодных эмоцый



Лекавае святло мастацтва

пацыентаў адзначылі галоўны ўрач шпітала Алег Іванцоў, загадчык тэрапеўтычнага аддзялення Фелікс Каліноўскі.

Здаўна заўважана, што неабавязкова звяртацца да традыцыйнай тэрапіі. Сучасныя нейрабіялагі высветлілі: каб палепшыць псіхалагічны стан, альтэрнатывай медыцынскай дапамогі ў такіх выпадках можа стаць наведванне маляўнічай галерэі.

“Цяжка ўявіць сабе чалавека без радасці, якую дастаўляе яму мастацтва, без шчасця эстэтычных азарэнняў. Душэўныя пачуцці ў штодзённым жыцці дапамагаюць нам успрымаць навакольную рэчаіснасць шматколёрнай”, — так лічыць старшыня Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў Ларыса Зуева. Шматлікія аматарам мастацтва Гомельшчыны добра вядомыя яе габелены, у якіх мастачка ўвасабляе адвеч-

нае хваляванне перад таямніцай быцця, спасціжэнне ягонага крохкасці...

Тамяльчане ведаюць і пра тую шматгранную грамадскую работу, якую праводзіць мастачка, узначаліўшы яшчэ ў 1994 годзе дабрачыннае творчае аб’яднанне “Мастацтва, Экалогія і Я”. “МЭЯ” актыўна ўключылася ў рэалізацыю праекта ЮНЕСКА “Мастацтва ў бальніцы”. Дзякуючы дзейнасці аб’яднання было праведзена мноства дабрачынных акцый і выставак у лячэбных установах Гомельшчыны.

Медперсанал і пацыенты шпітала выказалі мастакам сардэчную падзяку і за арганізацыю выстаўкі, і за падараны графічны твор з выглядам сабора святых Пятра і Паўла, што ўпрыгожвае знакаміты Гомельскі палацава-паркавы ансамбль.

На здымку: работа Мікалая Казакевіча “Над Сожам”.

Розныя... таленты

Аляксандр РУНЕЦ

Розныя па стылістыцы ды спецыфіцы выяўленчых сродкаў абраных відаў мастацтва, вобразным уяўленні-светабачанні, дзесьці нераўназначныя па жыццёвым і прафесійным стажы-вопыце, найбольш удалыя творы гэтых адметных сучасных мастакоў (да таго ж, яны, як вядома, — выхаванцы зусім розных, непаўторных сацыяльна-гістарычных эпох!), тым не менш яднае агульная моцная жыццесцвярдзальная, згарманізаваная гуманістычная скіраванасць, яскравасць, адухаўленасць, поліфанічнасць думак і пачуццяў, шанаванне класічнай спадчыны і традыцый мінуўшчыны. Усё гэта, натуральна, хвалявала, прыцягвала пільную ўвагу спецыялістаў, калег, усіх наведвальнікаў — аматараў Прыгожага (зразумела ж, з неаднолькавымі, часта процілеглымі, асабістымі эстэтычнымі густамі-перакананнямі).

Пра жывую легенду, агульнапрызнанага класіка найноўшай беларускай сцэнаграфіі Яўгена Ждана можна распавядаць бясконца. І, нягледзячы на шматлікія публікацыі пра яго творчасць, здаецца, нашы даследчыкі яшчэ не выказалі спаўна свайго станоўчага, адказнага “рэзюмэ” наконт яго персону і пра тое выбітнае месца, якое па праве належыць яму ў станаўленні і развіцці сучаснай беларускай тэатральнай і мастацкай культуры.

Таленавіты самародак з вёскі Сноў Нясвіжскага раёна — “бойкага”, багатага на гістарычную памяць ды культурныя, народныя традыцыі гандлёва-рамесніцкага мястэчка “раздарожжа”, тыповы прадстаўнік няўрымслівага савецкага пасляваеннага пакалення г.зв. “шасцідзясятнікаў-сямідзясятнікаў”, Яўген Іванавіч з юнацкіх гадоў марыў па-новаму, арыгінальна, годна, прыстойна, па-свойму, праз фарбы, уладкаваць-аздобіць навакольныя побыт і свет. Амаль усё свядомае, сумленнае жыццё ён прысвяціў тэатру, своеасабліваму дэкарацыйнаму жывапісу, дзе цалкам рэалізаваў сябе як бліскучы мастак-пастаноўшчык, інтэлектуал-рэфарматар усесаюзнага кштатлу — яшчэ за савецкі часам. Няспынна, напружана і шмат Я. Ждан працуе, актыўна, творча эксперыментуе і ў першыя гады дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі, і цяпер. Сапраўдны мастак ніколі не перастае здзіўляць, акрыляць публіку!

Бадай, не адно пакаленне нашых суайчыннікаў, наведваючы Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета ды Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр (з якімі ў 1967 — 1984 і ў 1995 — 2008 гадах адпаведна непасрэдна супрацоўнічаў Я. Ждан), выходзілі на неўміручых узорах сусветнай класікі ва ўражальнай, змястоўнай, маляўнічай “інсцэніроўцы” Яўгена Іванавіча — цудоўных пастаноўках спектакляў: опер “Фаўст” Ш. Гуно, “Галька” С. Манюшкі, “Іаланта” і “Яўген Анегін” П. Чайкоўскага, “Рыгалета” і “Аіда” Дж. Вердзі, “Чараўнік Смарагдавага горада” В. Лебедзева; балетаў “Пасля балю” Г. Вагнера, “Бахчысарайскі фантан” Б. Астаф’ева, “Паненка і хуліган” на музыку Д. Шастаковіча, “Капляшош Напалеона” А. Штраўса, “Дон Кіхот” Л. Мінкуса.

Ужо самы ранні самастойны праект маладога мастака, выпускніка Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута — афармленне оперы А. Барадзіна “Князь Ігар” — атрымаў І прэмію на Усесаюзнай выстаўцы дыпломных работ у Маскве ў 1967 годзе.

У 1984 — 1995 гадах ён быў галоўным мастаком Рэспубліканскай дырэцыі эстраднага мастацтва, удзельнічаў у маштабным афармленні ўрачыстых галаканцэртаў, агульнанародных юбілейных свят: “Беларусь сінявокая”, “1000-годдзе хрышчэння Русі”, “1000-годдзе Славянскага пісьменства і культуры”, “1000-годдзе Полацкай епархіі”, “500-годдзе Францыска Скарыны” і інш.

Таксама, што цікава, ён, відавочна, адзіны ў краіне прафесійны мастак вышэйшай катэгорыі, які здолеў стварыць суцэльны ўнікальны цыкл “дзейных” праваслаў-

У Палацы мастацтва ладзіліся сумесна ў адной экспазіцыйнай зале персанальныя юбілейныя выстаўкі двух крэатыўных, яркіх айчынных творцаў: шырокавядомага мастака-сцэнографа, заслужанага работніка культуры Беларусі і Украіны, лаўрэата прэміі “За духоўнае адраджэнне”, пачэснага ўладальніка медаля Францыска Скарыны Яўгена Ждана, прысвечаная 45-годдзю яго плённай выставачнай і тэатральна-дэкарацыйнай дзейнасці, і мінскага скульптара-партрэтчыста Валерыя Калясінскага — з нагоды 50-годдзя з дня нараджэння майстра.



Яўген Ждан “Святы Епіскап Піна Полацкі”.

ных абразоў — “Пантэон усіх беларускіх святых”, асвечаны Мітрапалітам Мінскім і Слуцкім, Патрыяршым Экзархам усяе Беларусі Філарэтам і бескарысліва перададзены майстрам нясвіжскаму Свята-Узнесенскаму храму. Да ведама: 1 верасня 2005 года адчыніў дзверы мясцовы філіял Нясвіжскага гісторыка-краязнаўчага музея — Дом-музей Яўгена Ждана (культурна-асветніцкі цэнтр з карціннай галерэяй) у в. Новы Сноў.

На сёлетняй персанальнай выстаўцы Яўгена Іванавіча глядачы мелі даволі рэдкую магчымасць грунтоўна пазнаёміцца са станковым жывапісам і віртуознай графікай слыннага сцэнічнага мага і чараўніка. На працягу апошніх 2 — 3 гадоў ён задумаў ажыццявіць цікавую справу: стварыць абагульнены цыкл карцін (партрэтаў, сюжэтных кампазіцый, нацюрмортаў, пейзажаў) пра любімую Нясвіжчыну, сваю малую радзіму, наогул — пра прывабны, родны беларускі край.

Так, мастацтвазнаўцамі, напрыклад, неаднойчы адзначалася арганічнае спалучэнне ў аўтарскай манеры Я. Ждана, здавалася б, несумяшчальных жывапісных стыляў: рэалізму, сюррэалізму, авангарда, кубізму, імпрэсіянізму; напэўна, тут можна дадаць яшчэ і маньерызм, фавізм, экспрэсіянізм (асабліва ў графіцы). Але, урэшце, згодзімся, што ў разняволеных, быццам расквечаных усімі колерамі вясёлкі, жыццёва праўдзівых і надта назіральных палотнах “феерых” гэтага адметнага майстра-вынаходніка, як правіла, дамінуюць пясчотны, лірычна-паэтычны, душэўны, музычны настрой у суладдзі з дапытлівым мастакоўскім філасоўска-духоўным роздумам пра таямніцы ўсяго існага пад сонцам. І насамрэч, глыбінныя вытокі яго творчага ўзлёту, натхнення — светлыя, рамантызаваныя ўспаміны з вясковага дзяцінства, апантаннае захапленне народным дэкарацыйна-прыкладным мастацтвам (маці Я. Ждана — вядомая ў рэгіёне майстрыха-вышывальшчыца), у прыватнасці — ткацтвам, фальклорам, этнаграфіяй, святочна-абрадавымі сялянскімі гульнямі. А праз паўтара дзясятка кіламетраў хады ад бацькоў-

скай хаты — лічы, побач! — знаходзіўся ж “казачны”, барочны радзівілаўскі Нясвіж...

Чалавек і Прырода, Чалавек і Сусвет, Чалавек і Радзіма, яго сакральная Спадчына — вось асноўныя тэмы інтрыгуючых, відовішчых, сардэчных творчых памкненняў Яўгена Ждана, якія заўсёды актуальныя.

Як адзначыла ў альбоме-манаграфіі пра мастака мастацтвазнаўца Г. Фатыхава (праўда, заўвага, галоўным чынам, датычыць яго скарбніцы іканапісу, але, мабыць, і не толькі, калі шырэй разглядаць), “характар вобразаў ягоных карцін славянскі, але лікі на яго палотнах адрозніваюцца ад лікаў усходніх славян, балгараў. Як сцвярджае сам мастак, усё гэта дадзена яму як дар Боскі, а ён толькі выяўляе тую субстанцыю, якая закладваецца ў яго галаве, сэрцы, розуме...”

Вось ужо гэты “нашумелы”, абаяльны, мудры, усеахопны, гіпнатычны позірк шырока расплошчаных даверлівых чалавечых вачэй у шматлікай партрэтнай галерэі Яўгена Ждана! І чамусьці ніводны фотаздымак не можа “якасна” занатаваць арыгінальныя жданаўскія лірычныя пейзажы, дзе столькі найтанчэйшых унутраных перажыванняў-адценняў, якіх не “пабачыць”, не “адчуе” нават самы дасканалы камп’ютар.

Прыемнай нечаканасцю для глядачоў з’явілася і юбілейная экспазіцыя акадэмічнай станковай скульптуры Валерыя Калясінскага. Так збегліся акалічнасці, што менавіта яму давалося трымаць адказны “экзамен” на прафесійную “сталасць” поруч з непараўнальным Я. Жданам. У выніку — добры тандэм атрымаўся! Заўважым, між іншым: не кожны сучасны скульптар змог бы так непрадузята



Яўген Ждан “Дзяўчына, якая марыць”.

і лёгка ўпісацца, як у дадзеным выпадку (а галоўнае — не згубіцца, безумоўна, са сваім асабістым, адмысловым творчым багажом), падтрымаць каштоўны плён працы вышэйадзначанага руплівага тэатральнага жывапісца.

Валерый Францавіч прыйшоў у беларускае выяўленчае мастацтва ўжо не юнаком, а ў досыць дасведчаным, сфармі-



Валерый Калясінскі “Скульптурны партрэт Адама Міцкевіча”.

раваным узросце. Яму не трэба было сургарва вынаходнічаць, каб выказаць сябе; ды й скульптура, па вялікім рахунку, усё ж-такі паважны, важкі від мастацтва, мала схільны да фармальнага спецафектаў, затое вельмі адчувальны да мастакоўскага зместу. Скончыў БДАМ у 1997 годзе. У 1998 — 2001 гадах працаваў у Творчых акадэмічных майстэрнях Міністэрства культуры Беларусі. Пільна вывучае сакрэты старабеларускага медальернага мастацтва, цікавіцца літаратурай, музыкай, гісторыяй, краязнаўствам, мастацтвазнаўствам. І, каб пашырыць даляглядзі ўласных магчымасцей, займаўся ў аспірантурі ў 2002 — 2006 гадах.

В. Калясінскі — актыўны ўдзельнік і адзін з ініцыятараў-арганізатараў шматлікіх рэспубліканскіх краязнаўчых скульптурных пленэраў ад Беларускага саюза мастакоў. Ён — аўтар здзейсненых цікавых манументальных праектаў: мемарыяльнага знака ў вёсцы Баруны Ашмянскага раёна, прысвечанага падзеям Першай сусветнай вайны, экіпажу самалёта “Ілья Мурамец”, і вядомай выявы ў інтэр’еры гродзенскага касцёла св. Францыска Ксаверыя гістарычнага дзеяча, караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторыя, фундатара-заснавальніка найпрыгажэйшай беларускай каталіцкай святыні.

Чуліва-эпічныя, патрыятычныя па духу творы В. Калясінскага ўпрыгожваюць пастаянныя экспазіцыі гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Заслаўе”, Івянецкага музея народнай скульптуры, гродзенскія дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей ды музей атэізму і гісторыі рэлігіі і інш.

У творчых здабытках гэтага таленавітага, удумлівага, перспектыўнага айчыннага разьбяра дзівосным чынам перапляліся гістарычная, культурная спадчына і шматлікія надзённыя праблемы сучаснасці. Асабліва ж карыснай, доўгачаканай, надта злабадзённай у цяперашніх мастацкіх колах, уяўляецца шмат у чым удалая спроба Валерыя Калясінскага годнага, прывабнага, праўдзівага, саўдзельнага адлюстравання вобразаў-сімвалаў сучаснікаў — дарослых і дзяцей. Асноўнае месца экспазіцыі В. Калясінскага займаў старанна распрацаваны, па-майстэрску выкананы (з бронзы, чыгуну, граніту, шамоту), дакладны, псіхалагічны камерны скульптурны партрэт.

Побач з пранікнёнымі, выразнымі выявамі “зорных” паэтаў-рамантыкаў XIX стагоддзя А. Міцкевіча і А. Пушкіна-ліцэіста, кампазітара С. Манюшкі, тых жа самастойных, пошукавых варыянтаў бюста С. Баторыя ў “прысадзіста-ачалавечанай” аўтарскай інтэрпрэтацыі Валерыя Францавіча ўдзячныя наведвальнікі выстаўкі падоўгу затрымліваліся, не з меншай цікакасцю сузіралі непаўторныя, узнёслыя абліччы вядомых і простых людзей, сваіх аднагодкаў-суайчыннікаў: беларускага навукоўца-паланіста і грамадска-культурнага дзеяча Т. Тарасевіча, дацэнта Ф. Папова, дзяўчынак-прыгажунь Верачкі і Машачкі, маладога мастака-студэнта М. Канапелькі, пажылога мужчыны-працаўніка, абагульнены, экстравагантны вобраз сучаснай жанчыны-“Берагіні” (Дабрадзья), партрэт “Касмічнай” Ларысы, які па сэнсе і выяўленчай мове так неверагодна перагукаўся з “тытульным” рэнуараўскім жаночым партрэтам на выстаўцы Я. Ждана — “Дар’яй”.

Вузельчыкі на памяць

Наталля ЖУРАЎЛЁВА,
Наста ХАЦІЛОЎСКАЯ,
фота Наталлі Жураўлёвай

Нас прыцягвае да сябе з неверагоднай сілай веліч вялікага горада. І здаецца, што толькі тут можна рэалізаваць свае жаданні і мары. Але... нечакана для сябе мы робім рашучы выбар і вяртаемся туды, дзе ўсё пачыналася. Дзе ўзнікла жаданне звязаць сваё жыццё з любімай справай.



Вярнулася на сваю малую радзіму на Магілёўшчыну і Ганна Жураўлёва, маладая і перспектыўная майстрыха па ткацтве і выдатны кіраўнік дзіцячай студыі ручнога ткацтва "Лянок", створанай ёю з мэтай захавання і развіцця традыцыйнага беларускага рамяства. Два гады Ганна ўваходзіць у Беларускі саюз майстроў народнай творчасці, што дае ёй магчымасць удзельнічаць у фестывалях, конкурсах, майстар-класах рознага ўзроўню. Штогод яна прадстаўляе свае работы на выстаўцы-кірмашы "Торада майстроў", удзельнічала ў выстаўцы майстроў і ўмельцаў Магілёўскай вобласці "Могилёвский гостинец" (Масква), у творчым праекце "Вялікая сіла мастацтва" (Мінск), трэцій Маскоўскай міжрэгіянальнай выстаўцы-конкурсе народных майстроў "Русь Мастерская", абласным конкурсе па рэканструкцыі традыцыйнага ручніка (Магілёў) і ў іншых цікавых праектах. Навучэнцы студыі "Лянок", заснаванай маладой майстрыхай, атрымліваюць дапамогу спецыяльнага фонду Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы таленавітай моладзі, вылучаюцца на міжнародных фестывалях і конкурсах.

Творчы праект

Ірына КАРЭЛІНА

Ганна Жураўлёва расказвае:
— Свой творчы шлях я пачынала ў дзіцячай школе мастацкіх рамёстваў, дзе наведвала заняткі па мастацкай вышыўцы. Тады і вырашыла звязаць сваё жыццё з рамяством. Паступіла ў БДПУ імя М. Танка на факультэт народнай культуры, дзе навучы-

лася прыёмам ручнога ткацтва. З тых часоў я працягваю вывучаць розныя віды ткацтва. Збіраю і вывучаю тканыя вырабы з розных рэгіёнаў Беларусі. Пасля заканчэння ўніверсітэта ў мяне была магчымасць застацца ў Мінску. Прапанавалі працаваць у Музеі старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогій "Дудуткі". Але... Па-першае, мяне цягнула дадому, па-другое, я ведала, што ў маім раёне не было майстра-выкладчыка па ткацтве. Гэта цяпер надаюць больш увагі спрадвечнаму рамяству. Калі задумацца над пытаннем, што для мяне ткацтва — спосаб самарэалізацыі ці спроба зарабіць на жыццё, дык адкажу: зарабіць такім чынам амаль немагчыма. У наш час многія набываюць тканыя рэчы не з-за іх ужыткавага прызначэння, а таму, што гэта модна. Для мяне ручная праца не мае цаны. Майстар стварае непаўторны шэдэўр, укладае ў яго часцінку сваёй душы і фантазіі. І няма ніякай розніцы, дзе рэалізоўваць свае мэты. Галоўнае, каб было жаданне і магчымасці ўва-собіць свае ідэі. Мае работы, работы маіх вучняў экспануюцца не толькі на раённых, абласных, рэспубліканскіх выстаўках, але і за межамі краіны. Удзельнічаю ў конкурсах і фестывалях рознага ўзроўню. Гэта спрыяе творчаму настрою і з'яўляецца добрым стымулам для маіх выхаванцаў. Садзейнічае падтрымцы ініцыятыў, накіраваных на зберажэнне і развіццё народных традыцый. Ткацтва асвойваюць маладыя, значыць, у яго ёсць будучыня. І яшчэ. Сапраўдны знаўца мас-

тацтва адчуе розніцу паміж фабрычным і сатканым уручную поясам ці ручніком. Тым больш, рэч, зробленая майстрам, — гэта шэдэўр. Ён і каштаваць будзе даражэй. А мэта фабрыкі — штампавец. Такія рэчы нават і энергетыкі ніякай не маюць.

— Раней пояс быў неабходнай дэталлю жаночай і мужчынскай вопраткі, яму надавалі вялікае значэнне, — працягвае Ганна Жураўлёва. — Ён быў засцярогам чалавека і як элемент матэрыяльнай культуры азначаў жыццё. З паясамі было злучана шмат прыкмет і звычаяў. Напрыклад, выраз "звязаць вузельчык на памяць": дзяўчына дарыла віты паясок з мноствам вузельчыкаў хлопцу, які ёй падабаўся. Калі хлопец насіў гэты паясок, было зразумела, што ён ужо "заныты" і іншая дзяўчына на яго не прэтэндавала. Ручнік, як і паясок, меў вялікае значэнне для чалавека і ўсё жыццё суправаджаў яго. Для мяне важна захаваць спрадвечныя традыцыі. І хаця я не абмяжоўваю сябе ў мастацкіх пошуках, выкарыстоўваю ў творах узоры самага рознага паходжання, ніколі не забываюся, што кожны арнамент нісё ў сабе пэўную інфармацыю. Не выдумляю новыя сімвалы, але спрабую кампанаваць іх па-новаму, стылізаваць, спрабую задаць ім нейкі настрой, зрабіць іх непаўторнымі, адзінкавымі.

На здымку: узор ручнога ткацтва.

Зглыбінкі

Вяселле па-беларуску

У аршанскім этнаграфічным музеі "Млын" праходзіць выстаўка "Беларускае вяселле: традыцыі і сучаснасць". Ініцыятарам і арганізатарам яе з'яўляецца Рэспубліканская маладзёжная грамадская арганізацыя "Студэнцкае этнаграфічнае таварыства", у якую ўваходзяць маладыя мастакі, гісторыкі і архітэктары.

Выстаўку распынае арт-праект "Беларускі стыль". Штуршком да ўзнікнення гэтага праекта стала паездка маладых этнаграфістаў у Швецыю. Незабыўнае ўражанне на іх аказалі адносіны шведаў да сваёй спадчыны і сфарміраванае ў іх паняцце "шведскі стыль". Таму галоўнай мэтай для арганізатараў выстаўкі стала прэзентацыя ўласна беларускага стылю.

Экспазіцыя складаецца з дзвюх частак, якія ўмоўна можна падзяліць на старажытнае і сучаснае. У першай — старыя фотаздымкі, што дэманструюць значныя фрагменты вясельнага абраду. Яны прадстаўлены жыхарамі рэгіёнаў, якія студэнты наведалі падчас экспедыцый у розным краі. У другой частцы — фотаздымкі сучасных вяселляў, якія ладзіліся з улікам беларускіх народных традыцый. Спецыяльна для такіх вяселляў вырабляліся строі рознай ступені стылізацыі, запрашаліся музыкі. Рэчы, прадстаўленыя на выстаўцы, таксама маюць як старажытнае, так і сучаснае паходжанне. Частка рэчаў — экспедыцыйныя знаходкі, частка выканана для выстаўкі сябрамі таварыства з выкарыстаннем старажытных тэхналогій.

Марыя ГАЛУБЦОВА,
г. Орша

Добрая памяць пра мастака

У Дзяржынскім гарадскім Доме культуры адкрылася выстаўка твораў выдатнага беларускага мастака Васіля Мініча пад назвай "Памяць у часе".

З адкрыцця выстаўкі пачалося святкаванне 50-гадовага юбілею Дома культуры, у якім Васіль Мініч працаваў на працягу 30 год мастаком-афарміцелем. У гэты час ён вывёў сябе і як таленавіты пейзажыст. На выстаўцы карціны з відамі роднага мастака Палесся чаргуюцца з пейзажамі Дзяржыншчыны, якая была для мастака другой малой Радзімай.

Васіля Мініча як мастака ўзгадавала цудадзейная прырода Палесся. Нарадзіўся ён на Жыткаўшчыне. Пасля заканчэння мастацкага вучылішча імя А. Глебава з 1978 года і да апошніх дзён свайго жыцця Васіль Мініч працаваў у Дзяржынску. У гэтым горадзе, які стаў для яго родным, мастак пазнаёміўся і ажаніўся з Галінай — таксама мастачкай. Іх дачка Марыя пайшла па сцежцы бацькоў, яна мастацтвазнаўца.

У свой час у Дзяржынску былі арганізаваны дзве персанальныя выстаўкі Васіля Мініча, выстаўляўся ён таксама ў Мінску і ў шэрагу краін замежжа. Творы яго ёсць у прыватных калекцыях Германіі, ЗША, Галандыі, Ізраіля і інш. Памёр мастак у 2008 годзе, не пражыўшы і 60 год. Але і сёння жыве пра Васіля Мініча добрая памяць.

Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск

Заапарк у музеі

усмешкай адзначае, што прозвішча абу-мовіла сферу яго творчай дзейнасці.

Цяга да аніمالістыкі з'явілася ў Алега яшчэ падчас навучання на мастацка-графічным факультэце ВДУ. "Мяне вабіць прыгажосць і гармонія гэтага жанру. Калі быў студэнтам, я шмат малаваў з натуры ў заапарках Масквы, Ленінграда, Рыгі, — прызнаецца мастак. — Многія беларускія жывапісцы прафесійна займаюцца аніمالістыкай — я падумаў: чаму б не сабраць такія творы пад адным дахам? Спачатку агучыў сваю ідэю сярод знаёмых мастакоў, потым падключыліся творцы з розных гарадоў краіны". На выстаўцы можна ўбачыць выбітныя работы Андрэя Савіча, каларытныя карціны Уладзіміра Ганчарука, казачныя палотны Алены Шлегель, скульптуры Марыны Капілавай, Сяргея Бандарэнкі, Сяргея Сотнікава,

— творы мастакоў з Брэста, Пінска, Мінска, Віцебска. Экспануюцца таксама 5 работ з фондаў Віцебскага мастацкага музея. Гэта карціна І. Рэпіна "Здраўнёва", палотны Ю. Пэна "Галава каня", П. Сакалова "Навальніца прайшла", Н. Святчкова "Ваўкі даганяюць" і бронзавая скульптура "Вершнік" А. Абера. Іх уключэнне ў выстаўку стварае своеасаблівы мост паміж эпохамі.

"ZOOParking" — больш як звычайны артпаказ. Гэта спроба асэнсаваць месца жывёл у сучаснай цывілізацыі, паказаць узаемасувязь свету прыроды і чалавека. Аніمالістычнае мастацтва гаворыць само за сябе: "Паглядзіце на гэтых грацыёзных, дасканалых істот... Яны вартыя захаплення і годнага стаўлення". У хуткім часе "Ноеў Каўчэг" павінен прыплыць у Мінск — так плану-юць арганізатары праекта.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

Афарызм

Мне быць з людзьмі хочацца, а не падрабляцца пад іх.

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі", РВУ "Літаратура і Мастацтва"
Галоўны рэдактар Аляксей Мікалаевіч КАРЛЮКЕВІЧ

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск,
пр. Незалежнасці, 39, п.4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Аддзелы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
аддзел "Кніжны свет" — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылка на "ЛіМ". Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паводляюць сваё прозвішча, поўнае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютарнага цэнтра РВУ "Літаратура і Мастацтва".

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і Мастацтва".

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва Беларускага Дома друку" г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856


Кошт у розніцу — 1800 рублёў

Наклад — 2845
Умоўна друк.
арк. 5,58
Нумар падпісаны ў друк
20.10.2011 у 11.00

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведчанне
№ 7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 5046

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



ISSN 0022-4444